



Літаратура і мастацтва

газета творчай інтэлігенцыі Беларусі

20 СНЕЖНЯ 2002 г. № 51—52/4185—4186 КОШТ 335 РУБ.

АКЦЫЯ!

МЫ — БЕЛАРУСЫ!

“Няхай акцыя па стварэнні кнігі “Мы — беларусы!” стане агульнанацыянальнай, агульнанароднай!”

5

“Постаць і аблічча Алены ВАСІЛЕВІЧ, як і яе паводзіны ў мастацтве, дапамагаюць нам угледзецца ў жыццё...”

6,7,9,12



Празаіку Уладзіславу РУБАНАВУ 15 снежня было б толькі 50 гадоў...

13-15



Леанід ГУЛЯКА:

«ШМАТ ХТО НЕ АДЫШОЎ АД СТЭРЭАТЫПУ — СПАДЗЯВАЦЦА ТОЛЬКІ НА БЮДЖЭТНЫЯ СРОДКІ»



ДЫЯЛОГІ

РЭДАКЦЫЙНА - ВЫДАВЕЦКАЯ УСТАНОВА

Літаратура і мастацтва



АДКАЗЫ МІНІСТРА КУЛЬТУРЫ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ ЛЕАНІДА ГУЛЯКІ НА ПЫТАННІ «ПРАМОЙ ЛІНІІ» ГАЗЕТЫ «ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА»

4-5

ЧЫТАЙЦЕ НА СТАР.

2003

З НОВЫМ ГОДАМ!



ГІСТОРЫЯ «ПОЛЫМЯ» — ГЭТА ГІСТОРЫЯ НАШАЙ ЛІТАРАТУРЫ

ШАНОЎНЫЯ КАЛЕГІ!

Прыміце шчырыя віншаванні з 80-годдзем з дня выхаду ў свет першага нумара часопіса «Полымя».

Старэйшае рэспубліканскае літаратурна-мастацкае выданне ўсе гады свайго існавання з'яўляецца своеасаблівым летапісам нацыянальнага пісьменства. Ля вытокаў часопіса стаялі Цішка Гартны, Міхась Чарот, Змітрок Бядуля, У. Ігнатоўскі. Галоўнымі рэдактарамі «Полымя» былі такія вядомыя беларускія пісьменнікі, як Платон Галавач, Міхась Лынькоў, Пятрусь Броўка, Максім Танк, Кастусь Кірзенка. У сусветную духоўную скарбніцу ўвайшлі ўпершыню надрукаваныя менавіта ў часопісе творы Янкі Купалы і Якуба Коласа, Кузьмы Чорнага і Аркадзя Куляшова, Івана Мележа і Івана Шамякіна, Андрэя Макаёнка і Яна Скрыгана, Алеся Адамовіча і Ніла Гілевіча. Публікацыі ў «Полымі» сталіся першым крокам у вялікую літаратуру, пачаткам творчага сталення многіх маладых аўтараў. Можна з упэўненасцю сцвярджаць, што выданне за гэты час стала ўнікальным феноменам нашай гісторыі, важным культурным набывкам беларускай нацыі.

Сённяшняе «Полымя» застаецца прадаўжальнікам слаўных літаратурных традыцый, выданнем, якое адыгрывае значную ролю ў кансалідацыі беларускага грамадства. У наш няпросты час калектыву рэдакцыі прыкладае ўсе намаганні дзеля захавання і развіцця часопіса, як флагамана беларускай літаратурна-мастацкай прэсы. Вельмі важна, што і сёння вы садзейнічаеце зацвярдзенню высокіх ідэалаў добра і справядлівасці, сапраўднай духоўнасці, міру і згоды.

Жадаю супрацоўнікам і сябрам часопіса творчага натхнення, плённай, стваральнай працы ў імя беларускага чытача, усяго народа, які заўжды тонка адчувае шчырае, сумленнае слова майстра.

Міхаіл ПАДГАЙНЫ,
міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Галоўнаму рэдактару
часопіса «Полымя»
Міколу Мятліцкаму

Шаноўны Мікалай Міхайлавіч!

Горача і сардэчна віншваем вас і ўсіх рэдактараў і супрацоўнікаў «Полымя», а таксама аўтараў з 80-годдзем заснавання гэтага выдатнага часопіса — нястомнага збіральніка творчых сіл беларускай літаратуры, кузні пісьменніцкіх талентаў. Прыемна адзначыць, што гэтую канструктыўную, высакародную ролю ваш часопіс адыграе і сёння, у сучасным літаратурным працэсе, у сучасным зменлівым свеце, што вы шырока адчыняеце дарогу для моладзі — пісьменнікаў XXI стагоддзя.

Прыміце шчырыя віншаванні з нагоды юбілею «Полымя» ад калектыву Інстытута літаратуры імя Я. Купалы НАН Беларусі. Зычым усім палымянкам моцнага здароўя, творчага настрою, асабістага шчасця і нязменнай упэўненасці ў вашай высокай місіі.

У. ГНІЛАМЕДАЎ,
дырэктар Інстытута
член-карэспандэнт НАН Беларусі

Таіса Бондар, Міколу Мятліцкаму,
усім удзельнікам сустрэчы

Дарагія палымянцы!

А палымянцы мы ўсе. «Полымя» гартавала нас і адкрывала шырокую дарогу ў свет, імя якога беларуская літаратура. Юбілей старэйшага нацыянальнага часопіса — святая для ўсіх творцаў, такіх сівых, як я, і тых, хто толькі ўступае на гэты шлях, добра пратораны, але не сказаць, што лёгкі. О, не, нялёгка! Моцна разбіты, пакручасты!

Дарагія мае калегі, сябры, прэзаікі, паэты, драматургі, крытыкі, згуртуйцеся ў адзін дружны калектыв і масціце шлях, густа засявайце шырокае поле роднай літаратуры. Упэўнены, закрасеце яно, расцвіце, бо ўробице яго руплівыя аратыя і сейбіты — тыя, хто засеяў ужо свае паплеткі, і тыя, хто атрымае на полі сваю ніву. Жадаю поспеху, палымянцы! Віншую са святам!

Вітаю ўдзельнікаў юбілейнай творчай сустрэчы, супрацоўнікаў, аўтараў «Полымя»!

Шкадую, што не здолеў прысутнічаць на такой памятнай сустрэчы. Актыўна ўдзельнічаў у святкаванні 40, 50, 60, 70-годдзяў часопіса. Хораша адзначалі ўсе гэтыя даты! Прадоўжыце добрую традыцыю!

Абдымаю вас усіх! Кланяюся.

Іван ШАМЯКІН



Памочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Іван КАРЭНДА віншуе калектыву «Полымя» з юбілеем.

Міністэрства інфармацыі Рэспублікі Беларусь узнагароджвае Ганаровай граматай

калектыву рэдакцыі часопіса «Полымя» за добрасумленную плённую працу па прапагандзе лепшых узораў айчыннай паэзіі, прозы і літаратуразнаўства і ў сувязі з 80-годдзем з дня выхаду ў свет першага нумара часопіса.

М. ПАДГАЙНЫ,
міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь

Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь узнагароджвае Ганаровай граматай

рэдакцыю літаратурна-мастацкага і грамадска-палітычнага часопіса «Полымя» за актыўную папулярызацыю лепшых узораў беларускай літаратуры, выхаванне чытача на мастацкіх традыцыях нацыянальнай духоўнай спадчыны народа і ў сувязі з 80-годдзем з дня заснавання.

Л. ГУЛЯКА,
міністр культуры Рэспублікі Беларусь

З нагоды 80-годдзя часопіса «Полымя» 16 снежня ў Міжнародным цэнтры інтэграцыйнай інфармацыі прайшла творчая сустрэча супрацоўнікаў часопіса са сваімі аўтарамі, чытачамі і карэспандэнтамі рэспубліканскіх газет. На сустрэчы прысутнічалі высокія госці з Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, міністэрстваў інфармацыі і культуры.

Святочнае мерапрыемства адкрыла дырэктар Рэдакцыйна-выдавецкай установы «Літаратура і мастацтва» Таіса Бондар, якая расказала не толькі пра сённяшняе «Полымя», але і падзялілася планами холдынга на 2003 год, у якім часопіс з'яўляецца адным з флагаманаў.

З віншавальнымі словамі з нагоды юбілею ў адрас супрацоўнікаў і аўтараў «Полымя» выступілі Памочнік Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь Іван Карэнда, намеснік міністра інфармацыі Лілія Ананіч, намеснік міністра культуры Валеры Гедройц. У сваіх выступленнях яны высока ацанілі сённяшнюю ролю і месца часопіса «Полымя» ў гісторыі нашай літаратуры. Было адзначана, што дзяржава заўсёды падтрымлівала і будзе падтрымліваць стваральную працу літаратараў на ніве беларускай культуры.

Ад імя «Беларускай энцыклапедыі» «Полымя» павіншаваў яе галоўны рэдактар Г. Пашкоў. У сваім выступленні дырэктар Інстытута літаратуры імя Янкі Купалы

У. Гніламедаў, аналізуючы 80-вы ўзрост «Полымя», адзначыў, што часопіс быў і з'яўляецца носбітам чалавечых каштоўнасцей, духоўным арыенцірам сучаснага грамадскага жыцця.

Пісьменнікі А. Савіцкі і М. Кусянкоў расказалі пра тое, чым было і ёсць у іх жыцці «Полымя» і пажадалі яму надалей быць летапісцам нашай літаратуры.

Свайго былога супрацоўніка Міколу Мятліцкага, а цяпер галоўнага рэдактара часопіса «Полымя», павіншавалі са святам дырэктар выдавецтва «Мастацкая літаратура» У. Мачульскі і галоўны рэдактар выдавецтва У. Марук.

Ад рэдакцыі Рэдакцыйна-выдавецкай установы «Літаратура і мастацтва» выступіла галоўны рэдактар часопіса «Маладосць» Р. Баравікова. Свае творы, прысвечаныя «Полымю», прачыталі паэты К. Камейша і У. Скарынкін.

Юбілейную справаздачу трымаў і святочныя віншаванні прымаў галоўны рэдактар часопіса «Полымя» Мікола Мятліцкі.



Н. К.

НА ЗДЫМКАХ: намеснік міністра культуры В. ГЕДРОЙЦ уручае ганаровую грамату галоўнаму рэдактару «Полымя» М. МЯТЛІЦКАМУ; выступае пісьменнік А. САВІЦКІ.

Фота К. ДРОБАВА

Адной са святочных дат беларускага палітычна-грамадскага календара ў недалёкім мінулым было 17 верасня — дзень уз'яднання БССР з Заходняй Беларуссю. Часу ад часу яна злівалася з чырвонай датай літаратурнага календара рэспублікі. Гэта было тады, калі адзначаўся чарговы юбілей Максіма Танка.

У гады перабудовы і змагання за незалежнасць 17 верасня стала будзённым днём, і чарговую гадавіну з дня уз'яднання Усходняй і Заходняй Беларусі ў гэтым годзе, як і ў папярэднія, нават не ўспаміналі. Літаратурная грамадскасць адзначыла толькі 90-годдзе з дня нараджэння народнага паэта Беларусі Максіма Танка. Радзіе, тэлебачанне, СМІ (за рэдкім выключэннем) не прайшлі міма гэтай прыкметнай падзеі ў культурным жыцці краіны.

і як пра чалавека, і як пра аднаго з найбольш таленавітых беларускіх паэтаў.

Што ж здарылася? Як атрымалася, што 17 верасня 2002 года, у дзень яго 95-годдзя, Сяргея Дзяргая ніхто не ўспомніў?

Хто можа сказаць, што зменіцца праз пяць гадоў, і як мы адзначым стогадовы юбілей паэта? Мемарыяльнай дошкі няма, і вершы Сяргея Дзяргая наўрад ці знойдзеш у школьных чытанках і хрэстаматых.

Мабыць, з намі і праўда нешта адбываецца, калі мы "прапускаем" такіх паэтаў?

Мабыць, мы нешта яшчэ не ўсвоілі ці неагледзелі і ў сумятні і тлуме лёса-вызначальных падзей канца мінулага і пачатку гэтага стагоддзя канчаткова страцілі духоўныя арыенціры, і ўсё ў нашым жыцці пайшло наперакасяк?

ён паспяхова пераклаў "Боскую камедыю" Дантэ (гэтая праца паэта адзначана Дзяржаўнай прэміяй Рэспублікі Беларусь). Абодва пераклады зроблены на высокім прафесійным узроўні.

І калі непрыязнасць з'езда да Івана Шамякіна можна растлумачыць палітыкай, якая ў XX стагоддзі дыктавала свае ўмовы не толькі літаратуры і мастацтва, але і мовазнаўству, у выніку чаго ў нас утварылася беларускае двухмоўе, дык выклік з'езда Уладзіміру Скарынку наогул не паддаецца ніякаму тлумачэнню. Ён не прымаў удзелу ў закулісных палітычных тусоўках і апошнія дзесяць-дваццаць гадоў займаўся выключна перакладамі.

Не было ніякай патрэбы Саюз беларускіх пісьменнікаў адсякаць ад Інстытута літаратуры, не выбраўшы ў тую непрыступную Раду Уладзіміра Гніла-

ПЕРШЫЯ МАНТЫ

Урачыстасці з нагоды юбілею Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі прайшлі ў Мінску 10-12 снежня.

Гаспадары свята і госці з розных краін бралі ўдзел у навуковай канферэнцыі "Музычная адукацыя ў кантэксце мастацкай культуры", падчас якой было зроблена каля 80 дакладаў. Адбылося таксама ўрачыстае пасяджэнне Савета акадэміі. А кульмінацыяй сталася афіцыйная частка святкавання яе 70-годдзя ў зале Дома афіцэраў, уяўчаная вялікай канцэртнай праграмай.

Сярод хвалюючых імгненняў тых дзён — віншаванне з юбілеем вядомай музыкантаўцы, доктара навук Таісы Шчарбакавай. Сярод падзей — устанавленне новага звання: "Ганаровы доктар Беларускай акадэміі музыкі" і абвясчэнне яго першых лаўрэатаў. Паводле рашэння Савета акадэміі імі былі названы шануюныя госці, выдатныя музыканты і педагогі, прафесары, з якімі Беларусь мае даўнія плённыя стасункі: Віктар Мяржанаў (Расія) ды Ёган Трумер (Аўстрыя). Але самы першы медаль Ганаровага доктара БАМ, адпаведны дыплом і мантыю рэктар акадэміі Міхал Казінец уручыў аднаму з першых яе выпускнікоў, 89-гадоваму прафесару, народнаму артысту Беларусі, старэйшыне айчынай кампазітарскай школы Анатолю Багатырову.

Імпрэзы, прысвечаныя 70-годдзю БАМ, працягваюцца. У іх ліку — і студзенскія канцэрты выхаванцаў класа Н. Аўраменкі (флейта) ды Н. Ташчыліна (фартэпіяна).

С. Б.

ВЫСТАВЫ

МЕЛОДЫЯ ДЗІЦЯЧАГА МАЛЮНКА

У філіяле Дзяржаўнага музея гісторыі тэатральнай і музычнай культуры "Гасцёўні У. Галубка" адбылося адкрыццё выстаўкі "Мелодыя дзіцячага малюнка". Выстава дае магчымасць пазнаёміцца з творчасцю юных мастакоў студыі "Бацік", якая працуе пры Цэнтры дзіцячай творчасці Першамайскага раёна горада Мінска.

Ужо 4 гады студый кіруе майстар тэхнікі баціка Людміла Баірава. Яна гарманічна сумяшчае сваю індывідуальную творчасць з педагогічнай працай. Пад кіраўніцтвам Людмілы дзеці авалодваюць майстэрствам роспісу тканіны, вывучаюць асаблівасці тэхнічных прыёмаў, засвойваюць прынцыпы будовы кампазіцыі, спасцігаюць гармонію колераў.

Работы, прадстаўленыя на выстаўцы, вельмі цікавыя і разам з тым складаныя. Цяжка ўявіць, што яны зроблены дзіцячымі рукамі.

На адкрыцці выстаўкі выступілі педагог-арганізатар Цэнтры дзіцячай творчасці Першамайскага раёна Д. Знаменская, кіраўнік студыі "Бацік" Л. Баірава; загадчык кафедры музейнага праектавання Беларускага дзяржаўнага інстытута праблем культуры А. Шашкевіч; намеснік дырэктара турыстычнай кампаніі "Топ-тур" П. Хадкевіч.

Выстаўка "Мелодыя дзіцячага малюнка" працуе да 15 студзеня.

Т. СМАЛЮГА,
загадчыца гасцёўні

ФЕСТИВАЛІ

ІМЯ САЛЯРЦІНСКАГА

Віцебск зноў прымаў удзельнікаў і гасцей Міжнароднага фестывалю камернай музыкі імя І. Сялярцінскага. Як заўсёды, гэтае свята ўлучала ў сваю праграму канцэрты, выстаўкі, творчыя сустрэчы і навуковыя чытанні. Сялетні фест, пачатак якога зазвычай прыпадае на 3 снежня, дзень нараджэння вялікага знаўцы музычнага мастацтва, тэатра, літаратуры, асветніка-энцыклапедыста, паліглоты Івана Сялярцінскага — ураджэнца і нейкі час жыцця Віцебска, прысвячаўся 100-годдзю гэтай выдатнай асобы. Апроч заўсёднай віцебскай імпрэзы — беларускага Ансамбля салістаў "Класік-Авангард" на чале з ініцыятарам і мастацкім кіраўніком фестывалю Уладзімірам Байдавым, былі тут і расійскія, і польскія госці. Сярод іх — сын І. Сялярцінскага, вядомы музычны дзеяч з Пецярбурга Дзмітрый Сялярцінскі, лідэр Кракаўскай філіі Польскага саюза кампазітараў Ежы Станкевіч, дырыжор Максім Шастаковіч — сын Дзмітрыя Шастаковіча, бліжэйшым сябрам якога быў Іван Сялярцінскі.

Н. К.

ПРАФЕСІЙНАЯ ПРЫСТОЙНАСЦЬ

Аднак 17 верасня 2002 года было і яшчэ адным літаратурным святам у культурным жыцці Рэспублікі Беларусь. У гэты дзень споўнілася 95 гадоў з дня нараджэння яшчэ аднаго паэта — лаўрэата Літаратурнай прэміі імя Янкі Купалы Сяргея Дзяргая, імя якога ў гэты дзень не прагучала ні ў эфіры, ні са старонак перыядычнага друку.

Максім Танк вядомы не толькі як паэт, але і як грамадскі дзеяч, ушанаваны ганаровымі дзяржаўнымі ўзнагародамі як за дасягненні ў літаратурнай творчасці, так і за актыўную грамадскую дзейнасць.

Сяргей Дзяргай, пажыццёва прыкаваны да ложка невылечнай хваробай, быў толькі паэтам і грамадзянінам.

Людзі аднаго пакалення, адной эпохі, якія па "вогненнай сцяжыне духу" (Дзяргай), выйшлі з глыбіняў народнага жыцця, яны з маленства добра ведалі, якімі клопатамі і спадзяваннямі жывуць простыя людзі, добра ведалі і народны побыт, і шматякую народную культуру, якая стала асновай іх літаратурнай творчасці.

Паэзія і Максіма Танка, і Сяргея Дзяргая прасякнута духам народнай дасціпнасці і мудрасці, па-філасофску жыццесцвярдзальным пафасам і лірызмам.

Акрамя традыцыйных формаў паэзіі, яны незалежна адзін ад аднаго асвойвалі авангард XX стагоддзя — верлібры, на якія даўно перайшла пераважная большасць еўрапейскіх паэтаў. Хоць у іх паэтычнай творчасці праглядаўся адзін і той жа матэрыял — супярэчлівы матэрыял супярэчлівага часу, паэзія гэтых паэтаў перш-наперш вызначалася не схематычным, а па-сапраўднаму творчым падыходам да адлюстравання рэчаіснасці, непаўторнай індывідуальнай духоўнай аўраі, непадобным тэмбрам паэтычнага голасу, эстэтычна-інтэлектуальнымі асаблівасцямі светапогляду і заўсёды роўнай энергетыкай слова.

"Не пазнаць" ці збытаць іх вершы, у тым ліку і, здавалася б, безаблічныя верлібры, немагчыма, бо яны нагадваюць кветкі розных відаў, якія адрозніваюцца і формай лісця, і колерам суквеццяў, і пахам. У кветніках іх паэзіі хочацца марыць.

Я часта заставаў Сяргея Сцяпанавіча ў ложку з томікам Максіма Танка (не раз гэты быў новы зборнік паэта з аўтографам). І ён на мае прывітанне адказваў: "Паслухай..." і чытаў мне адзін з фантастычных верлібраў, якія нагадвалі драматычныя сцэны з бессмяротнага спектакля "Жыццё". (Сяргей Дзяргай незвычайна любіў тэатр і не прапускаў ніводнага спектакля, якія паказвалі па тэлебачанні, хоць глядзеў іх да гэтага не раз.)

17 верасня (і не толькі ў юбілейныя дні) невялікая кватэра Сяргея Сцяпанавіча па вуліцы Якуба Коласа, ажыўлялася — да яго з віншаваннем прыходзілі кіраўнікі саюза, супрацоўнікі "Польмя" і "Вожыка", дзе ён у розны час працаваў загадчыкам аддзелаў паэзіі, вядомыя пісьменнікі — і амаль заўсёды Максім Танк.

Сяргей Дзяргай памёр 25 снежня 1980 года.

Пасля пахавання, у кафэ Дома літаратара, за жалобным сталом пра яго было сказана нямала сардэчных і добрых слоў

Пра тое, што з намі і праўда нешта адбываецца, адназначна засведчыў і апошні пісьменнік з'езда. "Бурнае апаздзіраванне адным, затупванне нагамі другіх, надрыванне глоткі за трэці і за сябе саміх..." ("ЛіМ" за 27 верасня 2002 года) — гэта не самае горшае, што было на з'ездзе.

XIV нечарговы з'езд СБП не выбраў у Раду Івана Шамякіна. А ён жа — першы наш пісьменнік, які заваяваў шырокую вядомасць за межамі Беларусі, хоць увогуле кнігі "нацыяналаў" у савецкі час амаль усюды падоўгу ляжалі на паліцах кнігарняў.

Выбралі, не выбралі... ды і куды? У аморфную Раду, якая ніколі не магла сабрацца ў больш-менш поўным складзе. І калі трэба было прымаць нейкія рашэнні — не хапала кворуму.

У недаверы з'езда да асобных пісьменнікаў па палітычных меркаваннях тоіцца небяспека перайсці на адкрытую бестэрміновую канфрантацыю, якая будзе ўсё больш і больш распальваць узаемную непрыязнасць.

Склалася так, што значную частку дэлегатаў з'езда склалі літаратары, прынятыя ў СБП за апошнія дзесяць-пятнаццаць гадоў, у якіх яшчэ не сцерліся ўспаміны як пра школьныя, так і студэнцкія гады. Яны што... не знаёміліся з творчасцю Шамякіна, не чыталі ні "Глыбокую плынь", ні "Трывожнае шчасце", ні "Сэрца на далоні"? Ці, можа, гэтыя кнігі здаліся ім нецікавымі, не вартымі ні савецкага часу, ні таго, каб застацца ў скарбніцы гісторыі беларускай літаратуры?

Напэўна, не. Яны ўсе выходзілі на барыкадах за нацыянальную незалежнасць, і таму ў іх на першым месцы — палітыка (дэмакрат — недэмакрат, за незалежнасць ці за саюз....)

Так ці не, не ведаю. Ведаю іншае: асноўная каштоўнасць у культуры кожнай нацыі — гэта талент. І калі маладыя людзі, якія са школьных гадоў марылі стаць пісьменнікамі (паэтамі, празаікамі, драматургамі), аддаюць перавагу не таленту, а палітыцы, чакаць ад іх прарыву ў літаратуры і мастацтве — значыць траціць дарэмна час.

Творчую моладзь трэба выходзіць і перш-наперш выходзіць Чалавека, грамадзяніна, патрыёта сваёй бацькаўшчыны. Тады не трэба будзе выбіраць паміж талентам і палітычнай прыхільнасцю мастака.

Сярод тых, хто па-сапраўднаму любіў літаратурную моладзь і, як мог — і чым мог, падтрымліваў яе. Я спадзяюся, што многія чыталі ўспаміны Янкі Сіпакова "Сяргей Сцяпанавіч".

Чым адрозніваецца літаратурная моладзь, якая галасуе супраць вядомага пісьменніка, выказваючы да яго сваю непавягу, ад тых, хто ўвогуле абьякавы да ўсяго, што датычыцца Беларусі?

Гэта не адзіны выпадок нігілістычнага настрою з'езда, палова дэлегатаў якога прагаласавала і супраць Уладзіміра Скарыніна. Ён якраз напярэдадні з'езда закончыў працу над перакладам "Дон Жуана" Байрана і сваё невыбранне ў Раду можа лічыць своеасаблівым "падарункам" пісьменніцкага супольніцтва.

"Дон Жуан" — другая вялікая перакладчыцкая праца Скарыніна: да гэтага



мёдава. Я не кажу, што гэта горш, чым адсекчы сук, на якім сядзіць СБП, — гэта проста неразумна: пісьменніцкі форум — не мітынг, на якім за крыкам нічога не разабраць.

Прычына такой акцыі з'езда — тая ж палітыка. Гніпамёдаў узначальваў "незаконны аргкамітэт", дзякуючы якому адбыўся з'езд. Пісьменнікі выбралі сабе новае кіраўніцтва, і ўсе адразу ж супакоіліся.

І апошні штрих: гэты з'езд я назваў бы "гістарычным" толькі за тое, што ён сваім нецярплівым папльскваннем фактычна сагнаў з трыбуны Уладзіміра Дамашвіча, якога на апошніх некалькіх пісьменніцкіх форумах праводзілі толькі аваяцыямі. Ці, можа, ён стаў засакрэчаным ворагам беларушчыны?

А калі б здарылася неверагоднае, і да нас вярнуўся Трыццаць Сёмы год? Хто першы паехаў бы на Салаўкі? Не тыя, супраць каго на з'ездзе СБП накідалі найбольш галасоў? Гэтыя галасы ў імгненне вока ператварыліся б у ананімныя палітычныя даносы — і зноў закруцілася б рэпрэсіўная машына, а яна не разбірае, хто лепшы, хто горшы, хто болей таленавіты, а хто меней.

І ніхто да гэтага часу не адказаў на самае простае пытанне: чаму менавіта пісьменніцкая арганізацыя панесла найбольшыя страты ў гады рэпрэсіі 20—30 гадоў дваццатага стагоддзя? Ці не таму, што пісьменніцкае супольніцтва было самае палітызаванае? У адносіны паміж пісьменнікамі закрадвалася палітычная падазронасць, непрыхаваная непрыязнасць, дробязная помслівасць — перыядычныя рэцыдывы невылечнай зайздрасці, і ўсё гэта вылівалася ў паклёпы і даносы, якія збірала і апрацоўвала таталітарная сістэма. Каб зрабіць адпаведныя аргвысновы.

Я невыпадкова апошні пісьменнік з'езда напярэдадні назваў "гістарычным". Тое, што адбылося на ім, прымушае задумацца над нашым пісьменніцкім жыццём, над нашымі ўчынкамі і ўзаемаадносінамі, прафінансаванымі нашым палітычным супрацьстаяннем.

Урок мінулага мы так і не засвоілі і да гэтага часу не зрабілі нічога, каб нават тэарэтычна зрабіць немагчымым вяртанне 37-га года.

А ўсё пачынаецца з малага — з прафесійнай прыстойнасці.

Яўген МІКЛАШЭЎСкі

ДЫЯЛОГІ

Леанід Паўлавіч, колькі сродкаў выдзяляецца з бюджэту на падтрымку беларускай культуры? Ці паступаюць яны своєчасова?

ПАВЕЛ КОРЗУН, Мінскі раён.

Колькі б сродкаў з бюджэту не выдзялялі на культуру ці іншыя бюджэтных сферы, іх заўсёды будзе не хапаць. Больш сродкаў — больш хочацца зрабіць. На наступны год выдзелена не менш, чым сёлета. Я лічу, што культура на сённяшні дзень фінансуецца дастаткова для таго, каб не зачыняць свае ўстановы. Калі ў 2002 годзе на рэстаўрацыйныя работы і інвестыцыйную праграму мы мелі 4,5 мільярда рублёў, дык у наступным толькі на рамонт Белдзяржфілармоніі плануем укладзі 7,8 мільярда; 6,4 мільярда пойдзе на рэстаўрацыю Нясвіжскага і Мірскага замкаў, на прыбудову да Нацыянальнага мастацкага музея. Я ўжо не кажу пра будаўніцтва Нацыянальнай бібліятэкі, куды на наступны год выдзелена больш за 40 мільярдаў. Гэтыя лічбы красамоўна сведчаць пра адносіны дзяржавы да матэрыяльнай базы культурнай сферы і да культуры ў цэлым.

Большасць беларусаў з разуменнем успрынялі будаўніцтва новай Нацыянальнай бібліятэкі. Але чаму гэта робіцца "ауральнымі" метадамі? Можа не трэба спяшацца, каб пасля гадамі не даводзіць да ладу будынак? І яшчэ адно аналагічнае па тэме пытанне: што робіцца міністэрствам для падтрымкі сельскіх бібліятэк?

Надзея СУПРУН, Краснапольскі раён.

Я лічу, што ніякага "ауральнага" метаду няма. Проста вызначаны тэрміны, якія мы павінны выконваць. Працуючы па восем

Оперы Украіны. Зараз рыхтуюцца такія ж мерапрыемствы ў Санкт-Пецярбургу і Кіргізіі. У наступным годзе вясною нашы майстры мастацтва паедуць на Дні культуры ў Іран.

Многа цікавых праектаў рэалізуецца з удзелам замежных выканаўцаў, што прыязджаюць у Беларусь. Перш за ўсё гэта — Дні культуры тых ці іншых краін, фестывалі і конкурсы. Міжнароднае прызнанне набылі такія вядомыя форумы мастацтва як міжнародны тэатральны фестываль "Белая вежа" ў Брэсце, Мінскі міжнародны кінафестываль "Лістапад", Міжнародны фестываль мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску" і іншыя. Прыкладам высокага ўзроўню айчыннага выканаўцага майстэрства сталі сёлетнія перамогі беларускіх артыстаў на шматлікіх міжнародных конкурсах.

У якія выдаткі абыходзіцца Беларусь правядзенне "Славянскага базару" і кінафестывалю "Лістапад"?

Аляксандр БОРТНІК, г.Гродна.

Названыя вамі буйныя культурныя акцыі — гэта заўсёды кансалідаваныя мерапрыемствы. Кінафестываль "Лістапад" праводзіцца за сродкі Міністэрства культуры, Мінскага гарвыканкама, пастаяннага камітэта краін СНД, спонсараў. Тое ж тычыцца і "Славянскага базару ў Віцебску", на які вылучаюцца грошы з бюджэту Саюзнай дзяржавы, з прэзідэнцкага рэзервага фонду, Міністэрствам культуры, спонсарамі.

Акрамя таго, значная частка мерапрыемстваў "Славянскага базару ў Віцебску" самаакупная за кошт продажу ўваходных білетаў. Павінен адзначыць, што грошы, атрыманы ад продажу білетаў, накіроўваюцца на пагадненне іншых выдаткаў фестыва-

весці ў належны стан помнікі культуры і гісторыі. Гляньце на зробленае ў Заслаўі, Мсціславе. Такія прыклады можна доўжыць. За апошнія гады ў гэтым накірунку праведзена значная работа, і яна, несумненна, будзе працягвацца. Будзе што паказаць, паедуць і турысты. А галоўнае — зберагчы для свайго народа тое, што створана продкамі, іх талентам і вялікай працай.

Ці часта наведваеце тэатры? Якую апошняю кнігу прачыталі?

Зінаіда ШАКУЦІНА, г.Орша.

Тэатры наведваю вельмі часта. Па-першае, ёсць цяга са студэнцкіх гадоў, па-другое, абавязаны ведаць, што там робіцца. Бываю на прэм'ерах спектакляў, наведваюся, каб сустрэцца з галоўным рэжысёрам, дырэктарам, акцёрамі. У гэтым годзе напярэдадні адкрыцця тэатральнага сезона, да прыкладу, такія сустрэчы адбыліся ў оперным тэатры, рускім, у Белдзяржфілармоніі, калектывы якой, нягледзечы на рамонт будынка, працуюць.

Апошняя кніга, якую прачытаў з вялікім задавальненнем, — трохтомнік афарызмаў. Знаёмства з гэтым цікавым зборнікам дазваляе на многія рэчы паглядзець з большай філасофіяй асэнсавання жыцця.

Як вы ацэньваеце сучасную беларускую літаратуру? Каго можаце выдзеліць са старэйшых і маладзейшых пісьмннікаў?

Вікторыя ГАЛУШКА, г. Мінск.

Я з задавальненнем паразважаю на гэту тэму. Бо з аднаго боку кажучы, што выдзяляецца мала сродкаў на выданне літаратуры, з другога, трэба паглядзець на рэалізацыю тых кніг, якія выходзяць. Калі раней — пры Саветкім Саюзе — нават 10 тысяч экзэмпляраў разыходзілася, цяпер не так, як хацелася б. У кнігарнях кнігі на

Прыемна, што моладзь усё больш і больш хінецца да гэтых пытанняў.

Ці не здаецца вам, што замест буйных кінапраектаў нахтал "Анастасіі Слуцкай" лепш зрабіць некалькі менш затратных карцін?

Лявон ДЗЯДОК, г.Паставы.

Не пагаджуся з такім разважаннем. "Анастасія Слуцкая" — не такі ўжо вялікі па выдатках праект. Агульны кошт — мільярд васемсот мільёнаў беларускіх рублёў (мільён долараў). Больш як мільярд ужо асвоена, да канца года сума складзе мільярд чатырыста мільёнаў, а вясной будзе выкарыстаны і астатнія грошы. Думаю, здаваць карціну будзем у красавіку наступнага года. Калі кошт пра невялікую суму, маю на ўвазе вялікія выдаткі паўсюдна па стварэнні гістарычных карцін. Дастаткова сказаць, што палякі апошні гістарычны фільм знялі за 40 мільёнаў долараў, украінцы — за 20. Але гэтыя фільмы, як і тыя, што здымаюцца ў Расіі, дзяржавай амаль не фінансуюцца.

Мы не можам адысці ад стэрэатыпу — спадзявацца толькі на бюджэтных сродкі. Цяпер пытанне будзе стаяць так: дзяржава падтрымае цікавую стужку, кінапраект, але пакажыце, як фільм будзе выходзіць на рынкі, прадавацца. Пакуль жа такая задача да канца не вырашана. Не зусім адпрацавана сістэма ўзаемадзеяння тых, хто стварае фільм, і тых, хто яго будзе паказваць гледачу — пракатчыкаў. З гэтай мэтай на базе кінатэатра "Цэнтральны" ў Мінску пасля вялікага рамонтнага ствараем цэнтр расійскай кінематографіі. Праз яго будзем браць фільмы, якія цікавяць нас на расійскім рынку; і праз яго ж свае карціны накіроўваць туды для рэалізацыі. Гэта не "бартэр". Пракатчык купіць тое, што можа прадаць. Падчас Дзён культуры ў Кіеве была размова з міністрам культуры і на-



гадзін у дзень, будаўніцтва можна расцягнуць на сем гадоў. Пастаўлена задача працаваць у дзве, а то і ў тры змены. Нічога ў гэтым дрэннага няма. Будаўнікі будуць асвойваць большыя грошы, атрымліваць лепшы заробак. Аўрала няма. Як вядома, аб'ект знаходзіцца пад асабістым патранажам Прэзідэнта. Больш таго, кіраўнікі ўрада штотыднёва праводзяць нарады на самой будоўлі. Усё ідзе ў планавым рытме і ў адпаведнасці з распрацаванай праектнай дакументацыяй.

А зараз пра бібліятэкі на сяле. Закрыццё некаторых звязана з сітуацыяй увогуле ў вёсцы, дзе колькасць жыхароў змяншаецца. Таму адбываецца аб'яднанне бібліятэк і вясковых клубаў у адным месцы — там, дзе лепшая база. Але ўстаноўкі зачыняць ці не — няма. Мы не маем непаразумеанняў з абласнымі і раённымі ўладамі. Падыход самы сур'ёзны. Гэта тэма знойдзе сваё адлюстраванне на выніковай калегіі міністэрства 16 студзеня 2003 г. Многа ўвагі ўдзяляецца рэгіёнам. Сталіца, абласныя цэнтры ўвагаю не абыдзены, а вось пра вёску часта забываюць. Так не павінна быць. І міністэрства разам з мясцовымі ўладамі робяць шмат канкрэтных спраў, каб гэта работа не была эпизодычнай.

Ці маглі б вы назваць нейкія сучасныя падзеі культурнага жыцця Беларусі еўрапейскага значэння?

Яўген Лях, Маларыцкі раён.

Змяняльнай падзеяй бягучага года стаў візіт у нашу краіну Генеральнага дырэктара ЮНЕСКА Каішыры Мацууры, які падчас знаходжання на Беларусі наведваў замкавы комплекс у Міры і ўручыў пасведчанне аб уключэнні гэтага ўнікальнага архітэктурнага комплексу ў Спіс Сусветнай культурнай спадчыны ЮНЕСКА. Трэба адзначыць таксама правядзенне Дзён культуры Беларусі ў Парыжы, якія прайшлі надзвычай паспяхова. Значную дапамогу ў іх арганізацыі і правядзенні аказаў сусветна вядомы куджор'е П'ер Кардэн.

У лістападзе творчая дэлегацыя беларускіх майстроў мастацтва ў складзе прыкладна 60 чалавек прыняла ўдзел у Днях культуры Рэспублікі Беларусь на Украіне. Яе аснову складалі Дзяржаўны ансамбль танца Беларусі, некалькі салістаў опернага тэатра, лаўрэат міжнароднага конкурсу піяністаў імя П. Чайкоўскага, саліст Белдзяржфілармоніі А.Паначоўны. Нам былі прадстаўлены лепшыя пляцоўкі; дастаткова сказаць, што адкрываліся Дні культуры ў прэстыжнай Нацыянальнай

Леанід ГУЛЯКА: «ШМАТ ХТО НЕ АДЫШОЎ АД СТЭРЭАТЫПУ — СПАДЗЯВАЦА ТОЛЬКІ НА БЮДЖЭТНЫЯ СРОДКІ»



лю, гэта значыць, эканоміяцца дзяржаўныя сродкі. Наша стратэгічная мэта — паступова зрабіць так, каб фестываль стаў максімальна самаакупным. Падобныя падыходы будуць адпрацоўвацца ў дачыненні да фестывальнага руху ў цэлым.

У Беларусі шмат мясцін, якія маглі б стаць прывабнымі для турыстаў. Напрыклад, Навагрудак, Мір, Полацк, Браслаўчына. На вашу думку, што для гэтага трэба зрабіць мясцовым уладам, у тым ліку і аддзелам культуры?

Іван ЯЎСЕЙЧЫК, г. Гомель.

Возьмем Мір. Сёлета напярэдадні правядзення тут Дзён беларускага пісьменства і друку мястэчка набыло еўрапейскі выгляд. І гэта зроблена агульным намаганнем. Вялікія сродкі ўклала Гродзенская вобласць і міністэрства, што маюць дачыненне да канкрэтных аб'ектаў. Напрыклад, для Міністэрства культуры — гэта замак і касцёл святога Мікалая, для Белкаапаюза і Міністэрства гандлю — рэстаран, для Міністэрства камунальнага гаспадаркі — гасцініца. Тыя, хто быў на свяце пісьменства і друку, не пераставалі здзіўляцца зробленаму за такі кароткі тэрмін. Што тычыцца Полацка, распрацавана комплексная дзяржаўная праграма прывядзення ў парадак яго гістарычных помнікаў. Яна выконваецца даволі інтэнсіўна. Яскравы прыклад — адкрыццё мастацкай галерыі, у якой прыняў удзел Прэзідэнт краіны. Упэўнены, што такія месцы можна паказваць самаму патрабавальнаму наведвальніку. Навагрудак падчас святкавання 200-годдзя Адама Міцкевіча таксама моцна абноўлены.

Мне здаецца, што сённяшнія праграмы, якія здзяйсняюцца па даручэнні кіраўніка дзяржавы ў дачыненні дабраўпарадкавання канкрэтных месцаў, вельмі правільныя. Наконт турыстаў, вядома, павінны больш клапаціцца тыя, хто мае першаснае дачыненне да гэтай тэмы. Наша задача — пры-

паліцах стаяць па некалькі гадоў. Гэта павінна ўплываць на выдавецкія планы. Галоўную скрыпку, вядома, адыгрывае Міністэрства інфармацыі. Яму выдзяляюцца сродкі на выдавецкую дзейнасць, але яны з намі абавязкова раяцца: як будуць камплектавацца бібліятэкі, ці ёсць на гэты сродкі? Трэба таксама ўлічваць, хто і калі выдаваўся. Бо няправільна арыентавацца толькі на абмежаванае кола аўтараў. Тым не меней, гэта тэма не застаецца па-за ўвагай Міністэрства культуры.

Можна пачуць нараканні, што ў нас мала напярэдадні з Саюзам пісьмннікаў. Не згодзен, у нас да гэтай справы падыходы дзяржаўныя, і яны кантралююцца на ўзроўні першых асоб краіны. Нясіце добрыя, разумныя планы з тлумачэннем, што хочаце зрабіць. Але не планы-каштарысы, складзеныя на старонку з указаннем таго, куды патрэбны грошы. А прадстаўце цікавую, распрацаваную праграму — і мы будзем разглядаць. Будзем адстойваць перад Міністэрствам фінансаў, калі ўбачым, што гэта прыносіць карысць усёй Беларусі. Хачу сказаць, што сустракаючыся з прадстаўнікамі нашых творчых саюзаў, канфедэрацыі, мы атрымалі прапановы. Але ўсе яны выглядаюць менавіта як каштарыс на адным лістку. Прабачце, трэба прапрацаваць, каб скласці прыстойны бізнес-план. А тагока, каб праплацілі, выйшла ў свет выданне і яго паклалі на паліцу, — сёння ўжо не будзе.

Калі людзі працуюць у накірунку выхавання нашай моладзі, іх трэба падтрымліваць. Возьмем таго ж Івана Пятровіча Шамякіна, які атрымаў прэмію Саюзнай дзяржавы. Цікава працуе Аляксей Дударэў, цяпер піша сцэнарый да кінафільма па сваёй п'есе "Радавія". Калісьці спектакль быў адзначаны Дзяржаўнай прэміяй СССР, думаецца, што і фільм атрымаецца. Сёння тэма патрыятызму, псіхалагізму адносінаў зноў запатрабаваная. Людзей цікавіць гісторыя свайго краіны, глыбіня культурнага развіцця.

меснікам мэра сталіцы Украіны аб стварэнні цэнтра ўкраінскага кінематографа ў Мінску і адпаведнага цэнтра беларускага кіно ў Кіеве.

У Беларусі нямат мастацкіх галерэй. Ці акупляюць яны сябе? Які працэнт прыватных і дзяржаўных?

Сяргей СІВЫ, Вілейскі раён.

Большасць мастацкіх музеяў і галерэй — дзяржаўныя. Адрозна скажу — фінансавана сябе яны не акупляюць. Дарэчы, як і ў свеце. Бо якія б кошы на білеты не былі, яны не могуць пакрыць усё выдаткі на ўтрыманне ўстаноў. Ёсць нарматывы зберажэння твораў, падтрымання тэмпературнага рэжыму. За кошт рэалізацыі білетаў аплаціць іх цяжка.

Мы ставім перад галерэямі задачу, каб сродкі, выдзеленыя дзяржавай на іх утрыманне, складаліся з дзвюх частак. Першая — бюджэт, другая — пазабюджэтная. Сёння яна складае ўжо 20 працэнтаў. Гэта нямала. У музеі Вялікай Айчыннай вайны сёлета мы правялі выставу С.Рэрыха. Там, павялічыўшы кошт на білеты, выканалі паўгадавы план. Плённа працуе ў гэтым накірунку Нацыянальны мастацкі музей. Значны рэзананс мелі сёлета персанальныя выстаўкі народных мастакоў Беларусі М.Савіцкага, Г.Паплаўскага, іншых вядомых твораў, а ў афішы наступнага года — персанальныя выстаўкі народных мастакоў Беларусі Г.Вашчанкі, В.Грамыкі, выстаўка з фондаў Траццякоўскай галерэй.

Пры павелічэнні кошту ўваходных білетаў частка пытанняў здымаецца. Але рабіць такое трэба ў разумных межах. Ці ёсць якая надзея для работнікаў музеяў, бібліятэк, што не маюць належных жыллёвых умоў, іх палепшыць?

Святлана ЯЗЕРСКАЯ, супрацоўнік музея Вялікай Айчыннай вайны.

За апошнія некалькі гадоў кіраўніцтвам краіны столькі зроблена для палепшэння жыллёвых умоў работнікаў культуры, што не было зроблена за папярэднія 15—20. У гэтым годзе ў Мінску пабудаваны і зданы

ў эксплуатацыю два жыллыя дамы: адзін для работнікаў рэспубліканскіх устаноў культуры і мастацтва, творчых саюзаў, другі — для работнікаў устаноў культуры і мастацтва, падпарадкаваных упраўленню культуры Мінгарвыканкама.

Маецца дамоўленасць з Мінгарвыканкамам аб прадастаўленні Міністэрству культуры зямельнага ўчастка ў сталіцы для праектавання і будаўніцтва 9-павярховага інтэрнату сямейнага тыпу для работнікаў культуры. Плануецца размясціць яго ў квартале вуліц Адзінцова—Цімашэўкі. Распрацоўка праектна-каштарыснай дакументацыі пачнецца пасля ўключэння гэтага аб'екта ў план фінансавання.

Як вы ацэньваеце будучыню беларускай культуры з пункту гледжання паляпшэння матэрыяльнага становішча яе працаўнікоў?

Алесь ПАЎЛОВІЧ, г. Масты.
Канешне, мы не можам сказаць, што ўсе работнікі культуры атрымліваюць заробак, які дазваляе бязбедна жыць. Тым не менш, за апошнія гады атрымалі значную падтрымку кіраўніцтва краіны. Створаны і зацверджаны новыя ўмовы аплаты працы работнікаў прафесійнага мастацтва.

Па шчырасці, нас сёння ў першую чаргу хвалююць заробкі людзей, якія працуюць у раённых установах культуры. Я маю на ўвазе нават не Дамы культуры — там можна працаваць нейкія сродкі. Складаней дадаткова зарабіць у бібліятэцы, у раённым музеі. Больш таго (можа, гэта прагучыць і непэпулярна), менш хвалюе памер заробку сельскага загадчыка клуба ці бібліятэкара. На фоне астатніх работнікаў народнай гаспадаркі яны выглядаюць не вельмі дрэнна. Між іншым, там ніколі і не скардзяцца на заробкі.

Я турбую ад імя бацькоў, дзеці якіх навукаюць у рэспубліканскім вучэбным комплексе гімназія-каледж Беларускай Дзяржаўнай акадэміі музыкі. Гэта ўстанова унікальная, яе падтрымлівае Міністэрства культуры, дзеці маюць магчымасць атрымліваць стypендыі, ездзяць на конкурсы. Але існуе вось якая праблема: зараз уводзіцца агульнадзяржаўны кампанент, які ўнясе складанасці ў навучанне. Нашы дзеці вельмі загружаны па спецыяльнасці — па 6 гадзін у дзень, таму ім цяжка будзе вучыцца належным чынам і па агульнашкольных прадметах.

Фёдар ІВАНОВІЧ.
Абсалютна правільнае пытанне ставіце. Увядзенне, як вы кажаце, дзяржаўнага кампанента, а дакладней — дзяржаўнага адукацыйнага стандарту, выклікае сучаснымі тэндэнцыямі развіцця ў сферы адукацыі краіны, звязанымі з павышэннем якасці адукацыі і, як вынік, устанавленнем адзіных патрабаванняў да яе зместу. Так, стандарт агульнай сярэдняй адукацыі прадугледжвае дастаткова ўнушальную колькасць гадзін па прадметах прыродазнаўча навуковага цыкла, якія раней адсутнічалі ў вучэбных планах гімназіі-каледжа пры Акадэміі музыкі. На сённяшні момант пытанне ўвядзення гэтых дысцыплін у навучальны працэс каледжа вырашаецца сумесна з Міністэрствам адукацыі, якое разумее, што нормы для агульнаадукацыйнай школы не павінны быць такімі ж, як для гімназіі-каледжа. Плануецца скараціць у два разы прыродазнаўча навуковы цыкл, але частка прадметаў застаецца. І гэта, я лічу, правільна, паколькі сёння кожны выпускнік сярэдняй спецыяльнай навуковай установы павінен быць адукаваным чалавекам і ведаць асновы розных навук.

Якія існуюць гранты для падтрымкі айчыннай культуры?
Алесь БЕЛАНЧУК, г. Брэст.
Перш за ўсё — гранты з двух фондаў Прэзідэнта Беларусі па падтрымцы культуры і мастацтва, а таксама таленавітай моладзі. У склад Саветаў фондаў уваходзяць вядомыя дзеячы культуры і мастацтва нашай рэспублікі. Па-другое, у нас ёсць сістэма, калі лепшыя творчыя работнікі могуць атрымліваць надбаўкі да свайго асноўнага заробку. Атрымліваюць іх сёлета 100 чалавек, па 600 тысяч рублёў у месяц. Калі я раскажваю міністрам культуры іншых краін пра такую дапамогу, яны не заўсёды нават вераць. Не магу прыгадаць, дзе ў краінах СНД ёсць такое. А паглядзіце колькі таленавітай моладзі падтрымана стypендыямі Прэзідэнта, колькі устаноў культуры атрымалі гранты, каб набыць музычныя інструменты, абсталяванне, тэатральныя касцюмы, ажыццявіць уласныя творчыя праекты. Асабліва хачу падкрэсліць — гэта размяркоўваецца па ўсёй краіне. Да прыкладу, падчас адной з паездак Прэзідэнт Беларусі наведаў школу мастацтваў у Светлагорску. Два вучні гэтай школы з'яўляюцца стypендыятамі фонду Прэзідэнта, адзін з хлопцаў атрымаў баян асабіста ад Аляксандра Рыгорава Лукашэўкі.

Па чый вiне не выплачваюць стypендыю артыстам Белканцэрта? Ганарары затрымліваюцца, хаця канцэрты праходзяць своєчасна.

Каця.
Выкананне шэрагу мерапрыемстваў (канцэртаў, дзён культуры) Міністэрства культуры даручае Гастрольна-канцэртнаму рэспубліканскаму унітарнаму прадпрыемству "Белканцэрт". З гэтай мэтай заключаюцца дагаворы, да якіх складаюцца каштарысы выдаткаў з дакладным пазначэннем сум выплаты творчым калектывам і асобным выканаўцам. У адпаведнасці з дагаворамі "Белканцэрт" пералічваюцца сродкі. На жаль, менавіта "Белканцэрт" не заўсёды ў тэрмін разлічваецца як заказчык з выканаўцамі. Безумоўна, у гэтым ёсць пэўная вина Міністэрства культуры, службы якога не заўсёды забяспечваюць якасны кантроль за выкананнем дагавору. Аднак зазначу, што апошнім часам становішча значна паляпшылася і запавычанасць амаль ліквідавана.

Дзе ў Мінску будуць устаноўлены помнікі Францішку Скарыне і Адаму Міцкевічу?
Алесь БАДАЕД, г. Мінск
Міністэрствам культуры, Мінскім гарвыканкамам, іншымі зацікаўленымі органамі дзяржаўнага кіравання неаднаразова абмяркоўвалася пытанне аб месцы ўстаноўкі помніка Францішку Скарыне, створанага на конкурснай аснове скульптарам А. Дранцом. Свае прапановы выказвалі навукоўцы, архітэктары, прадстаўнікі грамадскасці сталіцы. Першапачаткова ўзвядзенне помніка асветніку планавалася ажыццявіць каля будынка Прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук. Але пасля грунтоўнага вывучэння горадабудаўнічай сітуацыі ў гэтым раёне ад дадзенага варыянта прышлося адмовіцца. Помнік будзе ўстаноўлены на праекце Францішка Скарыны перад будынкам Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі пасля завяршэння яе пабудовы. Лічу, гэта найбольш прадуманае і лагічнае рашэнне.

Робота над помнікам Адаму Міцкевічу вядзецца вядомымі скульптарамі А. Заспiцкім і А. Фінскім. Ужо пройдзены асноўныя этапы яго стварэння: падрыхтаваны формы для адліўкі. У наступным годзе помнік павінен быць завершаны. Месца яго прывязкі вызначана — гэта маляўнічы сквер паміж вуліцамі Няміга і Гарадскі Вал. Варта таксама адзначыць, што аўтарскі калектыў двойчы атрымліваў гранты фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры і мастацтва на стварэнне згаданага помніка.

На Нямізе будзеца паркінг. Але ж гэта — гістарычная спадчына.
Аляксандр АЛЕЙНІК, г. Мінск.
У тым, што будзеца паркінг, ніякіх парушэнняў няма. Археалагічныя раскопкі не выявілі на дадзенай тэрыторыі значных археалагічных помнікаў.

Робота па ўзвядзенні шматфункцыянальнага комплексу на вуліцы Няміга праводзіцца на падставе рашэння Мінгарвыканкама і адпаведнага дазволу Дэпартаменту па ахове гісторыка-культурнай спадчыны і рэстаўрацыі Міністэрства культуры. Цяпер аўтарскі калектыў на чале з вядомым архітэктарам-рэстаўратарам С. Багласавым распрацоўвае архітэктурнае рашэнне згаданага аб'екта з улікам неабходнасці яго гарманічнага спалучэння з існуючым гістарычным асяроддзем. Безумоўна, горад Мінск — гэта жывы арганізм, які павінен расці і развівацца. І ў кожным канкрэтным выпадку трэба шукаць узамеапраймальныя, узважаныя варыянты.

Беларусь пакаідае творчага інтэлігенцыя. Ці ёсць нейкая праграма па іх ўтрыманні дома? Вось і малады, але ўжо вядомы, драматург А. Курэйчык "нацэліўся" на Маскву.
(Карэспандэнт канала АТН)
Праграма па ўтрыманні маладых талентаў можа быць адна — даць заробіць, зацікавіць перспектыўнай творчай работай. Што тычыцца Курэйчыка, ён нікуды не "нацэліўся". Паглядзіце, які ставіць яго п'есы: у Мінску, Гродне, Гомелі. У Маскве ён вучыцца за кошт сродкаў гранта Фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы культуры і мастацтва. Назавіце прозвішчы тых, хто збіраецца ад'язджаць. Чаму яны збіраюцца ад'язджаць? Уз'яўнены, што такіх прыкладаў, калі і ёсць, то толькі адзінкі. Сітуацыя змянілася. Пры жаданні свае магчымасці творчая моладзь можа рэалізаваць і ў Беларусі.

Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры з'яўляецца прэстыжным, сюды пры паступленні заўсёды высокі праходны бал. Якім чынам Міністэрства культуры збіраецца спрыяць аднаўленню матэрыяльна-тэхнічнай базы гэтай установы? Бо мне даводзілася там быць, і здалося, што будынку патрэбны рамонт.
Інса БУТРЫМОВІЧ, г. Скідзель.
Відаць, што вы ва ўніверсітэце былі даўнавата. Наведзіце яго зараз, пахадзіце па паверхах і ўпэўніцеся, што там не так блага. Штогод робіцца бягучы рамонт. Да гонару кіраўніцтва ўніверсітэта, яно ў большай ступені выкарыстоўвае пазабюджэтныя сродкі, якія гэтай навучальнай установе ўдалося напачаць. Шмат што зроблена там у інтэрнатах. Праўда, неабходна пабудова культурна-спартыўнага комплексу, ужо падрыхтавана дакументацыя, ідзе абмеркаванне фінансавання. Пытанне складанае, але агульнымі намаганнямі яго трэба вырашаць.

"Прамую лінію" праводзіў Міхал ТАЛОЧКА. Фота К. ДРОБАВА



Захарава, 19

РЭДАКЦЫЙНА-ВЫДАВЕЦКАЯ ЎСТАНОВА «ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА»

прымае да разгляду:

выдавецкія праекты самай шырокай тэматыкі;
выканае ўвесь спектр рэдакцыйна-выдавецкіх паслуг (ад рэдагавання рукапісу да выдання і распаўсюджвання кніжнай прадукцыі);
арганізуе рэкламу і прэзентацыю выданняў.

Вул. Захарава, 19, тэл. 284-85-25.

Выдавецкая ліцэнзія — ЛВ № 570 ад 23 кастрычніка 2002 года, выдадзена Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

АКЦЫЯ

МЫ — БЕЛАРУСЫ!

Як горда, як пашанотна павінны гучаць два гэтыя словы ў сэрцы кожнага з нас! **Мы — нашчадкі славутага старажытнага славянскага роду, дзеці зямлі, што, нягледзячы на ўсе навалы, войны і катастрофы, якое ўжо стагоддзе корміць-поіць нас, і мы а бавазяны памятаем пра гэта.** Абавязаны — і перад продкамі, што не далі вынішчыць ні зямлі, ні мовы сваёй, і перад нашчадкамі, што ўздаюць і чыстае крынічнае вады, і чыстага, спеўнага слова беларускага, бо і ім, як нам, не жыць без гэтага...

Як пацвярджае шматвяковы вопыт, **ніякія і нічыя ўказы і загады не створаць нічога ні ў эканоміцы, ні ў культуры, калі грамадскасць — усё мы! — будзем абыякавымі і бяздзейнымі.** Усё — і ва ўласным дабрабыце, і ў дабрабыце нашай краіны — залежыць ад нас. Ад нашай адданасці сям'і, справе, Айчыне. Ад нашай упэўненасці ў сваёй сіле, у сваёй пра-

ваце. Ад нашай перакананасці ў сваім праве гучна, горда заявіць усяму свету: **мы — беларусы!**

Няхай жа акцыя па стварэнні кнігі "Мы — беларусы!" стане агульнанацыянальнай, агульнанароднай!

Угадайце род свой, азірніцеся на жыццё сваё, на ўсё, што выклікае ў душы пачуццё гонару, — і пішыце.

Агульнымі нашымі намаганнямі кніга "Мы — беларусы!" пазначыць наша месца ў свеце і ў часе, былым і цяперашнім, стаўшы кропкай адліку для новага стагоддзя, для новага тысячагоддзя.

Пішыце на адрас: 220034, Мінск, вул. Захарава, 19, рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова "Літаратура і мастацтва"; EMAIL: gazeta_lim@tut.by.

ДЗЕНЬ «НЁМАНА» Ў БІБЛІЯТЭЦЫ

Ужо шмат гадоў працягваецца творчае сяброўства і супрацоўніцтва пісьменніка Міхаса Пазнякова з калектывам сталічнай бібліятэкі № 7 імя Якуба Коласа, дзе загадчыцаў даўно працуе руплівая Ганна Антонаўна Працко. А гэта — праяўленне творчых вечароў, ранішнікаў, кніжных святаў, прэм'ер кніг, выставак.

Вось і нядаўна ў бібліятэцы быў праведзены дзень часопіса "Нёман". На сустрэчу з чытачамі і работнікамі бібліятэкі, настаўнікамі школ прыйшлі намеснік галоўнага рэдактара часопіса "Нёман" Міхась Пазнякоў і загадчык аддзела крытыкі Яўген Каршукоў. У зале была разгорнута выстаўка нумароў часопіса за розныя гады і кніг М. Пазнякова і Я. Каршукова.

СУСТРЭЧЫ Ў ГРОДНЕ

Нядаўна ў Гродна на сустрэчу з чытачамі і падпісчыкамі накіраваліся галоўны рэдактар часопіса "Нёман" Н. Чайка і рэдактар аддзела прозы С. Зайцаў. Для камандзіроўкі, звязанай з падпіскай кампаніяй, гэты горад быў абраны невыпадкова, бо гэта ж — адзін з буйнейшых цэнтраў адукацыі і асветы не толькі Беларусі, але і краін СНД, і Еўропы. Чытацкая аўдыторыя ў горадзе вельмі значная. Сапраўды сімвалічнае значэнне мае і той факт, што Гродна стаіць на нёманскіх берагах. Каму ж, як не чытачам слаўнага старажытнага горада Гродна, падтрымаць часопіс "Нёман"?

Напачатку сустрэчы бібліятэкар Ірына Цвіркоўская нагадала прысутным аб гісторыі часопіса "Нёман", пра пісьменнікаў, якія ў свой час узначальвалі і рэдагавалі яго. Дарэчы, у 2005 годзе "Нёману" споўніцца 60 гадоў. М. Пазнякоў раскажаў аб рабоце новай рэдакцыйна-выдавецкай установы "Літаратура і мастацтва". Пазнаёміў са структурай рэдакцыі часопіса, падрабязна праінфармаваў аб творчых планах на 2003 год.

Я. Каршукоў распавядаў аб рабоце аддзела крытыкі, аб стане беларускай літаратурнай крытыкі і яе задачах.

Госці-пісьменнікі прачыталі свае творы, адказалі на шматлікія пытанні.

П. КУЗЬМІЧОЎ

Адбыліся сустрэчы з супрацоўнікамі аблвыканкама, навучэнцамі прафтэхвучылішча, планава-фінансавага каледжа, студэнтамі і выкладчыкамі ўніверсітэта, з работнікамі малага гандлёвага прадпрыемства, з адміністрацыяй Міжнароднага жаночага саюза "Адзінства" (абласное аддзяленне).

Галоўны рэдактар Н. Чайка раскажала аб стане сучаснай беларускай літаратуры, аб рабоце РВУ "Літаратура і мастацтва", аб планах рэдакцыі часопіса на бліжэйшыя гады. С. Зайцаў зрабіў агляд тых твораў, якія будуць надрукаваны ў першым паўгоддзі 2003 года.

Сяргей ЗАЙЦАЎ

Шаноўныя чытачы! Віншуючы вас з Калядамі і Новым годам, дзякуем вам за тое, што былі разам з намі, жылі нашымі клопатамі і падтрымоўвалі нас. Будзем рады сустрэчы з вамі і ў новым годзе. Наступны нумар "ЛіМа" выйдзе 10 студзеня 2003 года.

3 снежня ў вялікай зале Дома літаратара адбылася творчая вечарына паэта і барда Алеся Камоцкага "Ноч з марозікам". Нагодай паслужыў выхад кампакт-дыска выбраных песень — "Дым". У чарговы раз беларуская аўтарская песня сабрала поўную залу сваіх прыхільнікаў.

3 уступным словам пра творчасць А. Камоцкага напачатку імпрэзы выступіў намеснік старшыні СБП Э. Акулін.

Творчая сустрэча праўлення СБП з сябрамі клуба "Беларуская хатка" прайшла 4 снежня ў філіі Літаратурнага музея Максіма Багдановіча. Са словам аб жыцці і дзейнасці пісьменніцкай арганізацыі выступіў старшыня СБП Аляксандр Пашкевіч. Сваімі надзённымі клопатамі на пасадах намеснікаў старшыні пісьменніцкай сябры падзяліліся Б. Пятровіч, Э. Акулін і М. Скобла. Пасля афіцыйнай часткі гучала паэзія.

Вяла вечарыну загадчыца "Беларускай хаткі" Таццяна Шэляговіч.

9 снежня пад дахам музея Максіма Багдановіча ў межах літаратурнага салона "Вянок" прайшла вечарына паэта і барда Эдуарда Акуліна, прымеркаваная да стаадзінаццацігоддзя з дня народжэння "Беларускага Ікара".

У імпрэзе прынялі ўдзел: народны паэт Беларусі Н. Гілевіч, Л. Дранько-Майсюк, А. Вярцінскі, М. Скобла, В. Іпатава, А. Хатэнка, Б. Пятровіч.

Ад СБП выступіў старшыня арганізацыі А. Пашкевіч.

Вяла вечарыну загадчыца экскурсійнага аддзела музея С. Кіслова.

Я. А.

БЕЛАРУСКА-НЯМЕЦКІ ДЫЯЛОГ

У Інстытуце Гётэ, што месціцца ў Доме літаратара, адбылася прэзентацыя кніжак Алеся Разанава "Танец з вушакі" ("Tanz mit den Schlangen"; пераклады Эльке Эрб і Уладзіміра Чапегі) і "Гановарскія пункціры" ("Hannoversche Punktierungen"; пераклад Оскара Анзуля). Абдзёе пабачылі свет у Нямецкыне і выдрукаваны на беларускай і нямецкай мовах (білінгвы). З гэтай нагоды перакладчык "Гановарскіх пункціраў" Оскар Анзуль прысутнічаў на вечарыне, ненадоўга завітаўшы на Радзіму аўтара. Пра сваё літаратурнае і прыватнае жыццё, як дарэчы, і пра сучаснае нямецкае жыццё агулам, прысутныя даведаліся з яго вуснаў без прэзмернай лірычнай метафорыкі і прэзэнцыёзных эквівокаў... Не забыліся і пра галоўнае. Вершы чыталіся паралельна: арыгінал — аўтарам і пераклад — Оскарам Анзулем (ён, між іншым, яшчэ і прафесійны чытальнік і выканаўца мастацкіх твораў, з чаго пераважна і жыве). На пытанне з залы на конт заробкаў ад вершавання, ён адказаў без позы, але даволі артыстычна і арыгінальна: "Я пакуль яшчэ занадта шаную паэзію, каб ператвараць яе ў заробак". Трэба зазначыць, што на працягу вечарыны амаль не было навязлівых і тлумных маналогаў. Усе былі, па-разанаўску, дакладнымі і лаканічнымі, — як "імянінкі", так і публіка. І ўсё ж аднастайна "гармонію алгебрай" не выяралі, таму ў кампактнай і вусцінай бібліятэчнай зале Інстытута Гётэ панавалі разнаволены настрой, аптымізм і ў меру палемічнае сумоўе...

Як заўжды "на сваім месцы" была супрацоўніца Інстытута Гётэ Галіна Скакун. Вось прафесіянал, якому зайздросціш. Настолькі нязмушана, лёгка і па-беларуску мілагучна тварыцца ёю пераклад, што нямецкая гаворка Оскара Анзуля неўпрыкмет рабілася амаль сваёй, зразумелай і незаўважнай...

Кароткае слова цягам вечарыны бралі Адам Мальдзіс, Ала Сямёнава, Язэп Янушкевіч, Анатоль Вярцінскі...

Шмат казалася пра выбітны і арыгінальны талент Алеся Разанава, які адбудоўвае "масты" культурнага паразумення паміж цывілізаванай Еўропай і шляхетнай Беларуссю (Аляксандр Сцяпанавіч два гады жыў у Нямецкыне як першы лаўрэат стыпендыі імя Хань Арэнт). А нямецкі паэт прапаноўваў ужо новы, рэальны, на яго думку, праект: з 2004 года перыядычна абмяняцца літаратурнымі дэлегацыямі паміж нашымі краінамі. Напрыканцы прэзентацыі большасць прысутных займелі новую кніжку Алеся Разанава, даможныя — з аўтографам.

Лёгал

І БОЯЗНА ДА КРЫКУ, І РАДАСНА ДА СЛЁЗ

Варыяцыя на тэму «пісьменнік Алена Васілевіч»

Дзяўчынка-малеча, настроеная адпаведным чынам сваімі бацькамі, сыграла ў прафесійным ужо тэатры — БДТ — ролю Данілі ("Раскіданае гняздо"). І ў закулісны лабірынт завітаў сам Янка Купала. Перш-наперш павіншаваў разгубленую малую дэбютантку: даў ёй жменьку цукерак і паглядзіў па галаве. Так пачынала палёт да вяршыняў акцёрскага мастацтва найвялікшая наша актрыса мінулага стагоддзя Ірына Ждановіч. "То было благаслаўленне, — гаварыла славу-тая ўжо Ірына Фларыянаўна. — Я дзіцячым сэрцам адчула, што о падарыў мне Іван Дамінікавіч. Ніякі лёсны для мяне дыфірамб, нат самы красамоўны панегрык, адрасаваны мне, ані не мог важыцца нароўні з тым Купалавым благаслаўленнем. Я і жыву на сцэне, каб аддаць адплату... аддзякаваць... апраўдаць той гонар, якім абдарыў малалетнюю недалугу Ірынку наш Прарок..."

Аднаго разу мы з Аленай Васілевіч усчалі мемуарную гаворку, на якую настроіў прыгаданы намі раманс з гэтым падсамотненым спеўным воклічам: "Какие были времена! Какие осени и зимы! Какие были имена мной каждый день произносились..." Я хацеў было нагадаць ёй пра Купалава благаслаўленне, якім жывіўся трапяткі талент вялікай Ждановіч. Мне карцела параўнаць гэты выпадак артыстычнага лёсу з тым, што дастаўся на долю пісьменніка (ой, не кажыце толькі пра Яе "пісьменніца!"), які вядзе сваіх чытачоў да глыбокіх уражаных характаром сваёй белетрыстыкі.

Было тое яшчэ ў Каралішчавічах. Прыстанак заступніцы ўсіх мастакоў, што натхняе іх, — Музы. Так, так, у незабыўна чароўным кутку, цяпер ужо легендарным Доме творчасці, гэтым нашым "Царскім Сяле", нашым "Перадзелкіне", дзе ў засені ялін ды соснаў нячутна рыпелі пяром або выстуквалі на трафейных пішмашынках і сапраўдныя асілкі нашай літаратуры, і тыя, хто ў вайну асудлаў наравістага Пегаса, і проста здатныя на пісьмо літаратары, ды і, здавалася, графаманы. Каля хаціны, што

была тутэйшым летнім прытулкам Якуба Коласа, весела гарэзнічалі дзеці сезонных насельнікаў таго Дома. Канстанцін Міхайлавіч, седзячы ў цяньку, падкідваў жартанкі ў галасісты дзіцячы гурт, раз-пораз пасылаючы Алену ў свой дамок, каб яна вынесла якому веселуну цукерку. Заўважыў: а чаму ж ты сама не частуешся смакоццем? Пайдзі і вазьмі сабе плітку шакалада. На сталае, ля чарнільцы. "Люксам" завецца...

Здавалася б, што тут незвычайнага: атрымаць з рук хай сабе і вельмі шанюнага, нават абагоўленага табой чалавека адмысловай смакаты частунак! О, не, то быў дзівосна надзвычайны ўчынак дзядзькі Коласа. Бо ёсць, ёсць у стасунках паміж людзьмі нешта невыказна істотнае, што мы перадаем, бывае, сама больш асаблівым позіркам, жэстам рукі, з уздыхам зробленай мінай або грывасай, мімалётнай заўвагай быццам пра зусім нязначнае і штось пабочнае. А ты сам (або сведкі) чытаеш... расшыфроўваеш... разгадваеш сэнс таго позірку, таго жэста, тае міны альбо вонкава недарэчнай заўвагі "між іншым". І робіцца гэта не так розумам (рацыянальна), як пачуццёва. Душа з душой гавораць! І вось плітка шакаладу "Люкс"... Для каго "люкс" гэта камфартабельны нумар у гатэлі, для каго вагон трансэўрапейскага экспрэса. У сапраўднасці ж "люкс" — на лацінцы азначае "святло". Прамяністае ззянне. Раскоша перамогі над цемрай!

Такім чынам дзядзька Колас па-свойму пра многае сказаў... паведаміў... прызнаўся... даў наказ маладай тады Алёнцы. Помні, ты — літаратар, адораны жывым святлом, якое прабіваецца праз радкі напісаных табою праязных твораў.

Дык жа хай свяціцца твой талент, пісьменнік А. Васілевіч!

Яна і сапраўды ва ўсіх праявах яе існасці — Светлая Панна. Кажу гэта не дзеля дадатковай кроплі ялею да юбілейнай даты ў Васілевічавым кален-



дары. І не адзін я такой бачу нашу Алену. Чакаеце пацвярджэння? Калі ласка, зноў "аднаго разу"...

Дык вось тым разам у купурах нейкага пісьменніцкага сходу ці нарады (пасля буфетнага "прычашчэння") збіліся ў гурт курцы, хто з цыгарэтамі, хто з папяросай, а хто і з капітанскай люлькай. Пыхкаем. І на ўсю Іванаўскую балакаем. Аб чым? Адам жа заўжды Адам, і часцяком наш брат прыглядаецца да тае і гэтаі Евы, аблюбоўваючы ў чарадзе жаночых постацей ідэальную. Самую-самую. Табе прызначаную, жаданую. І літаратурныя курцы нат з вельмі паважнымі імёнамі ў клубах тытунёвага дыму наўзахваткі сіпіся як мага каларытней абмалываць аблічча і нораў нашых калыжанак па перы — і рызыкаўныя Месалін, і замаскіраваныя адаліск, і Венер у сучасных строях, і непрыступных Арлеанскіх дзеў. Дайшлі

НАЎЗБОЧ

«ПАЧАКАЙ, ЗАТРЫМАЙСЯ...»

Сяджу ў Алены Сямёнаўны, частуюся свежаспечанымі сырнікамі з чаем і малінавым варэннем. Збоку, на дэсерт, стаіць яшчэ ваза з вінаградом, таму я не спяшаюся... Слухаю ўспаміны з яе далёкага дзяцтва ды розныя літаратурныя паказкі, разглядаю фотакарткі ажно дарэвалюцыйнага часу. Маці, бацька, дзядзька, хоць і з сялян, але, відаць, заможных, з прыгожымі, светлымі, інтэлігентна-мысленымі тварамі — хто з кніжкай, хто з роварам (1916 год — Случчына!), імпазантныя ў адзенні і паставах... Нездарма гэты беларускі край у 1919 годзе не жадаў аддавацца большавікам...

Інтэлект і духоўны склад чалавека не падаюцца старэнню. Могуць пасівец вальсы, а розум тым часам толькі памудрэе. Можна зморшчыцца і пацямнець скура, але яшчэ ярчэй праваіцца святло вачэй ды наццеліцца, як напаленая печка, душа...

Старэе толькі смяротнае. Астатняе дадаецца да вечнага... Прынамсі так хочацца думаць і гэтаму верыць.

...неўпрыкмет скончацца смачныя сырнікі. Апусцее талерка. Памыць яе і забыць пра іх...

І ўсё таму, што ёсць вінаград! Буйны, сакаваты, з мутнаватым цёмнасінім адлівам. Яго многа. Наталіўшы смагу, ім можна любавалася, нераўнаючы як вядомым нацюрмортам Івана Хруцкага...

Дзіўноту я нейкую тут пішу, але не прыдумляю, бо — як прыдумаеш чалавека, тым больш — творцу, які і сам табе ў гэтым пісанні фору даць...

Вось, да прыкладу, як піша яна пра случкую пачотку ў бацькоўскай хаце Васіля Віткі ў Еўлічах: "...з абавязковай, аж пішчала на скаварадзе ў духмяным сале, яечняй, з нядаўна адкінутым з клінка тоўстым, як пень, сырам, прычырашаным зверху соллю, з удапай хатняй паляндрвіцай і каўбасой, з саленымі агуркамі і міскай меду... А калі, можа, каму заманулася б выпіць кубак малака, то пасярэдзіне стала стаяў яшчэ збан сырадою... Мама (Васіля Віткі — Л.Г.) падносила да губ чарку з калівам гарэлкі, прыслухоўвалася да агульнае вясёлае гамонкі, стрымана распытвала: "А ты, дзеткі, адкуль жа будзеш?..."

Алена Васілевіч была з Ліпнікоў — непадалёк, з той жа Случчыны. Бацькі яе, на жаль, памерлі рана, мажліва, з Божай ласкі, адшкадаваўшы ёй і свайго недажытага веку...

Сама ж яна напісала шмат выдатных і, галоўнае, чытальных кніжак для нас, нашых дзяцей і ўнукаў. Дзіву даешся, як тыя кніжкі да гэтага часу не састарэлі і не "вышлі в тираж" у сувязі з хутка зменлівым грамадскім ладам нашага жыцця? Якім жа словам, мовай і стылем трэба было іх напісаць? Можна каму мае вычуванне падасца патэтычным і "заюбілееным", але скажу так: словам боскім, мовай беларускай, стылем натуральным...

У дадзеным выпадку іначай скажаць я не ўмею. Можна таму, што гісторыя Ганькі — гэта і яе гісторыя. Альбо, кажучы словамі яе даўняга сябра і вернага таварыша па творчасці, цудоўнага нашага крытыка Барыса Бур'яна: "Ці не таму нам здаецца, што гэта не Ганька, а сама Алена Васілевіч чуе, як

"Падаючы сняжынку" (так называецца раздзел у аповесці "Пачакай, затрымайся..."), і гэта яна сама настроіваецца на паэтычную хвалю чароўных радкоў:

*Дзесьці у прасторах
Празвінелі бомы,
Дацвілі пялёсткі
Нечэе тугі...
І, здаецца, зноўку —
Еду я дадому
Пераведаць родных,
Блізкіх, дарагіх..."*

Ведаючы як яна ўспрымае і любіць сапраўдную паэзію, у гэтым можна не сумнявацца. Няёмка выпінацца на публіку, але менавіта з яе слоў выславілася пэўным чынам і мае літаратурнае імя. З таго часу прамінула амаль дваццаць гадоў, а вось блізкае наша знаёмства і палову таго тэрміну не налічвае. Як гэта ні дзіўна, сёння ўхвальныя рэцэнзіі, водгукі ды прыжыццёвыя помнікі, што "ўзводзяцца па службе, чарцы і дружбе", зрабіліся не менш частай з'явай, чым за мінулым літаратурным часам.

Больш за тое, у яе хапіла гонару і мужнасці публічна выказацца так: "Перапісаць сябе немагчыма. І няма таксама патрэбы перапісваць час... не імкніся здавацца лепшай, чым ты была і ёсць. Заставайся сама сабою".

Ці кожнаму з нашых сённяшніх літаратурных мэтраў гэта пад сілу? Калі шчыра, то мала каму.

Сам я прыхільнік яе навілістыкі і літаратурна-крытычных імпрэсій. Больш шчырых, эмацыянальных, насычаных шырокім айчынным і сусвет-

аж да мяжы прыстойнасці — і тут... Паблізу прадэфіліравала Яна. Светлая Панна. Курьільня раптам анямела.

Але, уласціва Алене Васілевіч штосьці такое, што рашуча забараняе ў яе прысутнасці баляваць якой нячыстай сіле, тым больш — таннай вульгарнасці. Не, сама Яна не ханжа і ведае самыя нізкія якасці людской асобы, пра што яскрава сведчаць некаторыя маляўніча абрысаваныя персанажы Васілевічавых твораў. Аднак...

Тое "аднак", помню, тады — у прыціхлым статку курцоў — патлумачыў, гаворачы сваім шаргатліва паважным голасам адзіны, мабыць, некурэц Ян Скрыган. Я паспрабую сёння (праз якія трыццаць год) пераказаць ягоную прыцшаную, бы роздум услых, тыраду. Тыраду сапраўднага Мужчыны. Рыцара.

Не адняць ад нашай Алёнки, казаў маэстра Скрыган, дзівосную высакароднасць. Гэты Богам дадзены ёй шарм. Паглядзець на яе, дык нічога саладжава-цукерачнага або па-пляечнаму прыгожанага ані — ні ў абліччы, ні ў голасе, ні ў манерах, але ж — харавство! А прыслухайцеся. Сапранавыя пералівы Яе маўлення, бывае, з прыхаваным тонам пратэсту неўпрыкмет апускаюцца да каларатурных рулад, і трымціць у іх спагядлівае пацучцё. Хай сабе вочы Яе лагодна пасміхаюцца, вы адчуеце тактоўна змягчаную катэгарычнасць: Алена Сямёнаўна ні ў якім разе не прымае чужую праўду. Свае перакананні не выдае за ісціну ў апошняй інстанцыі, але пагаджацца хай сабе і з аўтарытэтным, асабліва — з модным меркаваннем, ой не, не будзе! Гэтае, я сказаў бы, шляхетнае самаўсведамленне прабіваецца з Васілевіч праз самыя ўступна цвёрдыя інтанацыі і такую абаяльную ўсмешку з-пад бліскучых акулярных шкельцаў. Такое, я ўдакладніў бы, беларускае жаночае самаўсведамленне і вас схілае да шчырай размовы, да споведзі.

Іван Аляксеевіч гаварыў пра Алёну Васілевіч нібыта пра сваю дачку альбо выхаванку. Такім чынам мы характарызуем параднёнага з намі чалавека. Мушу пацвердзіць: сапраўды, пасля звычайна ветлівага здароўвання з ёю адчуваеш жаданне і нават патрэбу падзяліцца нейкай радаснай навінай, распавесці ёй якую цікавую гісторыю, што здарылася з табой і надзяліла цябе калі не шчасцем, то прынамсі асалядай ці задавальненнем. І Алёна будзе слухаць гэтае тваё прызнанне спагядліва, нават зацікаўлена. Яе мілавідна распагоджаны

ным культурным досведам эсэ ніхто з нашых старэйшых літаратараў (не кажучы ўжо пра пісьменніц) сёння не піша, апроч, будзем справядлівымі, В.Карамазавы і А.Кудраўца (але што будзе, як ім яшчэ па дзесяці гадоў прыбудзе?!)... А менавіта ў зровень майстэрства ў падобным жанры і з'яўляецца для сучаснага літаратара вызначальным адносна яго таленту.

Вось і сам я задумаў напісаць гэты тэкст пра яе ў ейнай жа стылістыцы... Але — не, не атрымліваецца. Не той рытм, не тая дынаміка, не той голас — чужыя словы... Хіба сапраўднае падробіш? Таму за лепшае для сябе вырашыў я скончыць гэты свой, як кажуць сёння на мове кіруючага афіцыёзу, "прывітальны адрас" Алёне Васілевіч яе ж уласнымі словамі:

"Кожны раз, калі я азіраюся ў тую, цяпер ужо даўнюю далячынь, кожны раз я пытаюся ў сябе: "Няўжо гэта там, за тым засмужаным ружовым туманам ранкам, жывой галінкай зелянееш ты сама? І гэта тваім босым нагам гэтак лёгка хадзіць па зямлі, а загарэлым рукамі гэтак прагнецца дацягнуцца да ўсяго на свеце? І няўжо твая гэта песня звініць і не ведае стому зранку да вечара? І гэта ў цябе столькі шчырага даверу, хто б ні стрэўся табе на дарозе, хто б ні азваўся да цябе прыхільным словам?"

І цяпер, калі між нас лягла такая неабсяжная прастора часу і ўзроссту, калі столькі камення лягло на той дарозе, якая нас развяла і раз'яднала, я пытаюся, дзівячыся і спадзеючыся:

— Тая даўняя з таго далёку Ты — гэта Я: І Я цяперашняя — гэта Ты таксама?

— І я заву цябе са смуткам і надзеяй адтуль, з тае раніцы:

— Пачакай, затрымайся..."

"Пачакай, затрымайся..." — прашу я, адгукуючыся ёй рэхам з нашага сёння.

Леанід ГАЛУБОВІЧ



НА ЗДЫМКУ: Алёна ВАСІЛЕВІЧ з Якубам КОЛАСАМ — Каралішчавічы, 1952 г.)

твар з далікатна ікананісным водсветам заахвочвае цябе на бяседу без аніякага фальшу. І Яна адкажа табе сваёй шчырасцю: "Знаеш, Бора, у мяне недзе гадоў дваццаць было нешта падобнае да таго, чым ты жывеш цяпер. То здарылася, як той казаў, з сэрцам, якое праклала Амурава страла. "Хай песняй стане час майго маўклівага каханья", — здаецца, Астрэйка благаслаўляў такую долю..."

Яна на памяць ведае процьму вершаў. І Яе мастацкая проза працінаецца пазычным адчуваннем чалавечых стасункаў. Бывае, чытаеш Васілевічавы старонкі і пачынаеш чакаць: зараз Яна загаворыць вершаваным спевам. Нічога мудрагелістага ў Яе пісьменстве няма. Тая, як казаў бы Ян Скрыган, па-беларуску шляхетная, без якіх-небудзь вычварных стылявых завітушак і аздобаў проза трымкліва пішацца ёю тады, калі сама "пісьменнік А. Васілевіч" нечым усхваляваная, штосьці перажывае глыбока і ўзрушана, нечаму здзівілася або што-небудзь адкрыла раней невядомае.

Калі бачыш паводзіны такой асобы ў літаратуры, разумеш, што яна, Алёна Васілевіч, не дасць на глум тое, чым жыве і чаму служыць — Слова. У сваіх праграмных заявах (крытычныя эсэ і артыкулы, інтэрв'ю), дарэчы, вельмі змястоўных, яна нібы сведчыць, што і для яе першае дзецішча боскай і чалавечай красы ёсць мастацтва. У ім, а ў славесным мастацтве — асабліва, чалавек абнаў-

ляе і ў большай або меншай меры аднаўляе самога сябе як боскае тварэнне. Нам арганічна ўласціва імкненне спасцігаць самога сябе і таму менавіта ў мастацтве мы шукаем адказу на многія нашыя пытанні і трывогі, разгадваючы спрадвечную шараду жыццёвага ладу. Ці ж не гэта складае пафас Васілевічавых кніг — тэтралогіі "Пачакай, затрымайся..." (красамоўны заклік!), "Пісар стравай часці", "Мыс Добрай Надзеі", "Элегія", "Першая жонка нябожчыка", "Люблю, хвалюся — жыву". Лепшыя яе творы пацвярджаюць адну ісціну: нас прасвятляе не ілюзія аб тым, якімі людзі маглі б быць, а ўсведамленне таго, якімі яны бываюць у сапраўднасці. За чалавека ж заўжды і боязна да крыку, і радасна да слёз.

Постаць і аблічча Алёны Васілевіч, як і яе паводзіны ў мастацтве, памагаюць нам угледзецца ў жыццё і ўсваядоміць яшчэ і яшчэ, што нават і самае асаматнёнае сэрца адчувае, якое яно дападнае да вышэйшага дару — да ўласнага свайго існавання ў гэтым свеце. І трэба даражыць дадзенай табе сапраўднасцю, рэальнай сфераю твайго асабістага жыцця. Тады душа твая поўніць асалоду, цягнецца да харастава, напаянцэцца хай сабе і супярэчлівымі, але змястоўнымі ўражанямі і тым славіць складаную гармонію. Жыцця. І ты заваёўваеш права паўтарыць тое Васілевічавы — Люблю. Хвалюся. Жыву.

Барыс БУР'ЯН



НА ЗДЫМКАХ: уверсе (Алёна ВАСІЛЕВІЧ з Янкам БРЫЛ'ЕМ і Васілём БЫКАВЫМ — г. Масква, 1976 г.); унізе (з Іванам МЕЛЕЖАМ — Місхор, 1976 г.)



ЛІМ-ЧАСАПІС

ВЕЧАРЫНА
Ў МАСКВЕ

20 лістапада 2002 года ў сталіцы Расіі ў малой зале Дома Літаратараў (пры падтрымцы амбасады Рэспублікі Беларусь) адбылася вечарына на памяці Алёсы Адамовіча.

У гэтым годзе Алёсю Адамовічу споўнілася б 75 гадоў, ён адышоў з жыцця восем гадоў таму. Сцены залы былі ўпрыгожаны шматлікімі фотаздымкамі — фотавыстава, прысвечаная пісьменніку, была прывезена з беларускай сталіцы. І пачыналася вечарына з дэманстрацыі фільма, своеасаблівага мантажу з фотакартак сям'і Адамовічаў, пачынаючы з самай ранняй фотакарткі Алёсы; выявы суправаджаліся прачытаным напаяно голасу тэкстам з апошняй кніжкі пісьменніка "VIXI" (рэжысёр — Сяргей Агеенка).

Вядучы вечарыны Валянцін Аскоцкі назваў Адамовіча "чалавекам Адраджэння", у звязку з яго шматаспектнай дзейнасцю, і зачытаў прывітальныя тэлеграмы ад тых, хто не змог прысутнічаць на вечарыне: ад Міхаіла Гарбачова, Івана Драча, Васіля Быкава. З Беларусі на вечарыну прыехалі Генадзь Бураўкін, Валянцін Тарас, Міхась Тычына. Як сказала Таццяна Кузаўлёва, у кожнага з выступоўцаў ёсць "свой Адамовіч", таму выступы не мелі афіцыйнага характару, аднак, былі нечаканымі жывымі падрабязнасці адносна з сябрам і паплекнікам па "Чарнобыльскім шляху" — гэты рух узнік у Беларусі па ініцыятыве Аляксандра Міхайлавіча пасля агульнанцыянальнай трагедыі, — па міжрэгіянальнай групе ў Маскве, па стварэнні часопіса "Кольцо А", па Інстытуту кінематаграфіі — яго апошняму месцу працы. Усе жадаючыя выступіць не змаглі — не хапіла часу, вечарына і так задоўжылася далей прымеркаваная.

Дачка пісьменніка Наталля Аляксандраўна, якая сабрала і склала поўную бібліяграфію публікацый бацькі па ўсім свеце, пазнаёміла прысутных з апошнім выданнем — у Беларусі выйшла кніжка прозы, напісаная Алесем Адамовічам у апошнія гады жыцця. Характэрна, што пачаўшы сваю пісьменніцкую біяграфію з кніжкі пра сваё партызанскае дзяцінства — "Вайна пад стрэхамі" — скончыў яе зноў жа ўспамінамі пра дзяцінства ў ваенны і пасляваенны час, пра Глушу, дзе нарадзіўся і папрасіў сябе пахаваць: гэтыя ўспаміны ўвабралі ў сябе ўвесь вопыт жыцця пісьменніка і мыслера (М.Гарбачоў у сваёй тэлеграме ззначыў, што менавіта ад А.Адамовіча пачуў пра "новае мысленне"! Гэты пасмяротны томік — магчыма самае галоўнае з літаратурнай спадчыны празаіка.

Паэт і перакладчык Валянцін Тарас распавёў, як у гады студэнцкага юнацтва каго заўгодна можна было ўявіць старым, а вось Алёся Адамовіча — не. Так і засталося назаўсёды — і цяпер яго немагчыма дадумаць састарэлым — уласцівы яму выключна светлы пачатак не дазваляе таго.

Люба ТУРБИНА

ЮБІЛЕЙ ГАЗЕТЫ

Адна са старэйшых газет рэспублікі "Гомельская праўда" адзначыла 85-гадовы юбілей.

У літаратурным аб'яднанні гэтай рэдакцыі пачынаў свой творчы шлях Іван Шамякін. У ёй працавалі вядомыя пісьменнікі Паўлюк Трус, Міхась Даніленка, Аляксандр Капусцін, Мікола Кусяноў, Васіль Ткачоў, Уладзімір Дзюба, Іван Кірэйчык... І сёння газета шмат увагі ўдзяляе публікацыі літаратурных твораў. Рэгулярна выпускаецца тэматычная паласа "Літаратурная гасцёўня". У адрас "Гомельскай праўды" з нагоды юбілею паступілі віншаванні ад урада нашай краіны, творчых саюзаў, шматлікіх арганізацый і асабіста І. Шамякіна.

Аляксей ШНЫПАРКОЎ

ШКЛЯНКА «ЗІНГЕРА» АД МАРЫІ ІСАЁНАК

Яе імя аматары выяўленчага мастацтва ведаюць добра. Яе творчасць мае камерны характар. Мастачка засяроджвае сваю ўвагу на нацыянальных і інтэр'ерах — на жанрах, якія ўжо па вызначэнні пазбаўленыя канфліктнасці. Але ў рэчаў сваё жыццё, свае часам драматычныя гісторыі. Так мяркуе Марыя Ісаёнак, да такой высновы каля яе твораў прыходзіць удумлівы глядач. Творам мастачкі ўласціва пэўная "меладыйнасць". Яна апавядае пра ілюзорнасць і хуткаплыннасць быцця. Марыя Ісаёнак бліжэйшая філасофія імпрэсіяністаў. Выстава жывапісу мастачкі працуе зараз у Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва. Яна мае інтрыгуючую назву з прысмакам сюррэалізму — "Зінгер" і вішні ў шклянцы".

24 «120x100»

У Музеі сучаснага выяўленчага мастацтва экспанаваліся творы латвійскіх і беларускіх мастакоў — удзельнікаў Міжнароднага пленэру "Jurkalne—2002".

Юркалне — гэта мястэчка на балтыйскім узбярэжжы, дзе ў ліпені—жніўні бягучага года пленэр праходзіў. З беларускага і латвійскага бакоў у гэтай культурніцкай акцыі бралі ўдзел па дваццаць мастакоў. Кожны з іх прадстаўлены ў экспазіцыі. Выстава дае мінскаму глядачу магчымасць пазнаёміцца з сучаснымі тэндэнцыямі выяўленчага мастацтва ў Беларусі і Латвіі, усядоміць блізкасць менталітэтаў і эстэтычных дамінантаў дзвюх насамерэч брацкіх народаў.

Выстава мае назву "120x100". Гэта загадка абумоўлены фармат карцін. Знаёмства нашых глядачоў з творами пленэру стала магчымым дзякуючы Амбуладзе Латвіі, адкрытаму грамадскаму фонду "RADIGARS". Куратары выставы: з латвійскага боку Петэрыс Геме, з беларускага — Мікола Пагра-ноўскі.

Гэта акцыя мае мэтай аднавіць і надалей спрыяць культурніцкім кантактам і трывалым сувязям дзвюх краін.

ГАЛЕРЭЮ АДКРЫЛІ, А ПРАБЛЕМЫ ЗАСТАЛІСЯ

Кожны горад, які сябе паважае і чакае павагі ад іншых, мусіць валодаць пэўным "джэнтльменскім наборам". Яго складаюць тэатр, музей, канцэртная зала, помнікі дойлідства. Інакш кажучы, горад мусіць мець культурніцкую інфраструктуру. У слаўнага горада Полацка з гэтым вялікая напруга. На адным Сафійскім саборы "не выедзеш", а ўсяго пералічанага вышэй гораду не стасе. Ёсць сёе-тое, але мала. І ўзровень не той, каб адпавядаць вялікаму гораду, калысцы нашай дзяржаўнасці. Таму з'яўленне ў Полацку новай культурніцкай установы адразу набывае агульнабеларускі розгалас.

У сярэдзіне мінулага месяца ў Полацкай карціннай галерэі адкрылася экспазіцыя. Будынак збольшага быў падрыхтаваны будаўнікамі яшчэ на момант Дажынак, а экспазіцыя зроблена зараз. Будынак уяўляе гістарычную каштоўнасць і надзвычай утульны. У экспазіцыі прадстаўлены археалогія, ікананіс, свецкае мастацтва дакастрычніцкага часу, а таксама мастацтва нашай краіны ў XX стагоддзі. Прынамсі, вельмі ўражваюць творы апошняй чвэрці мінулага стагоддзя, бо тут прадстаўлены імёны, якія з пэўных прычын у той час ігнараваліся закупачнай камісіяй Міністэрства культуры БССР. Пласт культуры, які нават у Нацыянальным мастацкім музеі сёння прадстаўлены вельмі фрагментарна. Адкрыццё стала святам для горада і краіны. Над інтэр'ерам добра папрацавалі дызайнеры. Але, на жаль, даводзіцца канстатаваць, што мікраклімат будынка не адпавядае музейным нормам, а значыць ёсць праблемы з экспанаваннем і захаваннем твораў мастацтва.

П. В.

Павел ГАСПАДЫНІЧ



БАЛАДА ВОСЕНЬСКАГА СНУ

Ты — сёння апранулася ў восень,
У залатую кашулю лістоты,
У ціхі пошум ракі
І ў ледзь улоўныя ўздыхі
прахожых...

Ты — сёння самая прыгожая
У залатым вальсе лістоты,
У ціхім пошуме ракі
І ў ледзь улоўных уздыхах
прахожых.

Ты — сёння смяешся з Майстра
Ля Галгофы свайго жыцця.
Ціхай слязой Пілата
Цягнецца ўдалеч рака...

Ты — сёння прачнулася зноўку,
Адагнала далей чорны сон...
Апранулася ў чырвань лістоты
І пайшла.

Забылася,
Як пакутуе ЁН,
Паміраючы ў залатой кашулі
лістоты,
У ціхім пошуме ракі
І ў ледзь улоўных уздыхах
прахожых...

А МУЗЫКА ГУЧАЛА...

А музыка гучала...
У ліхтарах вясёлкі,

Ала КЛЕМЯНОК



О, колькі іх на палях!
Але кожная квітнее па-свойму —
У гэтым вялікі подзвіг кветкі!

Мацуо БАСЭ

На родных лугах, на палетках
Збіраю ў букет словы-кветкі,
Мо ёсць прыгажэйшыя словы,

У промнях сонцамая,
У лесе рэхам звонкім.

А музыка спявала...
Увосень жоўтым лісцем,
Малюнкамі Шагала,
Самотай светлых ісцін.

А музыка казалася...
Любоўю неабдымнай,
Сімфоніяй вакзала,
Маладзіка сюітай.

А музыка імчала...
Усмешкамі стагоддзяў,
Іскрынкамі карала,
Чароўнасцю мелодый.

А музыка... кахала
Чароўную Паненку,
І сэрца... памірала
Нерасквітнелай кветкай...

А музыка — гучала...

VERA-NICA

Vera-Nica —
Я верую ў перамогу!
А значыць не знікну,
Покуль ёсць ты!

І хоць не Верона,
Не Рым, Ватыкан —
Ды залатую тваю карону
Не мераў ні цар, ні пан!

У хаосе часу ці
У гвалце жыцця
Я верую ў перамогу
Да сканчэння быцця!

Vera i Nica —
Багіня-дзяўчына —
У д'яблавым крыку
Палае Радзіма!

Vera — са мною,
Nica — надзея...
За празрыстай гарою —
Куток Адысея.

Ценем вечэрнім
Станецца памяць.
Вой будзе верны
Навечна каханай.

У замку русалкі
Пялёсткі падману,
Квяцістыя паркі,
Нязгойныя раны.

Vera i Nica —
Фенікса вочы.
Я ніколі не знікну
Зусім, без дазволу.

І ў прыцемках лета
Дагарае святло,
Нібы з песні паэта
Выцякае віно...

У краю далёкім,
Ля ракі Іртыш,
Не квітнеюць ружы,
І не ззяе крыж.

Не смяюцца зоры,
Не шапоча бор.
У краю далёкім
Мала родных гор.

Толькі згадка-мара
Падсілкуе Дух:
Не было б Ікара,
Не з'явіўся б Рух

І забецца сэрца
Думкай маладой,
Што сцяжынка ўецца
Святлаю слязой.

Праз снягі і буры,
Праз раку Іртыш
Ты пабачыш Зубраў
І маленства крыж

Засмяюцца зоры,
Зашапоча бор,
Родныя прасторы —
Самы лепшы хор.

І далонь каханай
Дакранеца воч —
Загаяцца раны,
Заквітнее Сож.

У краю далёкім,
Ля ракі Іртыш,
Польцем высокім
Узняецца Крыж...

Звярыная чорная ззяя
За вокнамі выла працяжна.
Я клікала — ды дарэмна.
Я плакала — слёз не лілося.
Болям, нібыта рэмам,
У горла жыццё ўпілося.
Парваць рамяні тугія
Мне моцы заўжды не хапала,
І абвіталі мне шыю
Тых рукі, каго не кахала.
Ты ж, любы, наводдаль

трымайся.

Стаяў. Назіраў. Не скрануўся.
Мой сон прамінуў, абарваўся,
А ты...

так і не прачнуўся.

Пустая душа — найцяжэйшая
рэч,
Яе не скранеш, не падымеш,
не зрушыш:
Нібыта Ямеля залезе на печ,
Дзе гінуць у полімі чулыя душы.

Чакае, як цмок, можа год,
можа век,
То манны нябеснай, то дзіўную
скрыню.
І носіць пустую душу чалавек,
Пакуль пад цяжарам яе не загіне

"Stella-Stellarum! Зорка Зорак!

Сёння мне споўнілася восемдзесят год. Я — стары.

Я — стары!..

Я — стары!!

Джордж Бернард Шоу"

"...Вось і мне спаўняецца...

А рука ўсё роўна не падываецца вось так узяць і бухнуць па галаве сабе гэтай стопудовай лічбай.

Дарагія чытачы "ЛіМа"!

Мае заўсёды чаканыя суразмоўцы і непадкупныя суддзі... Мне так хацелася б сёння, як я любіла заўсёды гэта рабіць, падараваць вам свае новыя старонкі... Але іх няма ў мяне... прапаную вам апавяданне, якое напісалася, калі пяро маё было куды яшчэ маладзейшае. (Сёння лепш я не напісала б...)

Прачытайце яго! Мне гэта вельмі патрэбна...

Заўсёды ваша Алена ВАСІЛЕВІЧ

*Паэтам, якія былі, якія адышлі,
Якіх я ведала.*

Русакі прыехаў у санаторый лячыцца ад хваробы, якое ні сам ён не ведаў, не ведалі і дактары, якія лячылі яго. Агульная стомленасць. Нервовае знясіленне... Доктары раілі Русакову поўдзень, сонца і марское купанне, а ён махнуў рукой на ўсе іх парады і раптам узяў ды купіў сабе пуцёўку ў гэта балота... "Балота" таму, што палац санаторыя быў акружаны азёрамі і запушчанымі сырымі паркамі. І час быў — для гэтых мясцін — горш не прыдумаеш: канец лістапада. Русакова адгаворвалі,

Страшна было тое, што цяпер ён пазбягаў сяброў, што яго гнялі і раздражнялі нават спрэчкі і гаворкі, якія звычайна вядуцца (і з роду вяліся!) сярод паэтаў пры такіх сустрэчах. Зводзяцца яны непазбежна да аднаго — да чытання ўласных вершаў. Адзін аднаму... У гэтым заўсёды тоіцца — і для самога Русакова таксама заўсёды раней утойвалася — радасца творчага абнаўлення і ўзаемага ўзбагачэння, радасць таго бескарыслівага, хоць нярэдка і самаздавольнага спаборніцтва, якое зрэшты і яднае ўсіх паэтаў у адзіным стракатым брацтве.

— спакою... Усё гэта было жорстка, несправядліва, але Русакоў не мог нічога зрабіць з сабою, не мог сябе пераламаць.

Ён не падпускаў цяпер да свае душы і дзяцей — сына і дачку. І дзеці яго цяпер раздражнялі... А як ён любіў іх і як ганарыўся сваім бацькоўствам, калі яны былі маленькія. Колькі напісаў пра іх вершаў!

У дзяцей было сваё ўласнае жыццё, і яны зусім не звярталі ўвагі ні на бацькаў настрой, ні на яго самога. Яны цяпер самі не адчынялі яго дзвярэй, і гэта крыўдзіла і аддаляла яго ад сына і дачкі яшчэ больш. Ён лічыў іх чэрствымі і бессардэчнымі і, што яны выраслі такімі, вінаваціў адну толькі іх маці — сваю жонку. І жонка плакала...

У Русакова было такое адчуванне, нібыта ён круціцца ў нейкім вар'яцкім коле і ніяк не можа ні спыніць гэта кола, ні павярнуць яго ў іншы бок.

...А калі прыходзіла прасвятленне, Русакоў каўся, рабіўся лагодным, ва ўсім стараўся дагадзіць жонцы і дзецям, каб загладзіць сваю віну перад імі. І яны ўсе трое, шчыра любячы яго, тут жа ўсё забывалі. І ён зноў адчуваў сябе шчаслівым, нібыта да яго вяртаўся безнадзейна згублены скарб: у яго такая мудрая ласкавая жонка, а дзеці выраслі (калі гэта здарылася!?) прыгожыя і разумныя...

Алена ВАСІЛЕВІЧ

МЫС ДОБРАЙ НАДЗЕІ

АПАВЯДАННЕ

палохалі. Жонка нават плакала, што хвароба яму патрэбна ёй на злосць... Але ён заўпарціўся: паеду толькі да князя!

І прыехаў, калі восень паспела ўжо да рэштны расправуць парк і недалёкія лясы і калі тутэйшыя азёры ўжо не толькі не вабілі, а, наадварот, палохалі холадам і плёскатам нятульных глухіх хваляў; калі набрынялыя хмары аж правісалі над галавой і лілі няўтомныя дажджы, ад якіх хацелася выць.

Пра гэта сказаў Русакову і санаторны доктар, які павінен быў назіраць і лячыць яго ўвесь гэты пуцёвачны тэрмін.

— Як гэта вы, паэт, — сказаў доктар, — выбралі такі нецікавы час. Ніякай жа паэзіі...

Русакі ўжо і сам бачыў, што ўпартаць яго была неразумная, але прызнавацца ў гэтым яму не хацелася, і, не хавваючы раздражнення, ён толькі адказаў доктару:

— Дзе ж яе набрацца на ўсіх, тае паэзіі, дарагі доктар. Цяпер яе кожны патрабуе гэтак, як аспірын у аптэцы.

Каб жа Русакова раздражняў толькі гэты нецікавы час, як казаў доктар. Каб жа гэта ніякай паэзіі не было толькі тут, у гэтым яго балотным санаторыі... Перш за ўсё яе не было, яна як быццам сышла ці зусім нават вымерла ў ім самім. Ён даўно не пісаў вершаў. З ім нешта здарылася: вершы пакінулі яго. І ён не ўмеў іх даклікацца, не ўмеў выкрасаць у сабе тую цудадзейную іскры, якая здольна вокамгненна запаліць фантазію і абразны свет паэта. Яны, бязмоўныя, нібыта дрэмлюць у паэце, пакуль не ўспыхне гэта іскры.

І гэта было пакаранне.

Вось ужо колькі часу — самому Русакову здавалася, што гэта цягнецца вечнасць — не пераступаў ён парога ніводнае рэдакцыі, ён не толькі не хадзіў у рэдакцыю — з нейкага часу ён нават пачаў унікаць стрэч з сябрамі-паэтамі. Перш за ўсё тых традыцыйных стрэч у дні выплаты ганарараў, без якіх немагчыма ўзяць жыццё паэта. Без якіх, скажам дакладней, у паэта няма жыцця. І калі ты пішаш і друкешся, не мае значэння, сам ты атрымліваеш ганарар ці атрымліваюць яго твае сябры. На гэту традыцыйную стрэчу ў наступны месяц яны прыйдучы да цябе самога. Русакі ніколі не быў дробязным і грошы з сябрамі звычайна спускаў бесплапотна і шырока. Аднак цяпер, не маючы ганарару, ён не мог дазволіць сабе піць за чужы кошт. І справа была, вядома, зусім не ў выпіцы, зусім не ў гарэлцы — за што свет і людзі, не разумеючы іх, спрадвеку караюць паэтаў.

Русакі пакутаваў таму, што ён не меў адвагі, а больш шчырым было б прызнанне, што яму не дазваляла ўласнае самалюбства з'яўляцца цяпер у гэтым брацтве з пустымі рукамі. І зусім не таму, што ён увайшоў там у нейкую "абойму" ці хадзіў у карыфеях. Вершы былі яго сутнасцю, складалі сэнс яго жыцця і грамадзянскага абавязку, былі тым, чым бывае любая сумленна праца для любога сумленнага чалавека. А ён у дадатак яшчэ быў і паэт... Уніжненне паче гордосці. Русакі не бедніўся і не крывадушнічаў: ён любіў у сабе Пэта і ганарыўся ім. Інакш ён не быў бы паэтам.

Ён даўно не пісаў вершаў.

Не раз у роспачы ўспамінаў ён, як лёгка з'яўляліся да яго вершы ў маладосці. (Праўда, да каго яны ў маладосці не з'яўляюцца?) Ружовае воблачка. Срэбны серп маладзіка. А гарэзлівы позірк і павеўная дзівочая постаць... Божа літасцівы! Яму ніколі не патрэбна было нават гэдзіцца да стала. (Дарэчы, стол пісьмовы ў яго з'явіўся ўжо куды пазней, чым сівізна.) З яго хапала пачка ад цыгарэт і самага звычайнага алоўка ў кішэні — дзе б ён ні ішоў, куды б ён ні ехаў. Ён не быў святы. Не... Але нават і тады, калі ён падаў, і тады ад яго не адступалася, не пакідала яго і заўсёды працягвала яму руку яго ўсёцяжлівага, ўсёдаравальнага Муза.

І вось яна адступілася ад яго.

І гэта было пакаранне.

І каб жа толькі яму аднаму. Гэта было пакаранне ўсім яго бліжкім.

Некалі прывёў ён у сваю абшарпаную баковачку на старой, яшчэ драўлянай, Камароўцы даверлівае, няёмкае дзяўчо, і яно стала яго жонкай. Дзяўчо не ўмела прышыць гузіка, не ўмела звярнуць крупніку. Яно здольна было толькі глядзець на яго закаханымі вачыма і слухаць яго вершы так, нібыта чытаў яму гэтыя вершы сам Бог. У гэтым Русакі і бачыў прызначэнне сваёй жонкі: ісці па зямлі і вітаць над небам толькі побач з ім — Паэтам!

Цяпер жа, калі жонка спасцігла жыццё і даўно ўжо зрабілася для яго ўсім — каханкай, сястрой і маці, — цяпер ён ужо не бачыў яе пераваг, цяпер ён быў да іх аб'якавы, нават няўдзячны. І яго не толькі не захапляла — цяпер яго нават раздражняла яе імкненне, як і раней, як і некалі, унікаць у яго вершы, у яго настрой. Ён крычаў на яе, што яна перашкаджае яму, што яна нічога не разумее, што яму надакучылі яе клопаты і ён стаміўся ад іх, ён хоча толькі аднаго



І ўсё вакол здавалася цудоўным, і ўсім вакол зноў было з ім весела і цікава.

Пакуль не пачыналася ўсё спачатку.

...Доктары раілі Русакову сонца і мора. І жонка маліла: "Паедзь, адпачні ад усіх нас, ад дому. Змяні абставіны..."

А ён усё роўна як на злосць усім узяў і купіў пуцёўку — на самую нягодную — у гэты былы князёўскі палац сярод панурых азёраў. І цяпер марнаваўся аж з трыма ардэнамі старшын і калігасаў у вялізнай спальні княгіні з князёўскім гербам на балконнай рашотцы, з выглядам на шэрае возера. Старшыні ноччу непрабудна храпілі — аж трэсліся сцены палаца. Днём яны таксама ўмелі знайсці сабе адпачынак і ўцеху. У Русакова ж не было нічога — ні сну, ні адпачынку, ні ўцехі. Толькі бясконцы сівы дождж.

Ён ужо намерыўся быў уцякаць дадому, як раптам уначы задуў сівер, прыціснуў замаразак, і — адкуль яна толькі ўзялася ў гэтым разводдзі! — павыла дробная крупа. І на раніцу ўжо раскіслая зямля і счарнелыя дрэвы як быццам адмаладзелі. І — дзіўная рэч — Русакі таксама адчуў сабе раніцою так, нібыта і яго вызвалілі з палону.

Адразу ж пасля снедання і не вельмі абавязковых праездур ён паспешна апарануў паліто, надзеў шапку і, баючыся якога-небудзь выпадковага спада-

рожніка, накіраваўся паркам да возера. Неба было чыстае, пад нагамі курылася сухая замець, з возера задуваў пруткі вечер. Бадзёры зазімак за адну ноч нібыта зрабіў у прыродзе пераварот.

Марознае паветра, хуткая хадзба таксама бадзёрылі і маладзілі. Русакі і не прыкмеціў нават, калі дайшоў да Паповай горкі — так прызываўся ў тутэйшых людзей пакаты пагорак непадалёку за паркам, як збочыў на гэты пагорак і патупаў па даўно зруйнаваным падворышчы. Межы гэтага колішняга падворышча вызначаліся старымі разлапістымі кустамі бэзу ўперамежку з арабінамі. Бэз квола звінеў зледзянелым, нібыта бляшаным, зялёным лісцем. На чорных арабінах пунсавелі гронкі прымерзлых ягад.

Адсюль, з Паповай горкі, возера з усімі яго затокамі і астраўкамі бачылася як на далоні... Не міне і тыдня, як па застылай ледзяной роўнядзі можна будзе хадзіць як па падлозе. Адсюль можна будзе дайсці да таго вунь астраўка, што злучаны з процілеглым берагам паэтычным мастком. Пад гэтым мастком да апошніх дзён, да самых замаразкаў, начавалі дзве пары белых лебедзяў, дзве даволі сумныя бяздзетныя сям'і, у якіх толькі і занятку было, толькі і клопату, каб хаця не выглядаць горш за суседзяў. Раніцою, на досвітку, лебедзі парамі выходзілі на бераг і доўга спраўлялі ранішні туалет. Далікатна агладжвалі ганарыстымі чорнымі дзюбамі гнуткія змяніны шыі, гучна пляскалі ў паветры беласнежным крыллем — рабілі гімнастыку і бясконца глядзеліся з берага ў ваду: ці ўсё як мае быць у іх нетутэйшай адзежы. Пры гэтым яны ўвесь час перагаворваліся на сваёй кароткай гусінай мове.

— Ге? — глядзелася ў ваду і нягучна пыталася ў мужа жонка-лебядзіха.

І гэта кароценькае "Ге?", калі б яно ішло не ад птушкі, а ад жанчыны, напэўна, заняло б поўны мех слоў.

— Ну, як — я падабаюся табе? Я добра сёння выглядаю? Я прыгажэйшая за гэту даўгашыю?

— Ге-е! — задаволена адказваў муж-лебедзь.

І зноў жа, каб гэта гаварыў не лебедзь, а які-небудзь балбатун-мужчына, гэта можна было б перакласці прыкладна так:

— Якое можа быць параўнанне! Якая даўгашыя можа раўняцца з табою! Ты самая цудоўная на свеце!

— Ге! — кідала крылом апошні мазок, апошні штрых на сваю бялюткую "пачку" жонка і, задаволеная сабой і сваім мужам, зграбна ступала ў люстра ранішняга возера. — І ты ў мяне самы лепшы на свеце!

Другая пара — паводдаль — вяла прыкладна той жа дыялог:

— Ге, — казала пра суседку лебядзіха, — усё думае, што няма за яе нікога прыгажэйшага на свеце.

— Ге-е, — паблажліва цягнуў муж-лебедзь. — Нават калі б я застаўся адзін з нашай суседкай на бязлюдным возеры, ты, мілая, і тады магла б спачываць спакойна...

— Ге-ге-ге-ге! — лебядзіха-жонка, шчаслівая, кідалася ў ваду.

Адплыўшы ад берага, мілыя сем'і зноў страчаліся на незамутненай вадзе і далікатна віталі адно адных з добрым ранкам. І разам ужо — крыло ў крыло — плылі да кармушкі.

— Ге-ге-ге-ге! — гаманілі жонкі. — Які ў вас сёння цудоўны выгляд!.. А ў вас якая высякародная пастава!

— Ге... Я, скажыце праўду, добра выглядаюся, пакуль мая дарагая палавінка клапацілася пра сваё, невядома каму толькі яно патрэбна, харакство, — шчыра прызнаваўся муж адной, з апаскаю пазіраючы ў бок жонкі.

— Ге... Калі жонка з раніцы да вечара знае адзін толькі клопат — глядзецца ў люстра, гэта, ведаецца... — з разуменнем уздыхаў другі.

Гэтымі днямі лебедзяў перавялі — на зіму, на халады — у лебядзіны дамок. І возеру цяпер як быццам не хапала яго галоўнай маляўнічай дэталі.

...Русакі збег з Паповай горкі і абышоў возера з другога боку. Пастаяў нейкі момант насупраць астраўка, да якога з берага быў перакінуты гарбаты масток, і раптам, нібыта азораны малаўнкай, успомніў іншы даўні час, убачыў іншую даўнюю ваду.

Тады гэты астравок заўсёды быў аблеплены рыбакамі. І адзін сярод іх, відаць, быў жартунык, а магчыма, рамантык. Не інакш, гэта ён тады сабраў параскіданыя па астраўку кансервыя бляшанкі, панізаў іх адну на другую і прымацаваў да высокага слупка. Бляшанкі на сонцы адсвечвалі, мільгалі, і та-

(Заканчэнне на стар. 12)

ВІЦЕБСК. IFMC.

Чарговы і ў пэўным сэнсе юбілейны, 15-ты IFMC у Віцебску (Міжнародны фестываль сучаснай харэаграфіі, які спецыяльна лічыць найбольш выдатнай з'явай сярод гэтых фестываляў на тэрыторыі былога СССР) — быў адзначаны дзвюма падзеямі. Па-першае, гэта нацыянальны сёлета конкурс у межах IFMC; і па-другое, ушанаванне-прывітанне памяці Яўгенія Панфілава, чыё імя і чыя творчасць для Віцебска знакавыя.

За лепшую харэаграфію прэмію атрымала група сучаснай харэаграфіі "Квадро" (Гомель). Адзначаны аднаактовы балет "Ілюзія развіцця" (у спалучэнні жаночай мяккасці выканання са структурнай жорсткасцю пастаноўкі твор выглядаў сучасна, інтэлектуальна і на ўзроўні лепшых узораў, якія прадстаўляе IFMC).

За майстэрства — гродзенская група "ТАД". Узнагарода — за аднаактовы балет "Маленькія сімфонія прасторы" і за харэаграфічную мініяцюру "Кумпарсіта" (экспрэсіўнае мысленне Д. Куракулава заўсёды настойлівае і энергетычна актыўнае, на сцэне ён спавядае дакладны рытм, паскораны тэмпы).

За ідэю — танцтэатр "Галерэя" (мініяцюра "Отнюдь").

Спецыяльнай прэміяй аргкамітэта і дырэктары IFMC — прэміяй імя Яўгенія Панфілава ганараваны Дзмітрый Куракулаў. Гэтая прэмія будзе цяпер уручацца на кожным фестывалі як знак памяці пра выдатнага харэографа сучаснасці, прызнанага ў Еўропе і свеце, прызнанага і любімага ў Віцебску.



Працавала падчас фестывалю лабараторыя крытыкі, яна адзначыла рост, развіццё і сталенне беларускіх выканаўцаў. Мне, з году ў год назіраючы за імпрэзамі IFMC, хацелася б асабліва падкрэсліць узростанне духоўнага ды інтэлектуальнага ўзроўню беларускіх удзельнікаў. Шмат у чым пластычны тэатр — гэта род рытмавай медытацыі, і, здаецца, свае пачаткі тут спасцігаюць і Куракулаў, і Цябянькоў, і Асламава, і Камінскі; імянуцца знайсці свой стыль віцязьбіянікі Настасся Махава і Дыяна Юрчанка. Вельмі негатывна паставіліся крытыкі да творца Ларысы Сімаковіч "Прынамсі", нават вынеслі яго за дужкі мастацтва. Значна, што многія сённяшняе еўрапейскія сцэнічныя эксперыменты працягаюць на мяккі падсвядомасці, на мяккі пагранічных станаў чалавека, і ў значнай ступені гэта — адлюстраванне крызісных адчуванняў, страху. Праўда, зусім маладыя ўдзельнікі фальклор-тэатра "Госціца" могуць у такіх эксперыментаваннях апынуцца перад шматлікімі асабістымі праблемамі.

Вечар памяці Я. Панфілава, чыё жыццё трагічна абарвалася сёлета, сабраў у зале ці не ўвесь горад. У промні святла на сцэне ляжалі пунсовыя ружы, нібыта ператвораныя ў кветкі кроплі крывы сэрца мастака... Харэограф на працягу дзесяці гадоў прыязджаў у Віцебск, і Віцебск аддаваў даніну павагі творчасці і сцэнічным адкрыццям майстра. Яўген Аляксеевіч пакінуў пасля сябе дзяржаўны тэатр (у Пермі), які складаецца з трох труп; 85 балетаў і 100 харэаграфічных мініяцюр. Дзяржаўны "Балет Яўгенія Панфілава" выступаў на сёлетаім IFMC.

IFMC ладзілаваць штогод цяпер складана, аднак гэта — духоўная патрэба, і як доказ — заўсёды поўная глядзельная зала. Спонсарам, і "Белвесту" асабліва, дзякуючы стваральнікі фестывалю. Вельмі дапамагаюць абласная і гарадская адміністрацыі. Спагадна і ўважліва да фестывалю заўсёды ставяцца народны артыст СССР Валянцін Елізар'еў (старшыня конкурснага журы) і Нацыянальны тэатр балета Беларусі. А сярод стваральнікаў IFMC — Міністэрства культуры, Дэпартамент па справах моладзі Міністэрства адукацыі Беларусі. Шмат гадоў бачу, колькі энергіі, сіл і пачуцця ўкладае ў фестываль яго дырэктар Марына Раманоўская... Тут, на віцебскай сцэне, рэалізуецца з поўнай аддачай высокі сэнс пераадолення межаў — спасціжэнне ліній жыцця.

Таццяна КАТОВІЧ

Дзевяць прэм'ер за сезон — такі рэкорд паставіў сёлета Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі. Спраўджваючы сваё прызначэнне, тэатр актыўна пашырае драматургічнае кола, прэзентуе новыя рэжысёрскія імёны, імкнецца выхаваць прафесіяналаў з маладых акцёраў — нядаўніх студэнтаў Беларускага ўніверсітэта культуры. Але дзіўная рэч — колькасць чамусьці вельмі рэдка пераходзіць у якасць. І побач з сапраўды цікавымі работамі нахталі "Чарнобыльскай малітвы" паводле Святланы Алексіевіч ці "Песень Ваўка" Вячаслава Паніна з'яўляюцца спектаклі, у якіх нявыпытнасць драматурга-пачаткоўца сутыкаецца з ардынарнай рэжысурай і адсутнасцю яркай акцёрскай індывідуальнасці ў выканаўцаў. Прыплюсуйце сюды яшчэ недахоп грошай на пастаноўку — і вы атрымаеце спектакль, падобны на адну з апошніх работ тэатра пад назвай "Зона Х".

БУРАЦІНА Ў ЦЭЛАФАНЕ

Слушную пароду па вызначэнні добрага спектакля даў у сваім інтэрв'ю "БДГ" прамалінейны Андрэй Курэйчык: "Камедыя павінна быць смешнай. Калі вы не смеяцеся — значыцца, вас падманулі, гэта не камедыя. Трагедыя павінна быць кранальнай. Калі вы не адчуваеце, як слязьмі наліваюцца вочы, вас зноў жа падманулі". Стваральнікі "Зоны Х" паспрабавалі абысці гэтую небяспеку з вызначэннем жанру і акрэслілі змест спектакля трыма словамі — "смах, слёзы, крмінал". Калі не вельмі смешна — дык і не камедыя ж. Калі слёзы не кранаюць — трагедыю вам таксама нішто не абяцаў. Увогуле, глядацкага суперажывання героям не адбываецца. Можна, справа ў тым, што пад самы фінал спектакля высвятляецца, што забойства шэфа, цяжарнасць герані і яе самагубства — усё гэта жорсткі розыгрыш для галоўнага героя? Але прычым тут глядач, які вымушаны паўтары гадзіны, пазяхаючы, глядзець на няшчырыя пакуты і выслухоўваць фальшывыя душэўныя споведзі...

Спектакль "Зона Х" — драматургічны дэбют былога студэнта Беларускага ўніверсітэта культуры, цяперашняга загадчыка літаратурна-драматычнай часткай тэатра Андрэя Карэліна. Герой ягонай п'есы — звычайны сярэднястатыстычныя людзі, нашы сучаснікі. Любяць, зайздросцяць, змагаюцца з побытам і прусакамі. І праблемы ў іх адметныя, "нашыніскія" — цяжарнасць успрымаецца, як трагедыя, кватэрнае пытанне, як было, так і застаецца невырашальным. Шэф пагражае звальненнем, былі лепшы сябра зайздросціць твайму таланту і галодным вокам паглядае на тваю каханую, а тая і ўвогуле збіраецца да свайго заможнага бой-фрэнда ў казанчы Магдэбург... Восем так і жыве Стральцоў — галоўны герой спектакля, журналіст "неперспектыўнага" аддзела надзвычайных здарэнняў у правінцыйнай газеце. Але раптам ціхае жыццё з няшчасным каханнем і недапісаным раманам пад назвай "Зона Х" быццам узрываецца. Здаецца, удача сама ідзе ў рукі. Трэба толькі адважыцца — і музейны ключ ад Магдэбурга, які па абяцанках міліцыянта



КІНО

Анімацыйны праект "Калядныя гісторыі" з'ява ў беларускім кінамастатве незвычайная: на працягу васьмі гадоў беларускі рэжысёр-аніматоў Ірына КАРДЗЮКОВА здымае мультфільмы, прысвечаныя Калядам. Яе фільмы мусяць навучыць дзяцей такім галоўным хрысціянскім заповеддзям як "палюбі Госпада Бога Твайго ўсім сэрцам тваім"... і "палюбі блізкага твайго, як самога сябе".

"Каляднае", "Завіруха", "Дзяўчынка з запалкамі", "Надзвычайная вячэра ў Куццю", "Показка пра Каляды", "Сястра і брат (Казка на Каляды)" — усё гэтыя мультфільмы ў розныя гады былі адзначаны прызамі на розных міжнародных кінафестывалях. Аўтарскую анімацыю І. КАДЗЮКОВАЙ, якую вызначае непаўторная атмасфера, аздобленая і добрым гумарам, і замілавальным, шчырым павучаннем, цікава глядзець не толькі дзецям, але і дарослым. У фільмах гэтага рэжысёра актыўна працуе другі план, прадумваюцца, незвычайна абыгрваюцца дробныя на першы погляд дэталі. Нездарма аніматоў І. Кадзюковай заўважыў вядомы італьянскі сцэнарыст, паэт, мастак Таніна Гуэра...

З Ірынай КАДЗЮКОВАЙ мы гутарылі ў адным з пакояў "Беларусьфільма". У халоднай, непальнай майстэрні, дзе здымаюцца ўсе мультфільмы, робіцца цяплей толькі тады калі ў вытворчасць запускаецца чарговы мультфільм, калі здзяйсняецца даўнішняя задумка мультыплікатара...

ПАВЯЛІЧВАЦЬ ДАБРО НА З'ЯМЛІ

— З мультфільма "Каляднае" ў беларускую анімацыю прыйшоў новы жанр: "калядны аповед". Чаму захацелася расказаць з экрана менавіта пра Каляды, перанесці вядомы літаратурны жанр у мультыплікацыю?

— Тэма майго дыплама на філфаку была "Творчасць Сашы Чорнага для дзяцей". Каб напісаць працу, паехала ў маскоўскую ленінскую бібліятэку, атрымала допуск у спецфонд. І вось тады я адкрыла, што існуе хрысціянская дзіцячая літаратура. Мне вельмі спадабаўся верш Сашы Чорнага "Каляднае". Я перапісала гэты верш. Напачатку 90-х на студыі быў такі цудоўны час, калі і грошы давалі на пастаноўкі, і не забаранялі ставіць тое, што хочаш. Я прапанавала зняць фільм паводле верша Сашы Чорнага. І вось гэтая свабода дала магчымасць разам з мастаком Таццянай Кубліцкай зрабіць нешта адметнае: простае, чыстае, добрае. Калі наш фільм паглядзелі на мастацкім савеце, мы пачулі: ой, якое замілавальнае, сімпатычнае кіно! Але тут жа высветлілася, што побач з такім прыемным мультыкам на такую тэму ніякі іншы сюжэт ужо не паставіш. І тады я ўсур'ез занялася вывучэннем каляднай літаратуры. З усіх прачытаных мною калядных апавяданняў я выбрала твор невядомага аўтара Д. Булгакоўскага "Напярэдадні Калядаў" (толькі праз некалькі гадоў я даведдалася, што Д. Булгакоўскі — гэта вядомы праваслаўны святар). Два гэтыя фільмы склалі дзесяціхвілінны зборнік "Калядныя апавяданні". На свой першы міжнародны фестываль ён паехаў у Францыю. На здзіўленне, нашыя мультфільмы прайшлі конкурсны адбор, спадабаліся. "Калядныя апавяданні" купіла французскае тэлебачанне, потым прыйшоў ліст з цэнтра Пампіду з просьбай паказаць нашыя фільмы. Мне было вельмі прыемна, што верш Сашы Чорнага, некалі напісаны ім у Парыжы, зноў вярнуўся ў гэты горад у якасці фільма.

Пасля гэтага я зразумела, што іншае мяне проста больш не цікавіць, што Каляды — гэта такое вялізарнае поле дзейнасці нікім, як ні дзіўна, не кранутае ў нашай анімацыі. Гэтае свята, як магічны крыстал, які кожны раз можна паварочваць рознымі гранямі. Калі мы рабілі фільм "Дзяўчынка з запалкамі" паводле Андерсена, многія абураліся, як вы можаце казаць дзецям пра смерць, вымушаць іх плакаць! Але я цвёрда пераканана, што нашых дзяцей цяпер так шмат забаўляюць, што ім будзе карысна задумаць

ца, а, можа, ёсць тхосьці, каму не хапае элементарнай цеплыні, пяшчоты. Стужка "Надзвычайная вячэра ў Куццю" зроблена на аснове рэальнай гісторыі з майго дзяцінства. Гэты мультфільм дзеці любяць больш за астатнія. "Показка пра Каляды" мы зрабілі разам з цудоўным мастаком Аляксандрам Верашчагіным. Вядомую казку пра Алёнку і яе брата Іванку з мастаком Наталляй Навоенкай мы назвалі "Сястра і брат". Усе мы цудоўна ведаем гэтую фразу: "не пі, а то казлянем зробішся". Нам часта кажуць у жыцці, каб мы не рабілі чагосьці, а мы ўсё роўна гэта робім. Але нашая стужка не пра памылкі, якія ўсе робяць, а пра тое, што гэтыя памылкі трэба выпраўляць, і самае галоўнае — не здраджваць адзін аднаму, што і робяць нашыя героі. Сястра і брат не кідаюць адзін аднаго ў цяжкія хвіліны.

...Мультфільм "Каляднае" захацелася зняць пасля таго, калі я даведдалася, якая дзіўная існавала раней традыцыя: збірацца на Куццю ўсёй сям'ёй і чытаць калядныя апавяданні. Дарэмна спадзявацца, што цяпер людзі будуць рабіць тое ж самае. Але што-небудзь каляднае яны з задавальненнем паглядзець па тэлебачанні. Мы ж нават самі не ўяўляем, насколькі жанр каляднага апавядання прысутнічае ў нашым жыцці. Чаму ўсе так любяць "Іронію лёсу" Рэзанова? А таму, што гэты фільм вытрыманы ў жанры каляднага апавядання. Сваімі мультыкамі мне хацелася прыгадаць традыцыі святкавання нашых Калядаў. Бо свае традыцыі ў нас цудоўныя, і нам не патрэбны ўсялякія






Стральцова Алісе так жорстка цкаваць звычайнага журналіста, навошта быў амаль вар'яці танец "на касцах" ахвяры — застаецца незразумелым. Філасофскі падтэкст? Так, Стральцоў у спектаклі прапаведуе хрысціянскую мараль: "пачвары" (усяму брыдкаму, нялюдскаму ў чалавеку) трэба дараваць. Тут жа гучыць матыў зоны братоў Стругацкіх: людзі і свет вакол нас — тая ж зона, і толькі ад нашых учынкаў залежыць тое, чым яна адкажа. Але фінал спектакля не спраўджуе гэтых спадзяванняў героя. І сапраўды аказваецца, што "жыццё — трагедыя для тых, хто адчувае, і камедыя для тых, хто мысліць". Так уяўляе свет Андрэй Карэлін.

Спектаклю з такой няроўнай і забытанай драматургіяй была вельмі патрэбна моцная рэжысёрская рука, але пастаноўшчык і сцэнограф Сяргей Гавенка быццам "збег" са сцэнічнай пляцоўкі. Вось і бадзюцца акцёры па сцэне, не ведаючы, куды сябе падзець — ці то плюнуцца ў крэсла-гушкалку, ці то на левіцу залезці, ці то шафу сабой падперці. Мастак па дэкарацыях Людміла Каўфман выка-

рыстала пры афармленні спектакля вялізныя цэлафанавыя шпалеры, загарнула ў той жа цэлафан і ўсе рэчы ў рэдакцыйным пакоі. Халодная цэлафанавая шэрасць адрасу стварае адчуванне неўладкаванасці, "адвечнага" рамонтна. Няўтульна ў такім пакоі, маркотна. І сапраўды хочацца вырвацца адсюль, "з балота — у казку", ці то падчапіўшы замежнага спонсара, як Аліса, ці то спакусіўшыся на каштоўны Залаты ключык, як сучасны Бурціна-Стральцоў.

Вучыцца, бясспрэчна, трэба. І эксперыменты таксама патрэбны не толькі ў навуцы, але і ў тэатры. Але эксперыменты на глядачах-падлетках — а менавіта яны і складаюць асноўную частку наведвальнікаў гэтага тэатра — могуць быць вельмі небяспечнымі. Кожнаму з іх не растлумачыш, што не хапіла часу, альбо грошай, альбо вопыту, каб зрабіць спектакль лепшым. Ды праз некаторы час можа стацца, што і тлумачыць будзе няма каму — глядач, як вядома, галасуе нагамі...

Юлія ПАЛАЧАНІНА
Фота К. ДРОБАВА



панчохі, бо ў нас спрадвеку падарункі клаліся пад елкай. А наогул лепшае, што можна зрабіць на Каляды — гэта запрасіць дадому, за сямейны стол кагосьці, хто адчувае сябе адзіночым.

— Ірына, мяне сапраўды здзіўляе, што дзяржава не закрывае вочы на такія праекты, выдзяляе грошы, падтрымлівае!

— Мяне гэта не здзіўляе, мяне гэта вельмі радуе. Падчас калядных святаў адбываюцца цуды. І яны як быццам праецыруюцца на маё жыццё: нейкім чароўным чынам зноў і зноў зацвярджаюць сцэнарый, даюць грошы на пастаноўку. Я лічу, што гэтыя мультфільмы вельмі патрэбныя дзецям. Нам вельмі цяжка супрацьстаяць яскравым, забаўляльным, а, часам, вельмі жорсткім заходнім мультсерыялам. Бо правыя дабрывы, любові — з'явіліся нягучныя, іх цяжка зрабіць прывабнымі. Нешта агрэсіўнае, жорсткае — яно кідкае, прыцягальнае, а дабро яно цяжае. Я цалкам згодна з думкай вялікага польскага рэжысёра Кшыштафа Занусі, які сказаў, што мастакі не могуць змяніць свет, але могуць уплываць на суадносіны добра і зла ў ім, іх задача — павялічваць дабро на зямлі. І вось, калі мы можам гэта рабіць нашымі мультфільмамі, то мы павінны гэта рабіць.

Апошнім часам у мяне пытаюцца: ці не папохае вас засілле на экране замежнай кінапрадукцыі? Так, папохае, але які сэнс ад маіх эмоцый, калі гэта павінна пужаць перадусім чыноўнікаў з Міністэрства культуры. Мы павінны рабіць свае мультфільмы (а яны, дарэчы, залатое дно для нашай дзяржавы, бо сёння шмат беларускіх мультфільмаў працуюць на іншыя еўрапейскія краіны). Бо мы гэта можам, у нас цудоўныя рэжысёры, моцны патэнцыял. Але дайце нам крышачку больш грошай на мультфільмы. А то атрымліваецца, што

спачатку мы частуем дзяцей гэтай "чорнай" прадукцыяй з экрана, а потым здымаем фільмы пра дзіцячую злчыннасць, наркаманію. Дык, можа, прасцей выдаткаваць больш грошай на выхаванне дзяцей? Я не веру, што з дапамогай кінамастацтва можна паўплываць на дарослых, іх можна больш-менш забавіць, а дзяцей сапраўды можна выхоўваць.

— На жаль, Ірына, вашыя мультфільмы амаль не ідуць у нашых кінатэатрах, не паказваюць іх і па БТ. Фільмы Кадзюковай можна ўбачыць ці то на фестывалях, ці то на спецыяльных імпрэзах, ці то ў прыватных нядзельных школах...

— Так. Хаця мне, па сутнасці, грэх скардзіцца. Усе апошнія гады нашыя калядныя мультфільмы купляла расійскае тэлебачанне. У калядных святах іх паказвалі і мне было вельмі прыемна за нашу ідэю. На жаль, у мінулы годзе нашыя стужкі не паказалі. Сёння работнікам тэлебачання галоўнае — запоўніць сетку мультфікамі, а якімі — не важна.

На жаль, не спяшаецца купляць нашыя мультфільмы і БТ. І я маю на ўвазе не толькі калядныя стужкі, а ўвогуле беларускую анімацыю. Дарэчы, у наступным годзе мы будзем святкаваць трыццаць гадоў існавання ачынай мультыплікацыі. У нас ёсць больш за сто добрых, якасных фільмаў, якія можна цэлы год паказваць па тэлебачанні.

Нашымі "Каляднымі апавяданнямі" зацікавілася французскае, швейцарскае тэлебачанне. Напэўна, яны настолькі вычарпалі сябе ў гэтай тэме, што ім стаў цікавы наш погляд на гэтыя свята.

Гутарыла Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА

НА ЗДЫМКАХ: кадры з мультфільмаў "Дзяўчына з запалкамі", "Сястра і брат (Казка на Каляды)".

ЗГАДКІ

На спектаклі "Севільскі цырульнік" быў аншлаг. У Мінск прыехаў і выступаў у партыі графа Альмавіва зныны тэнар Іван Казлоўскі. Іншыя удзельнікі спектакля — артысты беларускай опернай сцэны — таксама пакарылі публіку. Разіну выконвала Тамара Ніжнікава, для якой гэтая партыя, паводле асабістага прызнання артысткі, фактычна зрабілася яе візітоўкай. А ў партыі dokтара Бартала бліскава выступіў наш оперны сцявак Афанасій Бялоў. Ён настолькі быў выразны, арганічны, што кожнае яго з'яўленне на сцэне, кожная рэпліка сустракаліся проста "на ўра". Расказваюць, праслаўлены Казлоўскі адзначыў, што такога яркага, таленавітага выканання партыі Бартала ён не бачыў.

Нарадзіўся Афанасій Паўлавіч на Пензеншчыне ў сям'і сялян-батракоў, амаль 120 гадоў таму. Пасвіў статак у памешчыка, пазней вучыўся на шаўца, працаваў у розных гаспадароў... Пасля заканчэння вакальнага факультэта Кіеўскай кансерваторыі ў творчай біяграфіі А. Бялова былі оперныя тэатры Самары, Баку, Свядлоўска. Некалькі гадоў выступаў у Чырванасцяжным ансамблі песні і танца і нарэшце звязаў свой лёс з Дзяржаўным тэатрам оперы і балета Беларусі.

— Неяк мы разам з В. Мясгарскім выступалі ў оперы Пучыні "Тоска", — успамінае ён. — Я выконваў партыю Скарпіа, а ён — майго спадручнага, шпіёна Спалета. І я заўважыў, што ў ягоным выкананні шмат увагі аддавалася дэталю, канкрэтыцы. Я з задавальненнем глядзеў ягонага dokтара Бартала ў "Севільскім". А ў ягоным вобразе Скулы з "Князя Ігара" адчуваўся, што вынік працы артыста — нібы з глыбіні гадоў.

У гэтай оперы мы ўдзельнічалі разам з А. Бяловым. Я выконваў партыю Ігара, а ён — Галіцкага. Ад-



ЗАСТАЛІСЯ Ў ГІСТОРЫ



У свой час шмат гаварылі пра незвычайны драматычны талент А. Бялова. Запамінальны вобраз хітрага каварнага Бамелія стварыў ён у спектаклі "Царская нявеста" на музыку М. Рымскага-Корсакава, выкарыстаўшы непаўторныя фарбы, паўтоны. А яшчэ ён разам з беларускім тэнарам Віктарам Мясгарскім выступаў у цудоўным камічным дуэце Скулы і Ярошкі ў оперы А. Барадзіна "Князь Ігар". Публіка шчыра прымала таленавіта ўвасабленых артыстамі вясёлых, дасціпных людзей з народа.

Пазней з В. Мясгарскім у гэтым дуэце выступіў Рувім Яўраеў, барытон якога заўсёды гучаў ярка, прыгожа. Гэты саліст быў таксама вядомы каларытным артыстычным увасабленнем dokтара Бартала. На думку былога саліста Беларускай оперы прафесара Анатоля Генералава, Р. Яўраеў стварыў і незабыўны вобраз начальніка турмы ў "Лятучай мышы" Ё. Штрауса, якая ставілася на нашай опернай сцэне. Публіка па-сапраўднаму рагатала з яго героя, асабліва калі гучала знакамітая рэпліка начальніка турмы: "Я хачу прысесці, у нас жа ўсе сядзяць". Або калі герой Р. Яўраева, адшчыкнуўшы цыбулю, прамаўляў: "Бэзам пахне..." Нават у невялікай партыі Свата ў оперы А. Даргамыжскага "Русалка" артыст знаходзіў нешта арыгінальнае.

А. Генералаў лічыць В. Мясгарскага ды Р. Яўраева опернымі артыстамі старога гарту. Яны шмат увагі ўдзялялі канкрэтным дэталю сцэнічнага вобраза.

чувалі адно аднаго, імкнуліся падтрымліваць. Наогул, гэтыя мае партнёры сваёй творчасцю даказвалі, што не бывае маленькіх роляў, як калісьці гаварыў К. Станіслаўскі.

Народная артыстка СССР Тамара Ніжнікава расказвае, што не так і даўно сустрэла Віктара Дзмітрыевіча Мясгарскага, ужо з кійком. Ад радасці нечаканай сустрэчы яны заўсмехаліся адно аднаму. Раптам на вачах старога артыста заблішчалі слёзы. Пэўна, у гэты момант абое ўспомнілі ўсё, што было ў іх колішнім артыстычным жыцці.

— І А. Бялоў, і В. Мясгарскі, і Р. Яўраеў у свой час былі незамежныя, — працягвае Т. Ніжнікава. — Можна сказаць, што да тэатра, сваёй непасрэднай працы яны адносіліся з вялікай адказнасцю. Яны былі прыкладамі для ўсіх нас. Наогул тэатр для ўсіх нас быў другім домам, нават другой сям'ёй. І гэта не забываецца.

Сёлета адзначаецца па 100 гадоў з дня нараджэння самабытных В. Мясгарскага ды Р. Яўраева. Віктар Дзмітрыевіч Мясгарскі пражыў вялікае жыццё, пакінуў нас зусім нядаўна. А памяць пра таленавітых оперных спевакоў засталася ва ўсіх, хто выступаў з імі на сцэне, хто атрымліваў асалоду ад іх мастацтва.

Вера КРОЗ

НА ЗДЫМКАХ: Віктар МЯСГАРСКІ (Ярошка) ды Афанасій БЯЛОЎ (Скула). 1949 г. Заслужаны артыст Беларусі Рувім ЯЎРАЕЎ — dokтар Бартала. 1965 г.

ПРАВЫ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ СУПОЛЬНАСЦЕЙ

Выйшаў з друку «Зборнік дакументаў аб абароне правоў асоб, якія належаць да нацыянальных супольнасцей Рэспублікі Беларусь», падрыхтаваны Камітэтам па справах рэлігій і нацыянальнасцей пры Савеце Міністраў РБ (складальнік — кансультант аддзела па справах нацыянальнасцей Камітэта Н. Ходар). Асноўная мэта выдання — пашырэнне ведаў пра беларускае заканадаўства ў галіне міжнацыянальных адносін.

Зборнік адрасаваны супрацоўнікам органаў дзяржаўнага кіравання ўсіх узроўняў — ад рэспубліканскіх да раённых, прадстаўнікам нацыянальных супольнасцей і іх грамадскім аб'яднанням, навукова-даследчым і навучальным установам, усім, хто цікавіцца пытаннямі міжнацыянальных адносін, забеспячэння правоў асоб, якія адносяцца да нацыянальных супольнасцей, а таксама справай захавання і ўмацавання раўнавагі ў беларускім грамадстве.

У першую частку зборніка зключаны міжнародныя дагаворы, пагадненні, канвенцыі, пакты, пратаколы ААН, Савета Еўропы, ЮНЕСКА, СНД аб правах асоб, якія належаць да нацыянальных супольнасцей. Другую частку склалі нарматыўна-прававыя дакументы Рэспублікі Беларусь. У трэцяй частцы змешчана інфармацыя пра органы дзяржаўнага кіравання, дыпламатычныя прадстаўніцтвы, грамадскія і рэлігійныя аб'яднанні, пра нацыянальны склад Рэспублікі Беларусь і інш.

Дакументы, якія увайшлі ў зборнік, прадастаўлены Выканаўчым камітэтам СНД, Нацыянальнай камісіяй па справах ЮНЕСКА, міністэрствамі замежных спраў, статыстыкі і аналізу, інфармацыі, а таксама грамадскімі аб'яднаннямі Беларусі.

Вялікую дапамогу ў стварэнні і фінансаванні зборніка аказалі Прадстаўніцтва ААН у Рэспубліцы Беларусь і асабіста яго кіраўнік Ніл Буне, а таксама начальнік Дэпартаменту грамадскай інфармацыі ААН у Беларусі Віктар Радзівіноўскі.

Л. КАРАЧУН

У ГОНАР КОЛАСА

Вечарына, прысвечаная 120-годдзю з дня нараджэння Якуба Коласа, прайшла ў Мінскім інстытуце кіравання. Гасцямі сустрэчы былі сын народнага песняра Міхась Міцкевіч, яго дачка Марыя, намеснік дырэктара Коласаўскага музея Ганна Зайцава і старшы навуковы супрацоўнік гэтай установы Іван Курбека.

Адкрыў урачыстасць рэктар МІК М. Суша.

Міхась Канстанцінавіч Міцкевіч раскажаў пра сваё маленства, пра старэйшых братоў Данілу і Юрку, пра маці Марыю Дзмітрыеўну і, вядома, пра бацьку. Прамоўца прапанаваў моладзі цаніць і вывучаць родную культуру.

Ганна Зайцава запыніла ўвагу слухачоў на дзейнасці музея, на святочных мерапрыемствах. Коласава ўнучка Марыя Міцкевіч паведаміла, як шануецца памяць яе дзеда за мяжой. Іван Курбека пацешыў публіку чытаннем вясёлых вершаў і абразкоў з жыцця-быцця музея.

Студэнты МІК кавалі сваю літаратурна-музычную кампазіцыю.

Задаволены сустрэчай, усе дзякавалі галоўнаму арганізатару — дацэнту Зінаідзе Верановіч.

Сцяпан ІВАНЧЫК

УПЕРШЫНЮ Ў БЕЛАРУСІ

У пачатку будучага года ўпершыню ў Беларусі пройдзе выстава-ярмарка "Праваслаўныя Каляды". Яна пройдзе з 2 па 5 студзеня ў Мінску ў выставачным павільёне па вуліцы Янік Купалы, 27. Выставу арганізуе Беларускі Экзархат і выставачнае прадпрыемства "Экспазіум".

Кантактныя тэлефоны: 222-03-123, 225-63-953

КІНАСПАДАРОЖНІК ГЛЕДАЧА

На экраны нашай краіны выйшла амерыканская кінастужка "Асобая думка". Пра фільм можна сказаць проста — гэта фільм Сцівена Спілберга. Да таго ж ён зняты па апавяданні вядомага пісьменніка-фантаста Філіпа К. Дзіка, творы якога ляглі ў аснову такіх карцін, як "Бягучы па востры брытвы", "Крыкуны", "Прышэлец" і інш.

Дзеянне "Асобай думкі" разгортаецца ў канцы XXI стагоддзя. Гаворка ідзе пра паліцыю, якая арыштоўвае злачынцаў яшчэ да здзяйснення злачынства.

Дарэчы, калі нехта думае, што перад ім звычайны фантастычны баявік — ён глыбока памыляецца. Апошнія фільмы лаўрэата "Оскара" Сцівена Спілберга яўна накіраваны на даследаванне больш глыбокіх філасофскіх пластоў існавання чалавецтва і чалавека ў прыватнасці. У дадзеным фільме нельга не заўважыць вельмі удалае спалучэнне апошніх тэхнічных дасягненняў кінематографа з цікавым і незвычайным кінапозірмам на тэмы адказнасці за сваю і чужую будучыню.

Галоўных герояў іграюць Том Круз, Колін Фарел, Саманта Мортан, Макс фон Сюдаў.

"Зязюля" — так называецца новы расійскі мастацкі фільм, зняты вядомым рэжысерам, стваральнікам культурных "Асаблівасцей нацыянальнага палявання" і "рыбалкі" Аляксандрам Рагожкіным.

...Верасень 1944 года, некалькі дзён да выхаду Фінляндыі з Другой сусветнай вайны. Фінскаму снайперу-смяротніку Вілле, прыкаванаму да скалы па загадзе камандавання, каб не было шляху да адступлення, удаецца вызваліцца з лапцюгаў. Капітан Савецкай Арміі Іван арыштаваны СМЕРШам і таксама толькі цудам застаецца жывым. Салдатаў варажых армія прыгрэла ў сябе на хутары саамка Анні. Для яе яны не ворагі, а проста мужчыны...

Капіцы, не так даўно, А.Рагожкін зняў праўдзвы фільм аб чачэнскай вайне "Блок-пост". Здымаў там, дзе адбываліся падзеі. І на гэты раз ён застаўся верны праўдзе жыцця — "Зязюля" здымалася на Кольскім паўвостраве ў Кандалакшы. І наогул, стужка атрымалася не толькі праўдзвай, але і іранічнай, і па-свойму шчыльнай.

У галоўных ролях зняты Анні-Крысціна Юуса, Віктар Бычкоў і Вілле Хапсала.

МЫС ДОБРАЙ НАДЗЕІ

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 9)

му, хто плыў па возеры, здалёку здавалася, што на астраўку мігчыць маяк.

Так яны тады і гаварылі з Верай Мікалаеўнай:

— Сёння высадзімся каля маяка. Яны абое тым летам трапілі сюды ўпершыню.

Вера Мікалаеўна прыехала адпачыць пасля хваробы. А Русакоў пісаў тады паэму, якая прынесла яму вядомасць (нават славу!) і грошы, якія таксама былі яму зусім не лішня.

Як яму пісалася ў тое лета! Адкуль што бралася...

Ён не раз цяпер, ужо ў сталым узросце, дапытваў самога сябе, калі ж ён быў сапраўдным паэтам: у маладосці, калі ён умеў нястомна радавацца кожнаму дню, кожнай, нават самай нязначнай, прывае жыцця, гатовы натхнёна складаць вершы, зусім не клапаціцца пра пошук і выбар тэмы... Ці зараз, калі ён ужо спасціг таямніцу майстэрства, калі адточаным, як лязо брытвы, радком, ён, здавалася, умеў усё! Аднак гэта "усё" з'яўлялася яму і прыходзіла цяпер да яго ўсё радзей і радзей. І аддавалася цяпер яму ўсё з большай і большай пакутай.

Ці не так бывае ў каханні: тая, што ў росквіце юных сіл і характава бачыла ў табе Бога і гатова была ісці за табою на край свету, спасцігшы свет (і таксама самога цябе спасцігшы — зусім не Бога!) — аднойчы раптам адчуеш ты, — ідзе побач з табой у вялікай пакуце.

...Ах, з якім захваленнем і спадзяваннем пісаў ён тую сваю даўнюю паэму!

...У пяць гадзін, пасля "ціхай гадзіны" ён браў лодку, садзіўся на вёсла і, трымаючыся недалёк ад берага, чакаў. Вера Мікалаеўна днём заўсёды спала. (Пасля хваробы яна хутка стамлялася, і сон замяняў ёй лекі.) І вось праходзіла хвілін якіх дзесяць-пятнаццаць, і на лясвіцы, што вяла да прычала, паказвалася зграбная постаць з блакітным, як воблака, шалем вакол шыі... На лаўках, над возерам, дзе сядзелі жанкі, якім гэты назіральны пункт як бы дапаўняў іх лекі, адразу ж пачыналася ажыўленае абмеркаванне гэтага з'яўлення.

Русакоў кіраваў да прычала, памагаў Веры Мікалаеўна сесці ў лодку, і яны адпывалі. Кожны дзень у новыя воды. Адзін дзень яны плылі па праліву Лаперуза, на другі высаджваліся на бязлюдным востраве. На трэці... У іх быў уласны мыс Добрай Надзеі, была свая бухта Цікі. Быў яшчэ адзін востраў — Вогненная Зямля...

— Terra incognita! — прычальваў Русакоў лодку да выспакі, на якой магло стаць два чалавекі, не болей. — Прашу!

Вера Мікалаеўна ступала на зялёную выспачку і смялася ў адказ:

— Толькі пазты ў наш час умеюць адкрываць новыя землі і воды...

— Перш за ўсё пазты ўмеюць адкрываць жанчын!

Ён быў тады яшчэ малады, і гэтыя адкрыцці даваліся яму без цяжкасці. Гэтыя адкрыцці натхнялі яго. І — навошта грашыць — сам ён не папракаў сябе за гэта. Каму гэта шкодзіла?

— Валодаю я Верай і Надзей! — патэтычна дэкламаваў Русакоў, калі яны высаджваліся на мысе Добрай Надзеі.

Вера Мікалаеўна ўпершыню ў сваім жыцці стрэлася з жывым "сапраўдным" паэтам, і ёй падабаўся гэты лёгкі, нязвычайны ён тон.

Русакоў вылучыў Веру Мікалаеўну сярод іншых жанчын, якія тады адпачывалі: адразу: па тым, як яна апраналася, як хадзіла, як гаварыла. Ва ўсім, што б яна ні рабіла, у яе было сваё, толькі ёй прысутнае непадабенства. І Русакоў не мог яго не заўважыць. Выпадкова стрэўшыся і загаварыўшы першы раз, яны ўжо наступны раз абое былі рады сваёй стрэчы. Ім было прыемна і лёгка разам. У кожнага з іх раней, вядома, былі ўжо ўласныя землі і воды, але гэта зусім не пазбаўляла іх адчування навізны ў іх адносінах.

І не было б нічога здзіўнага (і, мусіць, не было б вялікага граху), калі б на глебе таго п'янілага характава і пашчоты, якім, здавалася, дыхала нават сама летняя прырода, калі б між імі тады ўзнікла каханне.

Аднак абставіны склаліся зусім інакш. Аднойчы прыйшла тэлеграма, а за тэлеграмай, следам, прыехаў і сам муж Веры Мікалаеўнай. Ён хваляваўся за яе здароўе — ён адправіў яе з домоу слабою, — і ён выстараўся сабе адпачынак, каб пабыць некалькі дзён з жонкай разам і каб аблегчыць ёй дарогу назад, каб самому прывезці яе дадому.

За што ж можна было папракнуць гэтага чалавека? Ці як можна было жадаць яму недабра?

Вера Мікалаеўна стрэла мужа з непадробнай радасцю: яна належала да ліку тых мілых цвярозых жанчын, якія не без падстаў лічаць, што лепш спакойна і зручна жыць на зямлі і трымаць сініцу ў руцэ, чым гнацца за нейкім там зманлівым жураўлём у небе. Хто ведае, ці ўгонішся ты за ім?..

Больш Русакоў з Верай Мікалаеўнай ніколі не сустракаліся. Яны нават ні разу не напісалі адзін аднаму святочнай паштоўкі. І яна, напэўна, гэтак, як і ён, ужо даўно забыла яго і ніколі не ўспамінае нават.

Русакоў пастаяў на беразе, а потым па гарбатым мастку перайшоў на астравок. Пастаяў на тым месцы, адкуль маржаў некалі смешны маяк з кансервавых бляшанак. Прайшоўся, адчуваючы, як пружыніць і рыпць пад нагамі прамерзлая і заснежаная трава. І паволі зноў вярнуўся на бераг. Паволі пакрочыў далей, насустрач белай завеі.

...Па Вогненнай Зямлі гуляе ў белым сцюжа...

У твар яму секла, як наждак, дробная снежная крупа. Ён падняў каўнер. Засунуў рукі ў кішэні.

Гуляе ў белым...

Усё навокал і сапраўды было ўжо ў белым: зямля, дрэвы, зашэрхля ўздоўж берага вада. І сцюжа мацнела. У затуленай чаратамі бухтачцы трымцеў ад гэтай сцюжы адзінокі човен. Русакоў спыніўся каля яго, каб аддыхацца, каб не халаць ледзянога паветра. Вогненная Зямля адсюль ужо толькі ўгадвалася ў белай замеці.

Па Вогненнай Зямлі гуляе ў белым сцюжа...

У бухце... Провіденія... паснулі карасі...

Дзеям і іх бацькам пэўна спадабаецца і новы поўнаметражны супервясёлы амерыканскі мультыплексіённы фільм "Ледніковы перыяд", пастаўлены рэжысерам Карласам Садзьянай і Крысам Уэджам. Мультык працягвае традыцыі такіх новых і ўжо культурных сямейных анімацый, як "Шрэк" і "Карпарацыя монстраў".

...Набліжаецца Ледніковы перыяд, які прымушае дагістарычных жывёл пакінуць абжытыя месцы і ісці па поўдзень. Толькі тры смельчакі: мамант-адзельнік, прайдзісвет-лянівец і каварны саблезубы тыгр, якія выпадкова сталі выратавальнікамі чалавечага дзіцяці, гатовы кінуць выклік халадам. Кожны з іх — яркая індывідуальнасць і ніколі не ўступіць другому. Аднак небяспекі і прыгоды сплочваюць іх і прымушаюць забыць пра свае крыўды. Толькі разам яны змогуць выжыць і вярнуць дзіця яго бацькам...

Акрамя названых фільмаў, беларускія глядачы ў бліжэйшы час змогуць таксама ўбачыць на экранях сваіх гарадоў такія яркія мастацкія фільмы, як "Мільянер па прымуце", "Адзінаццаць сяброў Оўшэна", "Індэфікацыя Борна", мультык "Скубі-Ду" і іншыя.

Аляксандр БОГДАН
Канстанцін РАМАНОўСКИ

Гэта смешнае сумяшчэнне бухты Провіденія і карасёў дало настрою Русакова імгненны штуршок: як быццам у ім успыхнула іскра запальвання. Смешнае тут жа зноў азалася элегічным:

Патух Маяк. Вы помніце?... І тужыць Надзея Добрая. Каго мне упрасіць Вярнуць ізноў ёй Добрую Надзею?..

Ён ішоў, спыняўся, паўтараў сам сабе словы і радкі, якія нарадзіліся ў ім самі па сабе, незалежна ад яго волі, не падудна яму. Яны зляталі з яго светлага адчування, з яго мімалётнага ўспаміну, як дыханне.

...Замёрз праліў Па-дэ-Кале... А чоўну сірца цэплы бераг... трымаю хвалою ён абяруч... Пакорную і зманную, але... Замёрз праліў Па-дэ-Кале... Замёрз... Замёрз...

Ён гаварыў сам з сабою ўслых, ён стараўся нават крочыць у такт гэтым нечакана абуджаным у ім рытмам. І ён не заўважыў нават, як уся яго істота перыкетна запаўняецца радасным жыццём. (Так наліваецца сокам пад сонцам яблык.) У яго было адчуванне, нібыта ён толькі што выраўса са страшэннага буралому, выбіўся з бяскожнага змрочнага бездарожжа на тупкую сцяжынку, і над гэтай сцяжынкой выліснуў раптам яму промень.

Ён ведаў, гэта вярталіся да яго вершы. І яму было боязна спалохаць іх... Каго мне ўпрасіць вярнуць ізноў мне Добрую Надзею? Надзею... Добрую...

Ён паўтараў гэтыя словы, народжаныя ў пакутлівым хаосе яго душы, як заклінанне, як паўтарае набожны чалавек малітву. І ён адчуваў, як гэта малітва перыкетна вяртае яму даўно забытае ім прасвятленне і палёкку.

У двары санаторыя, на ганку, яму стрэліся яго цяперашнія суседкі па сталі — маладыя дзяўчаты, ткачыкі з камвольнага.

— Ірачка! — жарталіва заступіў Русакоў дарогу той, якая была бліжэй да яго. — Хочаце, я вас з Валяй сёння высаджу на востраве Мадагаскар?.. Валечка, хочаце?

Дзяўчаты далікатна ўсміхнуліся, яны саромеліся яго, вядомага паэта, вершы якога яны вучылі ў школе. Да таго ж засталом ён ніколі ні пра што з імі не гаварыў: толькі вітаўся, жадаў прыемнага апетыту, а пасля яды адразу ж развітваўся і тут жа знікаў — у сваім пакоі або ў бібліятэцы.

— Ну дык як? — ён быў вясёлы, а на марозе і на ветры ён памаладзёў і здаўся ім зусім непадобным на сябе.

Дзяўчаты пераглынуліся. І як бы з апаскай памкнуліся ў бок ад Русакова.

— Не хочаце? — ён развёў рукі. На твары яго блукала ўсмешка, якой за гэтыя два тыдні ніхто ў яго не бачыў. Ніводзін чалавек.

— Хочам! Хочам! — у адзін голас паабяцалі Іра і Валя і хуценька збеглі з ганка.

— Замёрз праліў Па-дэ-Кале! — гукнуў услед ім Русакоў.

БЫЦЬ ЧАЛАВЕКАМ З КОЖНЫМ..

Не ведаю, калі даследчыкі нашай літаратуры ўсебакова прааналізуюць творчасць Уладзіслава Рубанава, і наогул, ці прааналізуюць — а яна ж, пачытайце, перачытайце яго кнігі (іх, на жаль, няшмат), думаю, пагадзіцца са мной своеасабліва, і ён — творца гэты зусім іншы, чым усе астатнія нашы праязікі (ніякім чынам не хачу нікога прынізіць, бо кожны з нас, такі, як ёсць). Так Уладзіслаў Рубанаў, вельмі адметны, па-свойму, і мовай, за якую яго ўшчывалі іншы раз класікі і паўкласікі, і поглядамі на жыццё. А можа, найперш тым, што ён, я ўпэўнены, як ніхто, хай з нас, яго аднагодкаў, або амаль аднагодкаў у асобных сваіх творах глыбока пранік у чалавечую душу, а значыць, і сваю.

Пам'ятаецца, з чаго пачынаецца яго роман "Не аднойчы забыты"? Дык якраз з такой фразы: "Чым глыбей чалавек апускаецца ў сваю душу, тым вышэй падымецца ў сусвет..."

Але пакуль не даследчыкі, а тыя, хто ведаў Уладзіслава, маю на ўвазе літаратараў сыходзяцца на думцы, што менавіта ў гэтым творы пісьменнік Рубанаў, як ніхто іншы змог засяродзіць увагу на паняцці лёс...

Я асмеліўся сказаць слова пра Уладзіслава Рубанава толькі таму, што мне здаецца гэта даручылі нашы аднакурснікі (журфак БДУ, выпуск 1975 года). То прашу аднесціся да ўсяго мной сказанага, як менавіта да асабіста маёй версіі яго, У. Рубанава, вобраз, характара. І то — фрагментарнай. Гэта была асоба своеасабліва. У яго было шмат таямніц. Яму, на мой погляд, былі вядомы асобныя таямніцы існасці. І "заглянуў" ён, напрыклад, у названым творы, у вельмі патаемнае, адкрыў, зразумеў многае, не кожнаму даступнае і ў іншых сваіх творах. Можа, як казаў мне адзін пісьменнік, заглянуў занадта глыбока... Зноў жа, як ніхто з нас. І гэта таксама не супрацьстаўляе яго іншым, не ўзвышае і не прыніжае перад імі: думаецца, у яго пісьменніцкім дары, было і рэдкае, ад нябесаў: прадчуваць...

Той-сёй з калег, асабліва з тых, хто пры Уладзіславым жыцці пры яго па тым часе важкіх літаратурных пасадах набываўся ў сябры, не пагаджаецца з адметнасцю пісьменніцкага таленту У. Рубанава. То хай...

А мы, (у тым ліку і я), яго аднакурснікі, дык з першага курса вучобы на факультэце журналістыкі БДУ (1970 год), з першага нашага дня разам (паехалі на бульбу), з першых Слававых слоў, калі ён, хлапчук са Слаўгарадчыны, учарашні школьнік, загаварыў з намі, зразумелі, адчулі — не такі як мы: разумнейшы, паспраўднаму таленавіты, як ніхто тут.

Вядома, першакурснікі-журналісты, і тыя, хто паспеў папрацаваць у газетах, ці адслужыць у войску, і тыя, хто сюды са школы прыйшоў — усе пісьменнікі (паэты, праязікі). Ды пісьменнікам неж ураз назвалі, услых, не з іроніяй, з гонарам —

Рубанава. А яшчэ — цікавае птушаня... Бо Славик, так мы звалі Уладзіслава, а яшчэ Вадзімам, ужо надрукаваў у калектыўным зборніку, здаецца, апавяданняў школьнікаў, твор з такой назвай. І тое, што яго "Цікавае птушаня" сапраўды твор, было зразумела ўсім, хто чытаў (і мне таксама): мовы такой мы нават не ведалі, дапытлівасці — таксама, дэталю, вобразаў. Словам, не Славик, а "цікавае птушаня". Сапраўды цікавае, бо ён усім цікавіўся, на ўсё ў яго быў свой погляд, і нібы нейкі недавер да ўсіх і ўсяго. Мне здаецца, што гэта тлумачыцца так: ён спачатку павінен быў зразумецца, што ты не хлусіш, што ты з ім шчыры, а тады ўжо вырашыць, ці варта яму адкрыць табе сваю душу.

Мабыць, гэтаму ў яго былі прычыны, асабістыя, не будзем гадаць і прыдумваць якія. Але калі іншы раз у якіх успамінах пра Уладзіслава чытаеш, маўляў, ён падаўся камусьці скрытным, дык думаеш: дарэмна так.

Ведаю, бачыў, адчуваў не раз, як балюча з абурэннем, прыхаваным у сваёй душы ён адносіўся да любой несправядлівасці, асабліва ў пісьменніцкім асяроддзі. Ён быў надзвычай выхаваны. Бацькамі-настаўнікамі. У яго была прыродная прага да справядлівасці. Для яго, якішоў у літаратуру, як мала хто з нас, як у самае светлае і вялікае нават нейкая маленькая правая непрыстойнасць з боку літатурарыэтаў — а такімі для яго былі ці не ўсе, каго ён чытаў, — здавалася, рушылі свет. Помніцца, як кажучы, увагі не вартае: ён толькі што ўладкаваўся ў вялікі літаратурны часопіс, з раёна прыехаў, куды яго накіравалі пасля БДУ, і мы з ім пайшлі ў кафэ "Бярозка" на плошчы Перамогі. Там нас убачыў адзін супрацоўнік часопіса, мы пілі каву. Назаўтра Слава прыйшоў да мяне літаральна прыгнечаны і абражаны, сказаў: "Ведаеш, мне ў рэдакцыі загадалі, каб мяне больш з табой не бачылі..."

Зараз гэта вядома, падаецца смешным, тады я да гэтага аднёсся грэбліва: наша справа, сябрам мы або не, і прычым тут нехта з начальства ў яго рэдакцыі, у якой я да таго ніколі не быў, нікога асабіста не ведаў.

"Ты дарэмна так, — сказаў ён. — Мясце, можа, гэта абуряе не менш чым цябе. Бач, пакуль сябруй хаця б з хлопцамі ЦК камсамола..."

Я сказаў, калі гэта пашкодзіць яму, то, мабыць, трэба не афішыраваць наша знаёмства. Але Уладзіслаў сказаў, што такога ён сабе не дазволіць, падпарадкавацца нейкай волі, загаду не сябраваць з тым, з кім хоча...

(Што гэта было так, у гэтым годзе ні з таго ні з сяго сказаў мне ў прысутнасці хлопцаў былой нашай маладосцеўскай рэдакцыі адзін з яе былых кіраўнікоў: "Ведаеш, на другі дзень, калі я ўладкаваў Рубанава ў рэдакцыю, мяне выклікала на-



чалства і насварылася... "Ты каго прывёў? Яго ж ўчора бачылі з Саламахам..."

Але, ці не праз 25 гадоў гэтая "найсакарэнейшая" рэдакцыйная "тайна" стала адкрытай, і як жахліва думаць, што такое магло быць са Славам, чалавекам надзвычай ранімым пры ўсёй знешняй закрытасці, ці калі, па нейкай версіі, і "скрытнасці" яго характара.

А тое, хто "прывёў", дык не тут гадаць: прывяла літаратура, прывёў Уладзіслаў ў той шанюны часопіс асабісты мастакоўскі непаўторны талент, ды чуласць да Рубанава некаторых пісьменнікаў, што працавалі тады там. А найперш, прывёў можа, як я ад Славы ведаў, дык — яго зямляк, блізкі яму чалавек, родзіч (здаецца, нідзе не афішыравалася), Алесь Герасімавіч Масарэнка. З першага курса ад Славы я ведаў, што менавіта А. Масарэнка шмат добрага зрабіў у яго жыцці і ніколі не патрабаваў падзякі...

Уладзіслаў таксама ніколі ні ад каго ні за што не чакаў падзякі. І ведаю, умеў радавацца радку любога пісьменніка, нідзе не крычаў пра гэта, але калі мы, надзвычай улюбёныя ў літаратуру дзяліліся думкамі аб прачытаным, шчыра захапляўся кожным. Але, паўтаруся, нешта ў яго жыцці некалі адбылося такое, што стрымлівала адкрываць іншым сваю душу. Нават тым, з кім шмат год працаваў... І хай тое будзе заўжды яго асабістым, і нават калі хто з нас гэта крышачку ведае, няхай не выносіць на абмеркаванне іншым, ведаючы: аднойчы, пры нейкіх абставінах ён даверыўся толькі табе...

Уладзіслаў пасля заканчэння ўніверсітэта накіравалі на працу ў Старадарожскую раёнку, дзе адрабіў, як тады патрабавалася, тэрмін. Алесь Герасімавіч Масарэнка зрабіў усё, каб потым Рубанаў пераехаў у Мінск, каб быў

бліжэй да літаратурнага жыцця. Сярод сапраўдных пісьменнікаў, цудоўных людзей знайшлося нямала тых, хто на першых кроках падтрымаў яго ў сталіцы (іх імёны ў пісьмах У. Рубанава Алесю Герасімавічу). Але было нямала і такіх (звычайна гэта людзі з адваеднай псіхалогіяй), што зайздросцілі таленту У. Рубанава, ставіліся да яго няшчыра.

Неўзабаве Уладзіслаў з апарата нашага саюза запрасілі ўступаць у творчую арганізацыю. Даў згоду. Але яго не прынялі: на секцыі, камісіі і Радзе былі выступоўцы, якім яго творчасць не падабалася. "Ён у сваім апавяданні распрануў жанчыну", "Якой мовай піша?" (жывой, сакавітай, слаўгарадскай. — У. С.) і г.д.

Удар быў страшэнны: нашошта тады запрашалі, каб так?.. І няўжо сярод пісьменнікаў так мала шчырасці?..

Саюз для яго шмат што значыў: тады ў ім было столькі жывых класікаў!.. Якраз яны, класікі, і дамагліся, каб Уладзіслаў стаў членам творчай арганізацыі. Яго прынялі ў другі раз...

Страшэнна перажываў, як заўважыў, што сярод літаратараў існуюць групкі, карысліваць і т. п.: як так?.. Многае несправядлівае і несумленнае яго проста шакарвала: "Пра якую літаратуру можна казаць?.."

Ужо тады мы гаварылі між сабой, што з літаратурнага асяродку ўсялякіх прастасаванцы "вымываюць" сумленне. І ён з горыччу і болей прадбачыў тое, што мы сёння маем у СБП. У яго жыцці, з яго ўспрыманням свету, з яго выхаванасцю многае, вельмі многае, сярод чаго жыві і тварыў абурала, і ўсё гэта ён насіў у сабе, як няцярпы боль душы...

Вядома, былі ў Рубанава і такія пісьменнікі, чыёй творчасцю асабліва захапляўся. З нашых дык — Брыль, Стральцоў, Караткевіч, найперш. Вельмі высока цаніў Івана Пташнікава. Крху папрацаваўшы з ім казаў мне: "Ты не ўяўляеш, якой гэта сілы мастак!"

Пры Уладзіславых літпасадах (тады яны сярод пісьменнікаў лічыліся даволі значнымі) раптам вакол яго пачалі круціцца розныя людзі, зусім далёкія яму па духу, карыслівыя, "сяброўства" якіх якраз гэтым і тлумачылася. Ён гэта ведаў, наколькі я разумею, ні разу не паступіўся пісьменніцкім і чалавечым сумленнем, але і не адрэччаў ад сябе, мабыць, баяўся пакрыўдзіць...

Разумею, што некалі пра Уладзіслава Рубанава, як чалавека і пісьменніка, лепш і больш поўна раскажучы тыя, хто працаваў з ім побач, хто дапамагаў яго ўваходжанню ў літаратуру. Ці проста людзі, з літаратурай не звязаныя, але тыя, для каго ён быў блізкім чалавекам.

Мы вырашылі з Алесем Герасімавічам надрукаваць асобныя вытрымкі з дзённіка У. Рубанава, якія, на нашу думку, мог бы надрукаваць і сам Уладзіслаў.

Уладзімір САЛАМАХА

«ЛЮБАЯ УВАГА — ЯНА АКРЫЛЯЕ»

(3 дзённіка Алеся Масарэнка 1977 г.)

3 лютага, нядзеля.

Сабраўся закончыць артыкул, за якім бадай два тыдні невылазна прасядзеў за сталом, але сёння мне гэтае зрабіць не давялося. І вось чаму: прыехаў Вадзім Рубанаў са Старых Дарог. Даўно збіраліся сустрацца. Учора два разы ён прыходзіў, не было нікога дома. Сёння застаў усё-ткі.

Нагаварыліся як след. Пакінуў хлапчына ажно васемнаццаці апавяданняў. Тры з іх я прачытаў ужо. Ёсць, проза будзе ў яго атрымлівацца. Няхай адно больш працуе... Усцешыў, парадаваў родзіч. Цяпер — каб толькі займаўся гэтай справай пастаянна.

24 сакавіка, чацвер.

Учора быў Рубанаў. Заскочыў літаральна на паўгадзіны — спяшаўся на вакзал. З Уладзіслава павінен атрымацца цікавы праязік, адно каб хутчэй, усёй душой, апантана ўлёг у літаратурную творчасць. Гэта вельмі важна — пачаць адразу і не перарывацца, ісці-плыць у адным накірунку. «Зігзагі» ў бакі — замаруджваюць, замінаюць, хаця і значна пашыраюць далёкаглядзі душы...

23 мая, аўторак.

Здаў у набор два апавядання Уладзіслава Рубанава. З хлопца будзе пісьменнік, і не благі. І гэтая, першая публікацыя ў часопісе — яму, канешне ж, у радасць. Зрэшты, натхніўся — стаў больш пісаць. Якраз

парада Габрыеля Гарсія Маркеса тут да месца: « — Я сказаў бы яму аб галоўным: каб ён пісаў шмат і нястомна, пакуль не дасягне прафесійнага ўзроўню. Улічваючы перш за ўсё думку чытачоў, бо калі ім не спадабаўся які-небудзь твор, ён не будзе жыць, як бы яго ні хвалілі крытыкі».

Дзіва што! Апавяданне — нялёгкі жанр і, мусіць, адзін з тых, што не церпяць аніякіх схем, роўна як і прафесійна-штучнай зададзенасці з наўмысна-абавязковай сцісласцю. Схематычны твор нагадвае аголенае дрэва — без галінак і пошуму лісцяў, без ценю і птушыных галасоў.


Апавяданне — гэта не абавязкова нейкі адзін эпізод, узяты з жыцця. Зусім не. Галоўнае, каб відаць былі мінулы і сённяшні дзень героя, увесь ён сам у пэўным адмежку часу. Калі гэта ўсё ёсць і пададзе на так, што ні адно і ні другое не выпірае залішне, не замінае адно аднаму, гэта ўжо — прывабна-здоравае дрэва, і яго вабіць да сябе пастаянна. Яго не забываеш — помніцца ўвесь час, дзе б ты ні быў.

3 ліста У. Рубанава да А. Масарэнка (10.8. 1977 г.):

«Запоём прачытаў твае выпраўленныя (удала і проста цудоўна!) і новыя апавядання — і, дальбог, вельмі парадаваўся: ты ўсё

правільна і добра зрабіў. Праясніўся адразу і стыль, і мова набыла гучанне, і дэталю запрацавала на ўсю катушку — усё нарадзілася і вырасла адразу ў юначы рост, такі, што аж «Маладосць» прыме твае гэтыя творы. Я ўсё іх адобрыў, але ж дзе-нідзе і правіў. Выкрасліў, канешне, «капурькі» — занадта ўжо відаць, што ўзяў ад нейкага Масарэнка. Прыдумай нешта такое сам пра дзявочыя грудзі, а не крадзі (жартую). Там-сям пішаш заместа «быў» — «было»: гэта па-руску, лічы. Думаю, будзе праблема з апавяданнем «Чыстая вада». Што дзяўчына сама, першая, цалуе свайго часовага абранніка, гэта няблага. Але ж у цябе тут не атрымалася, як мне здаецца, псіхалагічнай

(Заканчэнне на стар.14)



Якў Пятровіч ФУРСІН (бацька У. РУБАНАВА) і Алесь МАСАРЭНКА.

БЫЦЬ КОЛАСАЎСКАМУ ЗАКАЗНІКУ!

Урачыстасці, прсвечаныя 120-ай гадавіне з дня нараджэння Якуба Коласа, прайшлі і на Пухавішчыне. Гасцямі Блоні (дзе знаходзіцца раённы краязнаўчы музей), Мар'інай Горкі былі сын песняра — доктар тэхнічных навук Міхась Міцкевіч, дырэктар Літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Зінаіда Камароўская, паэт і музейшычык Іван Курбека, празаік, Генрых Далідовіч, чытальнік Іосіф Гарэцкі.

Пабывалі госці і ў Балачанцы (адна з пухавіцкіх вёсак, дзе летавалі Якуб Колас з сям'ёю). У Пухавіцкім раёне ўзнікла ідэя аб стварэнні мясцовага Коласаўскага заказніка. Госці з удзелам мясцовага кіраўніцтва і зрабілі своеасабліваю рэканструкцыю мясцін, якія наталілі паэта, давалі яму адпачынак, спрыялі творчасці.

Алесь КАРЛЮКЕВІЧ

ПРЭС-КАНФЕРЭНЦЫЯ ПА КНІЗЕ

11 снежня 2002 г. у Інстытуце літаратуры імя Янкі Купалы НАН Беларусі прайшла прэс-канферэнцыя па кнізе «Нарысы беларуска-ўкраінскіх літаратурных сувязяў».

Гэтая кніга з'яўляецца новым этапам кампаратывісцкіх даследаванняў нацыянальна-культурных і мастацка-літаратурных стасункаў беларусаў і ўкраінцаў, якія праводзіліся ў нашым інстытуце. У сваім уступным слове дырэктар інстытута член-карэспандэнт НАН Беларусі У. Гніпамядаў паведаміў пра вялікую цікавасць да гэтага выдання на кніжнай выставе ў Маскве і пра намер аднаго з украінскіх выдавецтваў яго перакласці і выдаць. Таксама ён адказаў на пытанні журналістаў пра асноўныя дасягненні інстытута за гэты год (аддзелаў тэксталогіі, узаемазвязяў літаратур, тэорыі літаратуры, старажытнай і сучаснай беларускай літаратуры) і пра навуковыя планы і перспектывы на будучае. Выступілі кіраўнікі праекта М. Тычына і У. Мархель. М. Тычына, загадчык аддзела тэорыі літаратуры і аўтар двух раздзелаў гэтага выдання, распавёў, што ідэя падрыхтаваць такую кнігу нарадзілася пасля выхаду ў свет шматтомнага даследавання беларуска-рускіх літаратурных сувязяў, расказаў пра свае творчыя кантакты з украінскімі літаратуразнаўцамі. Загадчык аддзела ўзаемазвязяў літаратур У. Мархель прыводзіў прыклады з гісторыі даўніх і п'яніх беларуска-ўкраінскіх творчых стасункаў, успрымання ўкраінскай нацыянальнай ідэі ў Беларусі. Так, украінскую трупку Міхайлы Старыцкага, якая гастралывала ў 1887 годзе ў Мінску, Янка Лучына вітаў па-беларуску. Пазней, пад уплывам творчасці Янкі Лучыны, Якуб Колас пачаў пісаць па-беларуску. Можна, такім чынам, гаварыць пра далёкасяжную прысутнасць украінскай нацыянальнай ідэі ў беларускім адраджэнні. Бралі слова іншыя аўтары кнігі: Ж. Шаладонава, Л. Турбіна, якая прыехала на гэтую прэс-канферэнцыю з Масквы, і Т. Андрэйчанка. Ж. Шаладонава звярнула ўвагу на тое, што менавіта дзякуючы кампаратывістыцы можна прасачыць эвалюцыю творчасці нашых пісьменнікаў у еўрапейскім кантэксце і што проза Якуба Коласа і Міхайлы Кацюбінскага мае ідэна-эстэтычнае падабенства ў адлюстраванні сялянскага жыцця. Л. Турбіна адзначыла выключную ролю і сістэму прыёмаў-спецэфектаў сённяшняй рускай, беларускай і украінскай крытыкі і яе статус на ўзроўні мастацкай літаратуры. Т. Андрэйчанка парадвала за высокі ўзровень маладой украінскай крытыкі ў асобе Аксаны Забужка і Сяргея Рабчука, а таксама параіла зацікаўленым даследчыкам параўнаць беларускі і ўкраінскі пераклады пушкінскага «Яўгенія Анегіна». На жаль, не змагла прыехаць В. Локун, аўтар змястоўнага раздзела «Вайна і мір» Л.Талстога і развіццё беларускай і ўкраінскай прозы і паловы ХХ ст.: канцэпцыя гісторыі і чалавека». М. Мушыньскі, член-карэспандэнт НАН Беларусі, адзначыў індывідуальна-персаніфікаваны падыход аўтараў гэтай кнігі да аналізу літаратурных з'яў, а таксама выступіў у падтрымку думкі ўкраінскага літаратуразнаўцы Навічанкі пра неабходнасць спалучэння гісторыка-тэарэтычных і крытычных даследаванняў.

Т. БАРЫСЮК

«ЛЮБАЯ ЎВАГА — ЯНА АКРЫЛІЯ»

(Заканчэнне. Пачатак на стар. 13)

«раскруткі», адчуваецца незавершанасць...

Ты гэты час не біў байды, не гуляў, а працаваў. От цяпер я так скажу: сур'ёзны хлопец! Занашу цябе ў актыў аўтараў «Маладосці». Шчыры — дарога выбрана, знойдзена. Цяпер, браце, тупай па ёй, збірай плён багаты. І ты — станеш класікам! Запомні: класікі нараджаюцца сёння! Во! Расхваліў як, а? Але ж — зарабіў».

Добры дзень, Алесь Герасімавіч!

Мушу паведаміць Вам, што справа вырашылася не ў маю карысць. Ну, як Вы ўжо ведаеце, пасля адмаўлення ад ВПШ мне або «свяціў» Мінск або — зноў Старыя Дарогі. Сказалі чакаць званка з вынікам. І вось — «адбой!», пытанне пакуль здымаецца. Я паспрабаваў высветліць, мне адказалі: нам не растлумачваюць. Пытанне ўпіраецца ў адну інстанцыю, якая палічыла так. Ну, так дык так. Мо яшчэ нешта «выключнаецца»?

Як там з маімі апавяданнямі? А я тым часам напісаў яшчэ адно. Спакусліва думка ў Вашым пісьме (дый гаварылі пра гэта): падрамантаваць, падгабляваць некалькі — і паказаць, калі не ў «ЛіМ», дык у часопіс. Зрабіць дэбют, каб пакінуць яго для гісторыі, — надта гучна — так? — а потым заняцца творамі з усёй сур'ёзнасцю. Толькі ж вось складана ў будні дзень мне вырвацца, хаця і можна на які дзень. А мо — можна вырашыць і ў выхадныя? Я тут цяжкавата арыентуюся. Якія ў Вас меркаванні на гэты конт?

Пасылаў я рэцэнзію ў «Звязду». Здзівіўся, калі адказ прыйшоў праз два дні — аж не паверыў. Потым званіў Траяноўскаму. Добра, кажэ, напісаў, але ж... Давай, давай, з цябе можа атрымацца крытык. Абрадаваў... Ну, вядома, ён не ведае, што я пішу прозу.

Але я «кіну» яе яшчэ ў «Чырвоную змену».

Заходзіў я ў кнігарню, дык загадчык гаварыў, што пыталася пару чалавек пра «Журавіны пад снегам». Адну ён яшчэ адшукаў на складзе, а больш...

Ну, вось, здаецца, і ўсё. Вялікі дзякуй за такое ўзбудзэрваючае пісьмо. Чакаю ад Вас весткі.

Усяго добрага!

Уладзіслаў.

P.S. Пачытайце адказ са «Звязды», тым больш, што ён ахарактарызоўвае там і Вас.

«30 сакавіка 1977 г.

Алесь, прывітанне!

Адчуў, што надышоў час падаць вестку. Па-першае, дзякуй за віншаванне. У мяне асаблівых навін няма. На 9-е запрашаў бацька дамоў, дапамагчы пасеяць бульбу. Але як ты вырвецца: у суботу рабілі святочны нумар. А з'ездзіць толькі пераначаваць — мала радасці. Рэдактара на месяц выклікаюць у ВПШ на вучобу. Па сутнасці, газета «лажыцца» на мяне.

Яшчэ — надрукаваў уражанні, якія засталіся ад Я. Брыля. Штуршом паслухалі яго апошняя кніжка «Акраец хлеба».

Я павінны пісаць — тады мне спакойна і радасна.

Вельмі цяжка, пакутліва я перанашу, калі раблю сумленна, а мяне падазраюць у якойсьці выгаднай для мяне аферы. Ніхто не хоча прымаць, верыць у чыёсьці самаахвярнасць.

І перастаю я верыць у сапраўднасць (глыбіню) таленту, калі бачу, як ён пачынае аддаваць перавагу плоці (грошы, камерцыя, выгада) над духам.

Пазвоніць хтосьці, скажа добрае слова пра раман — і наколькі лепш, больш упэўнена сябе адчуваю. Сам люблю казаць людзям добрае, асуджаю зацятасць.

Я не супраць, каб мяне (мой раман) крытыкавалі, я не хачу, каб мяне знішчалі.

25.04.94 г. Я не ведаю, шчасце гэта альбо няшчасце, што я зусім не заражаны на «вешізм». Гляджу, іншыя яго робяць мэтаю жыцця і, займаючыся ім, зведваюць асалоду (а я — пакуту).

Паслаў сваю рэцэнзію на твае «Журавіны...» у слаўгарадскую «раёнку», але для землякоў два апошня абзацы — «крытыку» — выкінуў.

У гэтым жанры думаю выступаць і далей. Бліжэйшыя планы — напісаць «нешта» на М. Стральцова (праўда, на «Ядлоўцавы куст» у мяне ўжо было) і на А. Кудраўца.

А вось за сваё цалкам усё няк не вазьмуся — не выпадае. Запісаю толькі ўрыўкамі. Трэба будзе ўсё-ткі пару апавяданняў падгабляваць і кінуць у «ЛіМ» з кволай надзеяй, што нейкае выберуць.

А як там з тваімі маскоўскімі «Бабрамі...» Я тут паглядваю ўжо: мо з'явіцца? І наогул, якія ў цябе «мінскія» навіны?

Вось у мяне пакуль і ўсё.

Усяго добрага!

Вадзім.

Добры дзень, Алесь!

Спяшаюся паведаміць табе сваю радасную навіну, зараней ведаючы, што аб ёй ты ўжо ведаеш. Адбыўся мой дэбют у «ЛіМ». Здаецца, такім шчаслівым ніколі яшчэ не быў.

Раскажу больш падрабязна пра яго. Значыць, не так даўно паслаў я ў «ЛіМ» тры апавяданні — «Зерне — у зямлю», «Вокны без фіранак» (ты яго не чытаў) і «Адночы пасля работы...» (Гэты тлумны, тлумны горад). Як я здзівіўся, калі неўзабаве звоняць (здаецца, Клышка — з радасці я і не ўлавіў), каб прыслаў фота і біяграфічную даведку — тэрмінова. І вось... Дагэтуль не ўцягло, чаму так хутка — як быццам толькі й чакалі. Што ж, цяпер трэба «паказацца», каб, часам, не згубіцца ў стракатасці «пісак» (жарт, вядома).

Ну, што яшчэ ў мяне новага? Збіраюся, во, ехаць дамоў на пару дзён, ды накладкі атрымліваюцца. У суботу гэта — і камсамольскі суботнік, і аб'яднаная «лятушка» ў Слуцку. І ўсё-такі пасля «лятушкі» планую вырвацца. Прыеду недзе ў сераду.

Ах, забыў яшчэ ўражанне. Значыць, мы, газетчыкі, прывыклі бачыць свае матэрыялы на старонках газет пакрыжымі. А тут — слова ў слова, коска ў коску, як кажучы, за выключэннем хіба двух слоў: адно зменена, другое выкінута або прапушчана зусім — лічу, умяшанне няўдалым. У мяне было «нішкам цікуе», паправілі «цішком цікуе» — атрымалася «ці-ці». І ў дзевятым абзацы няма слова «рабіў» — ... плаўна некалькі і г. д.

Вось, здаецца, пакуль і ўсё. Пішы, як у цябе там справы, а то вымушаны папракнуць — зачакаўся ўжо адказу ад цябе.

Ну — будзь!

Вадзім.

24 VI 77 г.

Добры дзень, Алесь!

Пішу табе ўжо з вёскі, з Аляксандраўкі. Я тут у адпачынку. Паехаць куды — не збіраўся, бо трэба дапамагачь старым запасіць сена, дровы і г. д. Ведаеш жа гэта сялянскае жыццё. Мо ўдасца што напісаць.

Неяк няскладна атрымалася ў нас на-конт сустрэч — мы размінуліся. І тады

перад тваім адыходам у адпачынак, і вось цяпер, калі я ехаў праз Мінск дамоў.

Я неяк асмеліўся зайсці ў рэдакцыю. Знайшоў для сябе повад: маўляў, забяру тыя два апавяданні, што засталіся. Але размова да гэтага не дайшла. Яшчэ на калідоры мяне апазнаў Мікола Гіль — па фатаграфіі. Завёў да сябе і надта хваліў. (Я сам нават ніколі не падазраваў, што тое вучнёўскае апавяданнекае набудзе ў іх такі рэзананс). Сказаў, што і астатнія будуць даваць, толькі крыху спагадзя. А потым пазнаёміў мяне з Асіпенкам. Ён так канкрэтна павёў гаворку пра маю перспектыву, што ў мяне галава пайшла кругам. Нават не верылася, што я гэтага варты. Але шчырасць, з якой ён гаварыў, вопыт і аўтарытэт гэтага пісьменніка ўсялілі ў мяне і надзею. Цяпер — толькі працаваць!

А яшчэ яны казалі: не адкладваючы, нясі апавяданні ў «Маладосць» — як ты, маўляў, дасюль не варушыўся. Я шукаў тады цябе, але не знайшоў. Так і павёз свае творы назад. Думаю, завязу, як буду ехаць у адпачынак. Знарок зацягнуў на тыдзень (па графіку адпачынак у мяне з 25-га), але заходзіў да цябе на кватэру, яна была замкнута.

Пайшоў у «ЛіМ». Гіль абрадаваў мяне: сказаў, што ідзе мая нататка пра Янку Брыля. Паглядзеў мае апавяданні. Нясі, кажэ, смела ў часопіс. Прозу там вядзе Масарэнка, хлопец добры, надрукуюць. Але ён нібыта яшчэ хворы. Вызваўся: пазваню Жуку — няхай сустрэне цябе. Я сказаў, што званіць не трэба. Мо я сам як-небудзь. Падумаў я падумаў: везці апавяданні дамоў — значыць, згубіць яшчэ мясяц. Не ведаю, наколькі гэта рэальна, але хацелася б надрукавацца менавіта ў гэтым годзе. Ёсць такая адна прынцыповая патрэба. Дык ты, Алесь, глянь там маю пісаніну, і калі яна вартая (калі вартая) то мо надрукуй. Ну, а калі не вартая, то справа вядомая: навошта сарамаціцца.

Пайшоў я ў «Маладосць» да Жука. Кажу, прынес, во, тут нешта. Ну, ён узяў, пакінь, кажэ, каардынаты. Я Масарэнку перадам — ён і скажа табе вынік. Я гавару, добра, недзе праз месяц буду ехаць, дык заеду. Ага, згаджаецца, толькі папярэдне папярэдзь яго, каб быў на месцы, а то дарэмна, маўляў, прыедзеш. Трохі паразмаўлялі так (увогуле, ён падаўся мне неблагім), і я пайшоў.

Дык я не ведаю, Алесь, як тут нам лепш узгадніць гэтае дзела. Або ты напішаш мне, што і я, або пазвоніш, ці я табе пазваню. Словам, трэба неяк зрабіць так, каб я ведаў тваю думку.

Ну, вось, здаецца, і ўсё мае шчырае спавяданне перад табой. Нават няёмка, але апраўдваю сябе тым, што пісаў свайму чалавеку.

Да сустрэчы!

Вадзім.

Алесь, добры дзень!

Ну, што — пералапаціў я трохі свае апавяданні, выходзячы з заўваг Жука. Здаецца, сталі лепш, асабліва «Крыўда» («Апошняя баразна»).

Насцярожвае мяне цяпер канцоўка «Чыстая вада», але ж, здаецца, на такую скіраваў мяне Жук: маўляў, няхай «пераспяць». І я іх «паляжыў». Ад гэтага, мне

З ДЗЁНІКАЎ УЛАДЗІСЛАВА РУБАНАВА

але кагосьці са знаёмых) працягваюцца да мяне і выратаўваюць. Разгадка проста — папярэджанне: ты на краі бездані. 9.06.94.

Можна па знаёмстве дастаць цэменту, выбіць кавалак зямлі, атрымаць кватэру, але нельга па знаёмстве напісаць твор, увогуле тварыць.

Кампраметацыя іншага — ніжэйшы парог падзення маральнасці чалавека.

Я магу быць чалавекам з кожным, але ніводная свалата не прымусяць мяне прыніжацца.

Я ніколі нічым, што прыніжае чалавечую годнасць, займаецца не буду.

Галоўны комплекс беларуса — боязь за сябе: не дай Бог скажаць добрае слова пра кагосьці і надаць яму важкасці. Гэтым самым мы збядняем сваю аuru, знішчаем глебу, з якой самі ж сіпкуемся.

Якое ўсё-такі выратаванне — зычыць ворагу добра!

здаецца, думка атрымала новы адценак і выйграла апавяданне.

Хацелася б — калі апавяданні пойдучы, — каб засталіся ў іх такія словы: «акаснула» (пераўзышла ў тых жа якасцях), «паўміць» (падумаць, але адценак ёсць), «наседзь» (г. зн. зборышча галубоў, населі). Можна, яны й не вельмі распаўсюджаныя, але бытуюць і зразумелыя.

Аўтарскія асацыяцыі, параўнанні, на мой погляд, дарэмна Жук падкрэслівае. Няхай яны, можа, у чым і наўныя, але свае, сваё ўспрыняцце, якое не выдумваецца, а ўзнікае міжвольна. Напрыклад, мяне такое ў творах заўсёды радуе і прыносіць асалоду. У ім усумняваецца толькі той, хто рэдагуе, а чытачы потым успрымаюць, як належнае. І наогул — думка чытача і пісьменніка, які чытае, часценька разыходзяцца.

Вось, здаецца, і ўсё. Не ведаю, ці ёсць сэнс спадзявацца на першае паўгоддзе? А хацелася б. Дзеля натхнення. Бо гэтае вяртанне, хоць і зразумелае, неабходнае, няк выбіла з творчай каліяны. Калі раней думалася, пісалася, то цяпер нейкае напятае чаканне. З «Польмія» пакуль таксама нічога не чуваць — я аддаў туды апавяданне, напісанае цяпер, нядаўна. Надзеі, вядома, мала, каб нячутага, нябачанага нехта надрукаваў.

Чэсна прызнацца, маладосцеўскія гэтыя два апавяданні мне самому ўжо не падабаюцца. Бо задуманы яны (а «Чыстая вада» і напісана) у студэнцкія гады, таму яны папахваюць мне несур'езнасцю, дзіцячасцю. І быццам неяк сорамна дэбютаваць імі ў 25 гадоў. Адчуваю, што ёсць і магу напісаць цяпер лепшае. Нават узнікае думка змяніць гэтыя, але палюхае тым, што «праздур» паўтोरціцца яшчэ адным годам.

Пішу гэта так, што на душы, бо свайму, лічу, можна і ў творчасці прызнавацца ва ўсім, нават самым патэтнымым.

Ну, усяго табе добрага, Алесь!
Да сустрэчы!

Алесь, прывітанне!

Адкрываю ганцавіцкую раёнку — і дзіўлюся, бачачы тваё апавяданне. Думаю, не так сабе. Гартаю ранейшыя нумары — і ўсё высветляецца: «У нас у гасцях...» У гэтай сувязі ёсць адзін моманцік. Памятаеш, у маёй рэцэнзіі на твае «Журавіны пад снегам» упамінаецца студэнтка, якая была ў захапленні ад мовы тваіх твораў. Дык гэта — дачка ганцавіцкага рэдактара Праскурава.

Наш рэдактар Зуйкевіч родам з Ганцавіцкага раёна — вось і дасылаюць нам гэту газету.

Трохі аб сваіх справах. Ты, вядома ж, чытаў у «ЛіМе» другое маё апавяданне. Чым я задаволены, дык гэта тым, што рэдакцыя нічога не мяняе ў творы, хіба толькі пару слоў. Значыць, давярае аўтару, не гвалціць яго тварэнне — лад мовы, думку і г. д.

Як там, Алесь, мае апавяданні? Ці глядзеў іх Жук па-новаму? Можна, варта што-небудзь у іх дацягнуць, змяніць? Карацей кажучы, буду чакаць ад цябе вестак. А надарыцца быць у сталіцы, дык скантачымся.

Сам я паціху буду «ляпіць» што-небудзь, балазе настрой трохі ўзняўся. Дзякуй «ЛіМу»!

На наступныя выхадныя зноў думаю вырвацца ў Аляксандраўку — брат прыехаў у адпачынак з сям'ёй, трэба пабачыцца.

Вось, здаецца, кораценька пра ўсё.
Будзь здароў!
Вадзім.

г. Старыя Дарогі, рэдакцыя.

Алесь, добры дзень!

Крыху з запазненнем, але ўсё-ткі мушу даць інфармацыйную справаздачу аб семінары творчай і навуковай моладзі, у асноўным, што датычыцца літаратурнай часткі. Прызайкаў, так званых, нас было ўсяго тры чалавекі — А. Кажадуб з Мінска (казаў, здаў у «Маладосць» ужо аповесць), П. Рабянок, настаўнік з Гомельшчыны і я. Паэтаў было больш дзесятка.

У сэнсе нейкай практычнай дапамогі семінар нічога не даў: не было ні канкрэтнага разбору твораў, ні якіх-небудзь гутарак у цесным кругу літаратараў, ні чаго-небудзь падобнага. Агульныя лекцыі я не бяру пад увагу, бо нічога новага ў іх, уласна, не было сказана. Кажучы, чыста літаратурныя, Каралішчавіцкія семінары намнога больш карысныя.

Гэты семінар вось што даў: пашырыў круггляд, бліжэй пазнаёміў з іншымі відамі мастацтва, дазволіў пакрыціцца сярод людзей творчых, прыдаў натхнення, здавалася, на цэлы год. Праўда, пару дзён паварыўся ў старадарожскіх клопатах — і натхненне як карова языком злізала. Я пераканаўся, на сваёй скуры, які зашмат

значыць для творцы асяроддзе, у якім ён працуе. Часта выступаюць пісьменнікі: мала талентаў, позна спее моладзь. Чаму? Б'юцца над гэтым «чаму?». Ды найперш таму, што захлынаюцца яны, паршываюць ад недахопу «літаратурнага» кіслароду. А захірэлы парастак потым ужо не так проста адхаіць. Уззяць хаця б гэтага Рабянка. Нават да мяне яго пацягнула як да магчымасці нешта пачуць і г. д. Яно і зразумела: жыве ў вёсцы.

Яшчэ — семінар пашырыў кола знаёмстваў. Значыць, так. Кажадуб кажа мне: «Цябе пытаўся Бураўкін, хоча пазнаёміцца». Ну, пазнаёміліся. Спадабаўся мне Геннадзь Мікалаевіч сваёй таварыскасцю і нейкай такой адкрытай, шчырай прастатой. Сказаў, што падрыхтаваў там мае апавяданні, але ён іх яшчэ не чытаў. Пытанне па ходу: як там канкрэтна справы абстаяць, ці «прапусціў» А. Жук? Далей. Стаім мы з Бураўкіным, праходзіць міма Ніп Гілевіч — і да мяне: «Хто-хто гэта? Рубанаў...» Пазнаёміліся. Чытаў, кажа, ваша апавяданне ў «ЛіМе», вельмі спадабалася (пра гэта мне раней гаварыў М. Гіль). Адвёў мяне ўбок і даў параду: «Нясіце ў выдавецтва свае апавяданні і станавіцеся ў чаргу. Калі захацеце што дабавіць або змяніць, дык не позна будзе. Бо час ідзе».

Мне цяжка меркаваць, наколькі ўсё гэта рэальна, але здаецца, парада дзельная. Тым больш, што ў мяне ёсць больш дзесятка ўжо апавяданняў, напісаных пасля «празэрэння».

Быў там колькі дзён і Іван Чыгрынаў. (...) хацелася падысці, пагутарыць. Падвярнулася такая выпадковасць: прывезлі кнігі — і там «Апраўданне крыві». Повад падысці. Купіў — і: «Іван Гаўрылавіч, кажучы, у вас рука лёгка. Падлішыце, калі ласка, на памяць аб семінары». — «Як ваша прозвішча?» — пытае. Назваў. «А, гэта мне Масарэнка гаварыў пра вас...» Уласна, і ўся размова.

Больш-менш цесныя адносіны ў нас усталіваліся з Яўгенам Лецкам. Ён быў там увесь час, і мы шмат пагаварылі з ім на розныя тэмы. Сышліся таксама выпадкова. Калі быў працоўны дэсант, трапілі на адну баразну бульбы.

Астатнія знаёмствы былі, гаворачы рускай мовай, «по мелочам».

І яшчэ пра адно знаёмства, пра якое я ўжо ўпамінаў табе па тэлефоне. Значыць, атрымаў я цёплы водгук на сваё апавяданне ў «ЛіМе» ад Сакрата Яновіча з Польшчы. Не адказаць, вядома, не мог. І вось нядаўна атрымаў ад яго кнігу «Загоны» з аўтографам і нумар часопіса «Беларускі каліяндар», рэдактарам якога ён з'яўляецца. Яшчэ ён працуе ў выдавецтве, загадвае яго беластоцкім аддзелам. Па нацыянальнасці беларус, узрост — 41 год. Піша, што сярбаваў з Мележам. Наогул — дзядзька, мусіць, вельмі шчыры і добры. Даў мне некалькі карысных парад наконт творчасці. Падбадзёрны хаця б вось такімі словамі: «З радасцю прачытайце Ваша як жа добрае апавяданне «Зерне — у зямлю». Рэч пра дабрата; Вы расчулілі мяне — і тэмай, і багаццем мовы. Дзякую Вам за добры кавалек жыцця!» У другім месцы: «Скураю адчуваю, што Вы можаце пакінуць у жыцці свой карысны, прыгожы след; свой удзел у справу змены свету на лепшае; сваю долю ў яго адкрыццё». «Гэта, здаецца, Вы апублікавалі ў «ЛіМе» свой водгук на прозу Брыля: прыгожа!» Ну — і г. д. і да т. п.

Усе гэтыя знаёмствы, што я прывёў вышэй, я не зводжу к таму, што на нешта разлічваю. Зусім і зусім — не. Але яны мне патрэбны для душы, асабліва цяпер, на пачатку. Любая ўвага — яна акрыляе. Мо потым гэта будзе не так важна і не так уразліва. Але цяпер... Кожны чалавек, які зараніў у душу крупіцу надзей, нечым падтрымаў, застанецца ў прамяці назаўсёды. Я думаю, што ты мяне, Алесь, разумееш.

Ну, што яшчэ ў мяне? Напісаў новае апавяданне, бадай, самае вялікае з усіх — 19 старонак. Пачаў другое. Закончу і тады, мусіць, засяду за аповесць, якой старонак 20 ужо ёсць. На добры толк трэба будзе б занесці пры выпадку парачку апавяданняў у «Польмія» ці яшчэ куды. А то ж усюды чэргі. Няхай бы ляжалі. Тым больш, чую, хлопцы носяць, на нешта разлічваюць.

У 8 нумары «Бязрозкі» было маё апавяданне «Чараўнік» — на разварот. Таксама яшчэ студэнцкай пробы. Іншых навін, здаецца, больш няма.

Што ў цябе новага? Ці пішацца трохі? Як работа на новым месцы — часопісная? Блага, канешне, што мы рэдка маем магчымасць пагаварыць. У пісьме пра ўсё не напішаш. Але, можа, дасць Бог, і звядзе калі лёс.

А пакуль —
Будзь! Усяго найлепшага.
Уладзіслаў.
1. X. 77 г.

Публікацыю падрыхтаваў
Алесь МАСАРЭНКА

Сяргей ГРАХОЎСКИ

11 снежня 2002 года пасля працяглай хваробы памёр паэт, празаік і перакладчык Сяргей Іванавіч Грахоўскі. Спынілася сэрца таленавітага творцы, сумленнага чалавека, шчырага і сардэчнага сябра.

Нарадзіўся Сяргей Іванавіч у 1913 годзе ў сялянскай сям'і ў мястэчку Нобель на Піншчыне. Яго дзяцінства і юнацтва прайшло ў Глуску на Магілёўшчыне. Пасля заканчэння сямігодкі працаваў на Бабруйскім дрэвапрацоўчым камбінаце, вучыўся на рабфаку. У 1935 годзе закончыў літаратурны факультэт Мінскага педінстытута, выкладаў літаратуру ў БДУ. У 1936-м быў беспладстаўна арыштаваны і сасланы ў Горкаўскую вобласць. Пасля вызвалення настаўнічаў на Случчыне, аднак у 1949 годзе быў арыштаваны паўторна і высланы на вечнае пасяленне ў Новасібірскую вобласць. Дачакаўшыся ў 1955 годзе рэабілітацыі, вярнуўся ў Мінск, працаваў на радыё, у часопісах «Бязрозка» і «Вясёлка», адказным сакратаром Камітэта пра дзяржаўных «празэрэння».

З 1974 года — персанальны пенсіянер рэспубліканскага значэння. Заслужаны работнік культуры Беларусі (1983).

З вершамі С. Грахоўскі дэбютаваў у друку ў 1926 годзе. Першы зборнік вершаў «Дзень нараджэння» выйшаў у 1958-м. З таго часу пачылі свет больш за чатыры дзесяткі ягоных паэтычных і празаічных кніг, тройчы выходзілі зборы твораў у 2 тамах. Сваёй творчасцю С.Грахоўскі сцвярджаў чалавечую годнасць, маральную чысціню, адказнасць перад часам і гісторыяй. Суровай праўдзівасцю прасякнуты творы апошніх гадоў, у якіх паэт нарэшце змог сказаць праўду пра перажытае (зборнік «І радасць, і боль» (1988), дакументальная аповесць «Сповідзь» (1990), адзначаная Дзяржаўнай прэміяй Беларусі).

Сяргею ГРАХОЎСКАМУ

Нямоглы, цягнуць гады
На коніку-кічку,
Ступай, ішоў, нібы святы,
Сяргей Грахоўскі моўчкі.

Я жаўрай ціўкнула ля брой,
Сінічкай — каля сэрца.
І Ён ажыў! Нібы любоў,
Што ў твар смяецца смерці!

— Ой, хто ты, дзетачка,
адкуль?



На дакументальнай аснове пабудаваны таксама аповесць «Рудабельская рэспубліка», «Такія сінія снягі», «Зона маўчання», «З воўчым білетам». У трох апошніх С. Грахоўскі перадаваў драматызм перажытага ў гады сталінскіх рэпрэсій.

Сяргей Іванавіч Грахоўскі пражыў нялёгкае, але сумленнае і плённае жыццё. Светлая памяць пра паэта назаўсёды застанецца ў сэрцах сяброў і прыільнікаў ягонага таленту.

І. А. Карэнда, Л. П. Гуляка, М. В. Падгайны, І. А. Брыль, Н. С. Гілевіч, І. П. Шамякін, А. А. Пашкевіч, У. А. Мачульскі, Э. А. Акулін, Д. І. Бічэль, А. І. Бутэвіч, А. І. Вярцінскі, Н. Я. Гальпяровіч, А. А. Жук, В. М. Іпатава, А. К. Каско, А. П. Кудравец, М. М. Мятліцкі, С. С. Панізнік, А. У. Пісьмянкоў, Б. П. Сачанка, Ф. І. Сіўко, У. М. Скарынін, М. У. Скобла, В. Я. Тарас, В. Ю. Ткачоў, В. А. Шніп.

Ты пішаеш вершы?

...Ён так глядзеў — бы ўжо адтуль.

Як нетутэйшы!

— Мая дарога ўжо сышла,
А я — ступаю...

Я ў позірку Яго знайшла
Дарогі краю...

Дар'я ЛОСЕВА,
вучаніца 11 «А» класа
гімназіі № 23
г. Мінска

НА ХВАЛЯХ БЕЛАРУСКАГА РАДЫЁ — ЛІТАРАТУРА

У аўторак 23 снежня, у праграме Навума Гальпяровіча «Брама», тэма якой «Традыцыі і сучаснасць у творчасці маладых паэтаў», гасцю Тацяна Сівец. Пачатак, як заўсёды, у 22.30. У сераду Святлана Шаліма выклікае слухачоў на «Авансцэну», у чацвер Галіна Шаблінская гутарыць з пісьменніка Галінай Каржанеўскай у праграме «Палітра». Тэма — «Паміж явай і сном, або Палітра мастацкага слова». У пятніцу, таксама ў 22.30, Ірына Шаўлякова запрашае на «Сентыментальнае паляванне».

«Літаратурны праспект» — у суботу 28 снежня, у 10.45. У гэты ж дзень у «Жывым слове» — паэт, галоўны рэдактар часопіса «Вожык» Алесь ПІСЬМЯНКОЎ. Пачатак гутаркі з ім а 17-й гадзіне. У нядзелю ў «Радыёпарку» — «Кнігарня», а з 14 да 16 — «Беларускі альбом».

КАНАЛ «КУЛЬТУРА»

«Клуб дамасадаў». Працягваем чытаць разам раман У. Караткевіча «Хрыстос прыямліўся ў Гародні» ў 11 гадзін ў панядзелак—аўторак. У сераду ў гэты ж час — праграма М. Прохар «Літаратурны клуб», гасцем якога будзе паэт У. Карызна, супрацоўнік часопіса «Крыніца», а ў

чацвер — «Натхненне» В. Макаравіча.

У «Сімфоніі дня» — «Літаратурны аўторак» 24 снежня з 12.10 да 17.00. Пачынае яго, як звычайна, «Дзеяслоў» Л. Рублеўскай, у 14.10 — «Магія творчасці» З. Каваленкі (выпуск прысвечаны памяці паэта С. Грахоўскага). У 14.40 — «Сугалоссе» У. Дзюбы пазнаёміць слухачоў з перакладам на беларускую мову апавядання швейцарскага пісьменніка Вальтэра Матэаса Дыгелмана «Стаяла бабіна лета», з 15.00 — «Ліставанні» І. Рыбіцкага, у 15.20 — «Таленты з глыбіні» М. Прохар, у 15.40 — у «Паэтычным радыётэатры» слухайце спектакль «Завяя крылом калядзе махае...» паводле вершаў народнага паэта Беларусі Р. Барадуліна. Завершыць «Літаратурны аўторак» на канале «Культура» праграма Г. Шаблінскай «Гаспода», час эфіру — 16 гадзін 10 хвілін. Госці студыі — меснік галоўнага рэдактара часопіса «Беларусь» І. Ждановіч і адказны сакратар гэтага ж выдання В. Ждановіч. (Паўтор — 28. XII).

Кожную сераду на канале «Культура» з 12.10 да 13.10 — «Дыялогі пра культуру». Вядучыя — Навум ГАЛЬПЯРОВІЧ і Алесь БАДАК.

Н. К.

17 снежня — Дзень беларускага кіно нашае грамадства адзначыла святочным паказам новага беларускага фільма.

МІЖ ЖЫЦЦЁМ І СМЕРЦЮ... КІНО

Фільм Д. Зайцава "Між жыццём і смерцю" (рабочая назва "Лялька") — адзіная стужка "Беларусьфільма" гэтага года. Хаця, калі быць дакладным, ігравых карцін было зроблена сёлета тры: акрамя Зайцава, паслугамі "Беларусьфільма" карысталіся беларускі рэжысёр В. Рыбараў (яго фільм "Прыкаваны", які на нядаўнішнім "Лістападзе" атрымаў спецыяльны дыплом "Бронзу Лістапада", зроблены сумесна з "Ленфільмам"), а таксама піцёрскі рэжысёр К. Капіца (тэлесерыял "Сяброўка-восень", у аснове якога сцэнарый беларускай журналісткі Ю. Ляшко, пастаўлены сумесна з піцёрскай студыяй "Пазітыў—TV"). Але сёлета за ўсё беларускае кіно даваў справядзачу творчы тандэм Зайцавых: сцэнарыст А. Зайцаў, які напісаў кінатвор, прысвечаны перадусім сваім бацькам (а дзеянне фільма адбываецца ў 40-я пачатку 50-х гадоў у Заходняй Беларусі) і рэжысёр Д. Зайцаў, які з мінімальнымі сродкамі здолеў паставіць гэты фільм.

У чэрвені гэтага года "ЛіМ" падрабязна пісаў пра фільм і яго здымкі. "Гарачанькую", толькі што зманціраваную стужку мне давалося глядзець раней за 17 снежня, яшчэ ў лістападзе на спецыяльна арганізаваным для журналістаў паказе ў памяшканні "Беларусьфільма". Рэжысёр Д. Зайцаў быў шчырым: фільм зроблены на невялікія "кроўныя" грошы Мінкульта, на кепскай стужцы, акра-

мя гэтага здымалася ўсё толькі адным дублем. (Праўда, нягледзячы на гэта, рэжысёр упэўнены ў камерцыйнай паспяховай стужцы, у магчымасці добра яе прадаць.)

Шчыра кажучы, тое, што прыйшлося ўбачыць на экране здзівіла і, на жаль, расчаравала. Заўважна, што падчас здымак, цкавы, някепскі сцэнарый змяніўся не на карысць сюжэта: дзеянне ў стужцы забытае, нелагічнае, як быццам злепенае спешна, выпадкова. Затое, як у добрых галівудскіх фільмах дакладна акрэслены становаўчыя і адмоўныя героі. Ролю "добрага" — шпіена КДБ Яна Шыбка, якога памылкова, не разабраўшыся, асудзілі за забойства — іграе мужны, відны расійскі акцёр Я. Сідзіхін. "Нядобрага", злодзей і забойцу, антыпода Шыбка, сыграў беларускі акцёр-прыгажун А. Кацянеў (нездарма, на мастацкім савеце студыі стваральнікам фільма раілі памяняць акцёраў месцамі). Іх паядынак і робіцца цэнтральным у фільме, у якім, на мой погляд, не занатавана, не перададзена жажлівае атмосфера пачатку 50-х гадоў, калі, як вядома, ішлі рэпрэсіі. Як Яну Шыбка ў той час удалося збегчы з-пад

варты, абараніць сваё жыццё, будучы "лялькай", з'явіцца ў горадзе і шукаць праўды, падаецца дзіўным. Героі як быццам "завісаюць" у бесчасоўі, знаходзяцца "па-за" часам, гісторыяй, палітыкай.

Расчаравала ў фільме адсутнасць яркавых работ аператара, мастака. Не зусім выразныя і акцёрскія маляўніцкія героі Сідзіхіна здаецца на экране занадта сусальным, заміраваным. Трэба адзначыць, што ў гэтым фільме іграюць пераважна беларускія акцёры, а гэта Г. Аўсяннікаў (у гэтага акцёра адна з галоўных роляў у фільме, але яго героі нараджаецца з даўно прачутага на сцэне матэрыялу — Цярэшкі Калябка з "Трыбунала"), А. Падабед, А. Кашпераў, А. Гур'еў, І. Мацкевіч, П. Юрчанкоў-малодшы. У фільме Д. Зайцава дэбютвала маладая актрыса Аляксандра Кацёр, дзяўчына з непаўторным, прыгожым тварам...

В. БАРАБАНШЧЫКАВА



Нацыянальны акадэмічны тэатр балета

- 20 — І. Стравінскі "Жар-птушка" і "Вясна свяшчэнная"
- 22 — Б. Паўлоўскі "Беласнежка і сем гномаў"
- 27, 29, 31 (у 12.30) — С. Кібіраў "Тры парасяці"

Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, вячэрніх а 19-ай гадзіне

Нацыянальны акадэмічны тэатр оперы

- 21 — Д. Вердзі "Трубадур"
- 22 — Д. Вердзі "Набука"
- 24 — І. Штраус "Калядны баль"
- 26 — П. Чайкоўскі "Іянта"
- 28 (у 11.30 і 15.00) — М. Мінкоў "Чароўная музыка"
- 29 — Навагодні канцэрт (у праграме: вальсы і полькі І. Штрауса, папулярныя мелодыі з опер Д. Вердзі, Ж. Бізе, Д. Расіні і інш.)

Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, вячэрніх а 19-ай гадзіне

Беларускі дзяржаўны музычны тэатр

- 20, 26 (вечар), 29 (раніца) — І. Левін "Айбаліт-2002" мюзікл для дзяцей у 2-х дзях
- 21, 22, 27-29 — "Галактыка каханьня" музычнае шоу ў 2-х аддзяленнях
- 28 (раніца) — У. Улановіч "Залатое кураня" мюзікл для дзяцей у 2-х дзях

Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, вячэрніх а 19-ай гадзіне

Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы

- 20 — А. Курэйчык "Згублены рай" (прэм'ера) драма ў 2-х дзях
- 21 — М. Задорнаў "Таполевая завея" камедыя ў 2-х частках
- 22 (раніца) — Я. Купала "Паўлінка" камедыя ў 2-х дзях

- 22 — С. Кавалёў "Трыстан ды Ізольда" рамантычная гісторыя ў 2-х дзях
- 28 — А. Дударэў "Кім" "крымінальная" меладрама ў 1-й дзеі
- 29 (раніца, вечар) — Далецкія, М. Чарот "Ажыццё — не журыцца" беларускія вадзіві ў 2-х частках
- 30 — У. Шэкспір "Сон у летнюю ноч пасярэдзіне лета"

Малая сцэна

- 20 — А. Казанцаў "Брат мой, Сіман" драма ў 2-х дзях
- 21 — А. Папова "Муж для пазтэсы" камедыя-імправізацыя ў 1-й дзеі
- 28 — І. Бергман "Восеньская саната" псіхалагічная драма ў 1-й дзеі

Пачатак ранішніх спектакляў у 11.30, вячэрніх а 19-ай гадзіне

Нацыянальны акадэмічны драматычны тэатр імя М. Горкага

- 20 — Юбілейны вечар, прысвечаны 70-годдзю тэатра
- 21 — Г. Гаупман "Перад заходам сонца" (прэм'ера) дзіўная гісторыя каханьня
- 22 — С. Віткевіч "Вар'ят і манахія" кароткая п'еса ў 3-х дзях
- 24 — Д. Фо, Ф. Рамэ "Свабодны шлюб" п'еса ў 2-х частках
- 25 — Ж.Ф. Рэньяр "Адзіны спадкаемца" камедыя ў 2-х частках
- 26 — А. Копіт "Тата, тата, бедны тата!" мюзіка ў 2-х частках
- 27 — "Амфітрыён" інтымныя сцэны з жыцця людзей і багоў у 2-х частках
- 27 — Э. Томпсан "На залатым возе" меладрама ў 2-х частках
- 29 — А. Камю "Калігула" ў стылі HARD
- 30 — А. Дударэў "Люці" меладраматычны дэтэктыў у 2-х частках
- 31 (раніца) — "Джэльсаміна ў краіне хлусаў" (прэм'ера) вясёлы дзіцячы дэтэктыў у стылі Джані Радары

Пачатак ранішніх спектакляў а 11-ай, вячэрніх а 19-ай гадзіне

Рэспубліканскі тэатр беларускай драматургіі

- 20, 21 — "Дзіця з Батлеема" сцэнічная дзея М. Пінігіна для дзяцей
- 22 — Д. Альмагор "Толькі дурні сумуюць" спектакль-прытча
- 24, 28, 29 — А. Курэйчык "Понцій Пілат" (прэм'ера)
- 26 — В. Панін "Песні ваўка" драматычна-пластычная элегія ў 2-х дзях
- 26-30 (раніца) — Навагодняе прадстаўленне

- 27 — М. Рудкоўскі "Жанчыны Бергмана" псіхалагічная драма ў 2-х дзях

Пачатак спектакляў а 19-ай гадзіне

Беларускі дзяржаўны маладзёжны тэатр (у памяшканні Беларускага музычнага тэатра)

- 21, 26, 27 — Лопэ дэ Вега "Вынаходлівае закаханне" (прэм'ера) камедыя
- 26-29 (а 11-ай і 13-ай гадзіне) — А. Тарахоўская "Па шчукавым загадзе" (прэм'ера) навагодняе прадстаўленне

Беларускі дзяржаўны тэатр лялек

- 20 (а 19-ай гадзіне) — А. Чэхаў "З Парыжам скончана!"
- 22 (а 14-ай і 16-ай гадзіне) — "Бачанне Каляднай начы"

Тэатр-студыя кінаакцёра

- 20 — Л. Вернэйль "Выкраданне Алены" французскі ад'юльтэр у 2-х дзях
- 21, 22 — М. Варфаламееў "Міленькі ты мой" трагікамедыя ў 2-х дзях
- 25-29 (а 15-ай і 18-ай гадзіне) — А. Палешчанкоў "Шчаўкунчык" калядная казка

СТАЛІЧНЫЯ МУЗЫЧНЫЯ ІМПРЭЗЫ



РЭІНКАРНАЦЫЯ??!



Каб распавесці гэту гісторыю, варта было дакачацца спрыяльнага часу. Марознага, з раннімі прыцемкамі. Калі героі аповеду ўжо далёка і нічыя звышцікаўнасць ім не пагражае.

Сам аповед кароткі ды, што называецца, на аматары.

На вуліцы Захарава, у некалькіх кварталах ад нашай рэдакцыі, здарылася дзіва. Мінным летам, спяшаючыся на працу паўз чараду ўсім знаёмых камяніч, аднойчы ўчула я ў гарадскім шуме штосьці неўласцівае вулічнай какафоніі. Думала: памроілася. Але кароткія хвіліны дзіўнай музыкі ўжо ці не штодня зьярталі на сябе ўагу. Я нават запавольвала крок у пошуку крыніцы гучання, ды няўгледны ансамбль пяшчотных і ценных птушыных галасоў нібы гуляў са мною ў хованкі.

Раскрыўшыся, таямніца падалася з'явіць не проста прыгожай — мільчына чудаўнай!

Уяўляеце дом, у якім доўгія гады жыла народная артыстка СССР, "беларускі салавей" Ларыса Александровская! Ён пазначаны памятнай шыльдай з выразным скульптурным партрэтам спявачкі. Дык менавіта ля гэтай сцяны і чула я меладычны перазовы птушанят, што гадаліся — трэба ж такому здарыцца! — у чэраве рэльефнага мемарыяльнага знака. Птушаняты азываліся штораз, як у затуленае металічнай бранёю гняздо наведвалася карміцелька — спрытная да няўгледнасці, амаль віртуальная дарослая птушка.

Наступным летам гісторыя паўтарылася: магчыма, тое ж сямейства плісак ці сініц абрала сваім тэмам выяву легендарнай опернай спявачкі, хаця побач размешчаны іншыя, відаць, не менш ёмістыя, мемарыяльныя шыльды.

З кампазітарам С. Манюшкам звязана паданне пра т.зв. "убельскую ластаўку" над яго калыскай: яно падаравала ідэю і назву музычнаму фесту ды конкурсу вакалістаў. З імем Л. Александровскай цяпер таксама звязана гісторыя пра пецых птушак. І прыдалася мне гэтая гісторыя дзіямі, калі даведалася, што для маладых спявакоў рыхтуецца Першы міжнародны (пераемнік рэспубліканскага) конкурс яе імя. А да гадзікі прыдалася фота колішняй прымадонны беларускай опернай сцэны ў ролі Кармэн. С. БЕРАСЦЕНЬ



ЗАСНАВАЛЬНІК

Саюз беларускіх пісьменнікаў

ВЫХОДЗІЦЬ З 1932 ГОДА
У 1982 годзе
ўзнагароджаны ордэнам
Дружбы народаў

ГАЛОЎНЫ РЭДАКТАР

Віктар ШНІП

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:

Вольга БАРАБАНШЧЫКАВА,

Святлана БЕРАСЦЕНЬ,

Алесь ГАЎРОН — адказны сакратар,

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ,

Уладзімір САЛАМАХА — намеснік галоўнага рэдактара

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
220005, Мінск,
вул. Захарава, 19



ТЭЛЕФОНЫ:
намеснік галоўнага рэдактара — 284-8525

АДДЗЕЛЫ:
публіцыстыкі — 284-8153
пісьмаў і грамадскай думкі — 284-4404
літаратурнага жыцця — 284-4404
крытыкі і бібліяграфіі — 284-4404
паэзіі і прозы — 284-4404
музыкі — 284-8153
тэатра, кіно — 284-8153
выяўленчага мастацтва — 284-8153
карэктарская — 284-8091
бухгалтэрыя — 284-4991
Тэл./факс — 284-8525

Пры перадруку просьба спасылацца на "ЛіМ".

Рукапісы рэдакцыі не вяртае і не рэцэнзуе.

Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп'ютэрнага цэнтра тыднёвіка "ЛіМ"

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах

Друкарня Рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства "Выдавецтва "Беларускі Дом друку" г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 79

Індэкс 63856 Наклад 1655
Нумар падпісаны ў друку 19. 12. 2002 г. у 15.00

Рэгістрацыйнае пасведчанне № 715

Заказ 3016

Д 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12